



Ба 4812

Ба 4812



904

ІМІДАРЕЦІВА ♦ 1930




Л. Р О Д З Е В И Ч

ВОГНІШЧА БАРАЦЬБЫ



БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА ♦ 1930



Ба 4812

Л. РОДЗЕВІЧ

ВОГНІШЧА
БАРАЦЬБЫ

АПАВЯДАНЬНІ З ЖЫЦЬЦЯ
ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

69324

Мінв. 1953 г.

Бел. елкн.
1934 г.

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕНТВА
МЕНСК — 1930.



Зъмест

	<i>Стар.</i>
Вогнішча барацьбы	5
Рабочы Тамаш	11
Прыгода	23
Нямая барацьба	28
Нядоднае	41
На вуліцы	57
У падпольлі	66
Рэвалюцыйная прысяга	72
Дайшоў свайго	76
Ня вытрываў	115
Душа стала	128
Як у казці	138
Дадзелі паны	142
Узрасьціў сваю праўду	145
Прамень Усходу	152
„Ах, да чаго даходзе“	157
Чырвоны лёзунг	177
Гершонке	180
Мікітка	185
Цэнзар	194


Заказ № 855. 5.000 экз. (5¹/₈ арк.) Галоўлітбел № 2089.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва..

25. 04. 2009

Няхай і гэтых некалькі агня-
цьветаў з клясава-вызваленчай ба-
рацьбы Заходній Беларусі супроць
фашизмскай окупацыі чырвоному акве-
цяць сівята перамогі — дзесятую
гадавіну вызвалення Савецкай Бе-
ларусі ад польскіх захопных наез-
нікаў.

Аўтар.



Вогнішча барацьбы

Ёсьць на зямной кулі невялічкі лапік тэрыторыі,
вядомы шырокаму съвету жудаснай пагудкай.
А пагудка гэтая ўзрасла пад гругановым крылом
панскай окупацыі, якая душыць той лапік тэрыто-
рыі чорнай начай. Пагудка гэтая ўзрасла без пра-
меньняў жыцьцядаўчага сонейка, радзілася з мук,
крыўд і паняверы мільённых мас.

І лунае яна непаўстрыманая, галасістая ад
краю да краю, супыняецца па гнёздах працы і ма-
шын—фабрыках, супыняецца паміж ніў каласі-
стых, гэтых гаварлівых жалабшчыкаў, паміж
пушч—плюньяў песень бунтарскіх, супыняецца
там, дзе вялікая армія працы мае жыцьцё каля
вогнішча барацьбы.

Чуюць баяны і змагары сусьеветнай арміі працы,
чуюць, дазнаюць ад пагудкі, што як жыў-быў ча-
лавек, як съвет-съветам існуе, дык ня было такой
краіны, як Заходняя Беларусь, так зывільжанай і
прасякнутай чалавечай крывёй, потам і съязьмі.
Нідзе ня чувана, ня гадана, каб зьдзекваўся дзікі
зьев над сваёй пажывай так, як зьдзекуецца пан-

скі окупант над целам паняволенага краю. Сквапна
трымаецца ён учарэпіўшыся кіпцюрамі, упіўшыся
зубамі ў сваю ахвяру і прагавіта лыпае вачыма
на Ўсход, каб яшчэ як рвануць кавалак цела жы-
вога народу.

Штодзены, паўсямесны, бязупынны, соцыяль-
ны, нацыянальны, культурны і політычны зьдзек
і паняволеные, дзікая эксплатацыйя праз сваіх,
акупанцкіх і міжнародных жывадзёраў, дарма-
едаў і іх паслугачоў.

Ня раны, ня язвы дымяцца крывёй па гарадох,
мястэчках і вёсках—гэта турмы, дэфэнзыва і па-
ліцэйскія закамаркі аседласць сваю маюць. Тут
найтанчэйшымі сярэднявеччымі катаваньямі вы-
матваюць душу, калечаць цела рабочым і сяля-
нам, хочуць зламаць сталь рэволюцыйнай волі.

Тут астрог—школа.

Хлеб—у астрозе.

Зямля—у магіле.

Жыцьцё—бы катарга.

Воля—у съмерці.

Ой, закавалі ў кайданы і не дапушчаюць паны
непакорную працоўную Заходнюю Беларусь да
вогнішча сусветнай барацьбы, каб ня кінула
туды іхняя крывавыя дзеі-падзеі.

Але пад чорным крылом окупациі ўзрасла па-
гудка—не паўстрымаць імпэту, не акарнаць па-
ном палёту пагудкі. Водзіць яна лапцевую Заход-
нюю Беларусь па шырокім съвеце, водзіць па

асфальтавых вуліцах Бэрліну, па жалеза-бетонным Нью-Ёрку, па крытавых разорах абстралянага Кітаю, водзіць да блізкай свячніцы—далёкай Індыі, да змагаркі Афрыкі з гарачым дыханьнем. Аднак, найчасцей Заходняя Беларусь на-ведвае кузьню жыцьця, вогнішча сусветнай рэволюцыі, штаб арміі пролетарыяту—СССР.

Змагарка Заходняя Беларусь знае шлях да свайго вызвалення, ой, добра знае шлях да Савецкай Вільні. Ідзе яна ў вагромністай грамадзе па бушуючых бунтарска-ўсхваляваных прасторах і другоча ў грузалкі, у трэскі ўсе перашкоды і запоры. Нічым гэтага жалезнага паходу ня збо-чыць, не разъбіць, ня спыніць.

Усюды, дзе праходзіць Заходняя Беларусь, яе вітаюць фабрыкі, аквечаныя ў чырвань сцягаў, а вёскі высьцілаюць шлях дыванамі—нівамі, ча-стуюць бунтарскімі песнямі.

Усюды рознагалосыя, рознакалёрныя вітальнікі—рабочыя ў знак разуменьня, спагады і самаахвярнасці ўзынімаюць на мазольных далонях, бы съветачы свае сэрцы, пылаючыя жарам кля-савай нянавісці, узварушаныя гатоўнасцю да бою, да расправы.

Бо ўсякі, у каго нутро гарставана ў агні працы і змагання, хто бача паняволенай душой, а чуе параненым сэрцам, той адгукнецца агняцьветамі ба-рацьбы, напружыць сілай мускулы, развогніць думкі лёзунгамі.

Шумяць, хвалююца чырвоныя съягі ў сталёвых руках пролетарыяту, а грудзі дыхаюць прывітаньнем, поклічам і гімнамі.

Бо як-жа інакш!

Вось рабочыя гарадоў Заходняй Беларусі ў няроўным бай напружанай, стойкай забастоўкай намагаюца палажыць капіталістаў на абедзьве лапаткі.

Вось бядняк вёскі на падпісным лісьце выводзе подпіс сваёй крывеё за вызваленне політзняволеных, супроць фашыцкай дыктатуры. Ведае, што гэты подпіс - протэст грозіць няміласьцю і помстай з боку паноў. Аднак, рука яго ня дрыжыць.

Вось вясковая кабецина ўтуліла любоўна, прыцінула да грудзей ня крыжык і ня мэдалік, а сваё наймілае, найдараагбое. Кінула-рынула хатнія справы, перанесла праз колькі дзесяткаў вёрст праз агонь, ваду і непагоду, праз ксяндзоўскую пекла, катаваныні дэфэнзывы і паліцыі праз вобыскі, пагрозы, подкупы, стрэлы і нагайкі, перанесла сваё наймілае, найдараагбое—выбарны номер за тых, хто змагаецца за вызваленне; прынесла сваю няхавісьць да окупантаў, каб уліць яе атрутай у ўрну панскага щасця.

Вось дзеці рабочых і сялян, дзеці герояў, дзеці барацьбіты з чырвонымі съягамі, рэволюцыйнымі песнямі ідуць больш сотні наперадзе дэмонастрацыі, першыя прымяюць удары ад паліцэй-

скага наскоку. А колькі-ж маладетніх рэволюцыя-
нэраў было зьбіта па дэфэнзывах і гібее па астро-
гах!

Слухае Савецкі Менск, як б'еца рэволюцый-
нае сэрца Вільні.

Слухае паняволеная, галодная, безработная
Вільня, як вольны Менск пяе песню жыццю, чуе
водгук сталёвых крохаў індустрыі, крынічны бег
творчага жыцця, поступ да соцыялізму. Усёй
істотай, усімі пачуцьцямі, кожным дыхам свайго
жыцця рвеца, схінаеца пролетарская Вільня к
дарагому, доўгачаканаму Менску.

А малажавы Менск працягвае любоўна-свае
крэпкія рабоча-сялянскія абнімы да змагаркі Віль-
ні і недалёка той час, калі іх гарачым пацалункам
закляшча, забісуе кроснамі тэкстыльны Беласток,
узрадуеца шырокай усьмешкай лапцевае Па-
лесьсе.

Недалёка гэты съветазарны трывумф працоўных.

Ёсьць на зямной кулі лапік тэрыторыі, які слы-
вець тытанічнай барацьбой паміж працай і капі-
талам і вядомы пад назвай Заходняя Беларусь.
На гэтым невялічкім лапіку тэрыторыі сваёй ця-
гучай натурай і жылістай сілай рэволюцыйная ар-
мія адбівае напор дзікай навалы контррэволюцыі,
раскідвае мулкае ярмо сваіх і чужых жывадзёраў
і дармаedaў.

Прывет табе КПЗБ—штаб рэволюцыйнай арміі
Заходнай Беларусі, прывет табе красамоўны ве-
чавік, адважны маніфэстант, вогнішча барацьбы,
заклік барыкад. Твой рэволюцыйны імпэт, бунтар-
скі шал, развогненая барацьба нясупынна пад-
рываюць узьбярэжжа царства капіталу, падпякае
пяты заборчым наезнікам. Ты, сутыкаючыся з Са-
вецкай мяжой, праводзіш ток рэволюцыі па гаро-
дах і вёсках, раскідаеш шыбеніцы, астрогі, ар-
сэналы.

Ой, ня любіць гэтага току буржуйская Польша,
кісла моршчыцца і корчыцца бы п'яўка асыпаная
сольлю і яе парлямант-скамарох заскомліў, пры-
туліў хвост і прысеў на заднія лапы. І чорны фа-
шицкі знак гнецца, мнецца бы воск ад полымя,
свае крыжовыя крыльлі ў кучу скідае.

Ужо курыцца пагрозай рэволюцыйны вулькан,
неўзабаве яго магутны выбух плюне агнём помсты,
съмертаносна храбасцьне каменьнем па ашпаранай
паршывай сьпіне буржуазіі і будзе яе канец, а наш
пачатак.

Воля і чын мільёнаў бліскавіцай уткніцесь ў ася-
родак мэты!

Дыхайце поклічамі!

Шырэй разгортвайся вогнішча барацьбы!

Рабочы Тамаш

Тамаш рабочы з гарадзкой электраўні, жыў не-
далёка ад месца сваёй службы. Хоць было яшчэ
больш гадзіны да зъмены, аднак Тамаш вышаў з
дому, каб да службы схадзіць у аптэку і купіць
лікарства сыну. Яго восьмігодні Франук у апош-
нія дні занямог, мабыць перабраў меру ў ежы.
Увесь месяц жылі ўпрогаладзь, а на днях прыдбаў
Тамаш трохі гроши, ну дык на радасыці жонка
больш наварыла і ўсе скватна накінуліся на ежу.

Успомніўши пра гроши, Тамаш хоць і чуў іх
цяжасыць у кішэні, аднак рашыў упэўніцца і па-
шчупаў свой абмусолены кашэль, які павінен быў
карміць усю яго сям'ю на менш двух тыдняў, а
там трэба будзе зноў выкручвацца, як скурат
на агні.

Праходзячы праз пляц, увагу Тамаша звярнуў
вялікі натоўп рабочых. Над іх галовамі выдзя-
ляўся ўпалавіну прамоўца, як можна было дагада-
вацца, падтрымвалі на руках. Бяз шапкі, размах-
ваючы моцна рукамі, кідаў ён гарачыя слова ва-
յсе бакі шчыльна згуртаванай масы. Тут-же на

съвежа абструганным кіі палыхалася чырвонае палотнішча. Дзе-ні-дзе ў вокнах ці на бальконах тырчэлі наслухваючыя фігуры ў пагардлівых по зах. Кругом пляцу на тротуарах было паўнюсенька зявак, хоць паміж мітынгуючымі і тротуарами сва-
боднага месца колькі хочаш.

Выглядала так, што на плошчы ідзе няпрыем-
нае, але інтыгуічae прадстаўленыне, а вакол
згрудзіліся выпадковыя гладачы, якіх абурае
прадстаўленыне, але цікавіць яго канец. Стануць
на брук плошчы—гэта значыць часткова прыняць
удзел у чырвоным прадстаўленыні—вось чаму ўсе
таўкліся і ціскаліся на тротуары.

Затрымаўся і Тамаш: адно, што трудна было
далей праціскацца, а другое, што цікава было да
ўсяго прыгледзецца і паслушаць, што кажа пра-
моўца.

Акружаючыя Тамаша кпінавалі і нахабна зъдзек-
валіся з сур'ёзных і маўчаліва разважных мітын-
гуючых рабочых. Бразгат, шыпеньне, скрогат іх-
най гутаркі перашкаджаў Тамашу ўслухацца ў му-
зыку зычных слоў прамоўцы. Як ні цікава было
Тамашу даведацца аб чым кажа прамоўца, аднак
ён падыйсьці бліжэй не адважваўся. Нечага, па-
ягонаму, было натыкацца на ражон, бо ён шмат
ад каго чуў, што гэткія зборышчы дрэнна кан-
чаюцца.

Колькі разоў яго знаёмы, рабочы з тартака, за-
клікаў прыйсьці там да іх памагчы і самаму наву-

чыцца, уліца ў рабочую сілу, падтрымаць рабочую справу. Супроць рабочае справы ён нічога ня меў, няхай робяць, перашкаджаць ня будзе, але самому ўблутавацца—рэч не патрэбная. Можна бяз працы на вуліцы апынуцца. Яго і ў электроўню прынялі з асьцярогай, што калі хоць крыху заўважаць што-небудзь, зразу разлік. Ды ці яго гэта работа політыкай занімацца.

Таўсты ягомасьць, які стаяў побач, уздумаў выпхнуща наперад ды так штурхнуў Тамаша, што ён страціў роўнавагу і апынуўся на бруку. Закіпела ў нутры Тамаша, хацеў ён тым-ж адплаціць панскаму хаму, але съцерпей, бо быў пэўны, што таўсты ягомасьць паліча гэта не як разрахунак, а як напад, перадасьць яго ў рукі паліцыі, а там ужо рэч вядомая—падзіравяць скуре, душу выматаюць. Хапае і бяз гэтага бяды ў хаце. Ня жыцьцё, а катарга. Адна радасьць у яго гарашным жыцьці гэта Франук. Важны хлапчына, будзе радасьць і апора пад старасьць. Ня гледзячы на хатні недастатак і на недамаганыні, Франук як кукамі зьбіты—целам крэпкі, голасам зычны, власкі залацістыя, бы съпелае збожжа, а з-пад іх яскрава сіняць жывыя вочкі, бы васількі.

— Ну як-жа такога малайца кінуць на галодную съмерць. Чорт з ім з панам—съцярплю. Вось трэба ў аптэку съпяшаць, трошкі яшчэ пастаю і пайду.

А таўсты ягомасьць ня ўнімаўся і з абурэннем валтузіўся.

— Чорт ведае што—казаў—дзе гэтая паліцыя,
чаму яна дазваляе на бунты бальшавіцкія.

— Цяпер вось зьбіраюцца, нагаварваюцца, а
пасыля, пачнуць людзей выразаць. Яны заўсёды
так,—паддаківаў галамызы, падобны да крамніка,
з акрайны гораду.

— Езус, Марыя, кары божай на іх няма,—бы
парваная струна, засакатала сухарлявая дэвотка.

— Ня кару на іх трэба ссылаць, проша пані, а
асьвету. Народ гэта цёмны, з дзікімі інстынктамі.
Шкадаваць і ўшляхэтняць яго трэба,—казаў, на-
стаўляючы, панок у акулярах і з портфэлем.

— Ага, трасца вашай галаве, не падабаецца вам
ўсё гэта,—падумаў з задаваленнем Тамаш. А ўго-
лас сказаў.

— Ня ўсе яны тут бальшавікі, але што, слу-
хаючы гэтага гаваруна, мардуюць усе час, дык
гэта праўда.

Прысутныя заместа адказу звысока глянулі на
Тамаша і вытрымалі пагардлівую маўчанку, а таў-
сты пан адварнуўся на літні салам патыліцай.

— Чаму яны ўсе так насы круцяць ня тое, мусіць,
сказаў, разважаў пра сябе Тамаш. Кампаньён
я для іх непадхадзяшчы, гэта праўда. Ды яно нечага
і крыўдаваць на іх, не раўня я ім. Усё-ткі яны і з
навукаў і гроши маюць, чыста апрануты, а ў мяне
вопратка вугальлем вымазана, мазутам аддае, ап-
рача гэтай замусоленай мазалістай пецяні нічога

больш ня маю. І як на бяду, рук гэтых колькі хо-
чаш, выбрай любыя,—вунь колькі іх.

У гэтых час на пляцы мітынгуючыя махалі шап-
камі, вітаючы аратара і паўтараючы лёзунг, кі-
нуты ім.

— Бач як быдла расходзілася. Ну і парадкі ў
нас,—злаваліся суседзі Тамаша.

— Гура!—нечакана для самаго сябе, крыкнуў
Тамаш пападаючы ў тон мітынгуючым. Яго акру-
жаючыя вытращчылі вочы, поўныя зьдзіўленыя і
ннянавісьці.

— Гура! Гура!—крычаў Тамаш і чуў, што пад
варожымі ўзглядамі голас самохаць слабее і яго
«гура» выходзе, што раз слабей, ажно ўрэшце зу-
сім абарвалася.

Залажкышы рукі за сьпіну, выставішы жывот,
абмотаны тоўстым залатым ланцужком, пхаўся на
Тамаша той, падобны да крамніка, і прыскаючыся
сълюнкамі, шыпей.

— Бальшавік! Так, бальшавік! Комуны хочаш,
а ў турму неахвоч, а? як?

— Ды я жартуючы, чаго чэпіцесь, перадражні-
ваю іх дурняў, вось і ўсё. Вялікая штука крыкнуць
гура. Кожны здаецца, мае на гэта права. Нашоўся
дасужы. А мне хоць ты лопні крычучы гура ці не
гура, слова не скажу. Прыстаў...

Абураўся пад канец Тамаш, калі яго напасынік
адышоў водаль, пабедна сказаўши: то-то. Тамаш

сам быў ня рад за свой выкрык у чэсьць мітынгуючых і дзівіўся, як гэта ён адважыўся — само вырвалася.

Ад перажытай сутычкі ў Тамаша ў нутры астаўся непакой і гарката, нездаволенасць і няяснае пачуцьцё помсты. Як яму не абрыдлай была фігура крамніка, аднак ён ня мог стрымацца, каб ня глянуць у яго бок і ня вылаяцца ў думках. Ён ужо быў рашыў пайсьці ў аптэку—прападзіце вы тут усе пропадам,—але жаданьне набедакурыць чым-небудзь гэтым выпадковым суседзям, але ўсюды і часта сустраканым людзям, затрымала яго.

Затрымала Тамаша і пияньне Інтэрнацыяналу, якое разълягалася па ўсім пляцы і ў якім чулася векавечная скарга і боль і бурны парыў да бою, да жыцьця. Гэтага гімну падняволеных, эксплётаваных і пакрыўджаных Тамаш ня ўмееў, але чуў яго некалькі разоў і любіў слухаць. Яму было крыўдна і жаласна, што ня ўмееў пияць, чуў сябе абасобленым, пакінутым. Штось там глыбока ў душы варушылася балочае і радаснае. Усплывалі ўспаміны, то бы золак на прадвесні, то бурым горкім дымам з трубы электроуні, то фіалетавымі электраіскрамі. Душа набракала любою да Франука, якая разылівалася сыйтай цяплынёю і аж да сълёз шкада было свайго пястуна, шкада сваёй моладасці і змарнаванага беспрасветнага, беспатольнага жыцьця. Шкада і злосць агортвала.

І непатрэбныя, як чужыя, сълёзы туманілі вочы,
Тамаш моргаў векамі, каб разагнаць іх па воку.
А побач чуў сьвіст, лаянку, пракляцьце:

— Пейце, пейце хутка кроўю будзеце плакаць.
Вам гэта дарам ня пройдзе, тут вам не бальшэвія.

Ды пэўне-ж падратуісьць іх, падушаць. Шукаюць
сабе гузака. Ці гэта мала нашаму брату і так да-
стаецца,—казаў Тамаш больш для таго, каб
скрыць, каб заглушкиць, мляўкае прыкрае па-
чуцьцё, сваю душэўную слабасць і разлад.

Як хто нажом ёрзаў па шкле, так адбівалася ў
яго вушох дзікае скавытаныне абураных суседзяў.
Нібы з ненароку, Тамаш усёй сваёй цяжкасцю
уступіў грубым ботам на лякіраваны камаш пуз-
затага пана, які праз залатыя зубы шыпей пра-
кляцьці проста ў вуши Тамаша. Завыў, заенчыў з
болю пан і накінуўся на Тамаша.

— Хамскае рыла, хіба ня бачыш?! Чаго тут топ-
чышся, вунь тваё месца з імі, бальшавікамі...

— Паліцыя! Паліцыя!—пачуліся з усіх бакоў
крыкі.

У аднэй з вуліц паказаўся атрад коннай паліцыі,
якая проста чгала на мітынгуючых.

— Уцякайце, чэрці, чаго вы вароніце,—крычаў
Тамаш рабочым, паказваючы на паліцыю.

А на тротуарах шумна радаваліся:

— Урэшце паліцыя.

— Біце іх бальшавікоў.

— Аратара лавіце.



Ад мітынгуючых аддзяліўся пажылы яўрэй і хацеў увайсьці на тротуар, але крамнік груба яго адпіхнуў нагой, бэсьцячы апошнімі словамі.

Натоўп на плошчы захваляваўся. Паміж паліцыяй і мітынгуючымі завязалася қароткая тузаніна. У паветры мільганулі каменныі, паблісквалі шашкі паліцыянтаў. Крык, енк, заклікі, каманда. Народ кінуўся ў цякаць ва ўсе бакі. Чырвоны съязг зьнік. Паліцыя направа і налева рубала па ўцякаючым тупым бокам шаблі. Міма аслупеўшага ад жудаснага відавоку Тамаша беглі рабочыя з перапудам і нянявісцю ў вачох. Вось прайшоў, хістаючыся, рабочы, прыціскаючы рукой чырвоную пляму на сівых валасох, а па загрубелых пальцах пацеркамі зьбягала кроў, водаль бегла жанчына, стогнучы, і працірала рукамі вочы, якія заплывалі крывёю ад раны на галаве. На плошчы там-сям вяляўся аглушаны ці забіты; іншыя не маглі ісьці і паўзьлі па зямлі пад съцены дамоў, размазываючы кроў па каменнях.

Пасмутнела ў вачох, занудзіла Тамашу. За што, за што,—зычэла ў вушох і пераходзіла ў лямант, у адчай.

— За што?

І перад ім вырастаў пытальнік, такі вялікі, быццам закруцістым сваім канцом чапляўся за яго малаледзтва, а вострым—прабіў сэрца. За што ён усё жыцьцё набіваў крывавыя мазалі. Ці не яго рукамі выгнаны гэтыя мураваныя вуліцы, апра-

нуты гэтыя паліцыяны, вымашчаны—кругом съяды яго працы!

— Дык за што яны рубаюць маю галаву, бы качан капусты, за што качаюся ў крыві па бруку, як конь ахвачаны?.. Дык вось яно як з нашым братам!

Тамаш так праняўся ўсім бачаным, так аддаўся сваім пачуцьцям, што ўсёй істотай уцеляўся ў кожную ахвяру тэрору, перажываў іхнью крыўду і муکі. Ён ня чуў, як прабягаючыя міма штурхалі і сьпіхалі яго з месца на месца. Тамашу здавалася, што ўсё акружанае, усё паветра было прасякнута цярпеньнем і нянявісьцю, і яму цяжка было дыхаць, слова душылі ў горле.

Увагу Тамаша звярнуў малады рабочы, які пра-
бягаў праз плошчу. Відаць было, што юнак на-
магае на ўсе свае сілы, қаб уцячы ад коннага паліцыянта, які гнаўся за ім, нарыхтаваўшы шашку да удару. Месца паміж уцякаючым і даганяючым з кожным момантам скарачалася. Затаіўшы дыханье, сачыў за імі Тамаш. Уцячэ, не дагоне,
каб толькі да варот дабраўся, упэўняў сябе Тамаш. Аднак рабочы не дабег да сярэдзіны, а паліцыянт быў зусім недалёчка. Ня спускаючы з вока паліцыянта, Тамаш нагнуўся і гвалтоўна выдзіраў камень, абdziраючы пальцы да крыві. У гэты час уцякаючы крута аблізуўся і спакойна, але з ёмкім размахам кінуў камень у напасынка. Раптоўна апала шашка і з бразгам ударылася аб брук, па-

ліцыянт зашыпеў, завыў і аберуч хапіўся за калена, а конь устрымаў бег і шагам пайшоў у іншы бок.

Аглядаючы пабоішча на пляцы, Тамаш згледзеў, як адзін з прыбітых крыху прыпадняўся. Увесь акрываўлены, здратованы, на чалавека не падобны выцягнуў руку, у якой тримаў шматкі чырвонага съцягу і, махаючы ім, штось кричаў, заклікаў, пагражаяў.

Тамаш як-бы зразу збудзіўся з цяжкага сну. Думка «ратаваць, выручаць» балюча съцебанула раз, другі. Гвалтоўна сарваўшыся з месца, бег Тамаш наўпросткі да чырвонага съцягу. І вось ён бача ці яму здаецца, што яшчэ нехта бяжыць туды-ж, ды не адзін, а з усіх бокоў і за ім бягучы, і разумее ён, што яны з іншай мэтай бягучы, хо-чуць яго папярэдзіць, бягучы, каб перашкодзіць, зьнішчыць, дабіць..

— Не, сволачы, не даждаць вам, палопаўца жылы вашы,—запальчыва гразіць Тамаш і бяжыць, бяжыць расхрыстаны, праставалосы туды, дзе бача толькі паднятую руку, конвульсыўна съціскаючую шматкі чырвонага съцягу. Вось яшчэ момант, руку працягнуць... ужо... маё...

Але тут удар па галаве звалівае яго з ног. У вушах шум і звон, перад вачмі то чырвонае поле, то залацістая галоўка сына... Стараецца яшчэ што разглядзець, прыпомніць сабе, дзе ён, што з ім.

Дарма—чорная цяжкая заслона захінула съядомасьць.

Ачуняў Тамаш ад вострага запаху, які балюча і шчакатліва калоў у носе—раскрыў очы і пабачыў знаёмае акружэньне: шкляныя вокны, скуряныя съцены і таксама зыбае яго, як калісь чалавек... у белым дае нюхаць лякарства... Калі гэта ён бачыў? Ды вось, як укруціла раз яму нагу машина на электроўні, ехаў тады ў больніцу... Значыць, ён і цяпер у карэце хуткай дапамогі. Чуў боль у галаве, лапнуў рукамі і пераканаўся што ўся галава была абвязана. Пачаў успамінаць як гэта ён тут апынуўся. Мітынг, чырвоны съцяг, кучаравая галава Франука, аптэка, грошы... Пашчупаў у кішэні ці ёсьць кашэль з грашымі. Няма. У другой кішэні нешта цяшкое—аказаўся камень. Сажмаў Тамаш камень у гарачай далані і падумаў:

— Гэта я цябе, брат, на паліцыянта выдраў з бруку... А і лоўка той лучыў у калена... Першы гузак буржуям набіваем каменьнем... Так, так.

І твар расплыўся ў спакойную радасную ўсьмешку. Аднак грошы згубіў, галава пашчапана, на зъмену як трапіў, лякарства як купіў ды і са службы могуць прагнаць.

— Нічога! Няхай сабе...

І зноў тая самая ўсьмешка. Тамаш чуў, што яго напаўняе ніколі ім не адчуванае радаснае задаваленіне, нібы ён нашоў нешта такое, што доўга, доўга шукаў, нібы памаладзеў, пакрапчэў, нібы зрабіў

такое, что яго будуць паважаць як таго аратара,
а ў Франука ад зацікаўленасці аж вочки расшырлы-
ліся і ён спачуваючы любоўна галоўку туліць.

— Чырвоны съцяг, камень і кроў...

Сказаў у голас і ў гэтых словах учуў асаблівую
гармонію і моц.

— Чырвоны съцяг і камень! Сонца і сталь!

Паўтараў Тамаш і цешыўся са слоў, а калі за-
даваленне напаўняла паверх берагоў, дык яно
сплывала спакойна радаснай усьмешкай.

Прыгода

Столяр Андрэй рашыў выкарыстаць съяточны дэень і схадзіць да сакратара гарадзкога раённага камітэту партыі. Адно, што мусіў занесьці яму партыйную літаратуру і матар'ялы, а пасля меў пагутарыць, параіцца з ім аб рабоце сярод рабочых электроуні. Запакаваўшы старанна ў паперу невялікія брошуркі, выданнія КПЗБ і некалькі пісаных цыркуляраў, Андрэй палажыў пачак у бакавы кішэнь паліта і пайшоў да сакратара, які жыў на аднэй з рухлівых вуліц гораду.

Ужо па дарозе Андрэй шкадаваў, што днём нясе ў кішэні гэтых 10—15 гадоў катаргі. Бяда, як кажуць, між людзьмі ходзе, можа прыстаць які «хвост», залезе ў кішэнь і тады не адкараскаешся. Хоць Андрэй быў легальны і ведаў, што за ім ня сочаць, аднак спадружней было-б пацемнаце, тым больш, што асьцярожнасць у такіх выпадках неабходна.

Найбольш трывожыла яго тое, што як пападзеца ён у лапы дэфэнзывы, дык прападзе пачатая ім работа на электроуні—заснаванье чырво-

най фракцыі. Ён з вялікім жарам і захапленнем аддаўся выкананью даручэнья дадзенага яму партыяй. Пашыраць уплыў компартыі, укараняць яе ідэі, а ў выніку няшчадная клясавая барацьба вось з гэтym самym, чыё панаванье ён адчувае даколя на кожным кроку—такая работа была Андрэю па души, запальвала і радавала, ня гледзячы на перашкоды і часовыя няўдачы. Неяк няясна, вобмацкам, бачком узлазяць рабочыя электроўні на рэвалюцыйны шлях, а іншы так рване, разгоніцца, што ажно пераскоча на другі бок. Так было і з ім, Андрэем, пакуль ён ня стаў комуnistым. Доўга брадзіў, шукаў выхаду з труднага жыцця і не находзіў, і гаркату гэтага жыцця часта-густа разбаўляў у гарэлцы.

Іншая рэч цяпер, калі ён сьвядома ідзе па шляху барацьбы рабочае клясы,—ужо ён не якая-небудзь сълімазарная пакута, а салдат рэвалюцыйнай арміі, неразрыўная частка барацьбітоў Кітаю, ангельскіх вуглякопаў, маскоўскіх тэкстыльщыкаў, і гэта напаўняе яго гонарам і адвагай. Яго сталлярская душа ўжо ня нейкі там сълённы згодніцкі тон, ня тужлівы туман, а сталёвая воля, гартованная ў барацьбе,—яна пры кожным яго цвёрдым кроку па асфальту гораду радасна зьвініць. Вось таму рэвалюцыйная праца Андрэя сярод рабочых была яго кроўнай справай і дзеля таго ён з такім жарам аддаваўся гэтай справе і так любоўна наглядаў за процэсам усьведамленья і актывізацыі рабочых.

Аддаўшыся цалкам сваім любімым думкам і абмазгоўваючы дэталі заснаваньня чырвонай фракцыі на электрастанцыі, Андрэй забыўся аб магчымай небясьпецы і прайшоў усю дарогу. Ужо пры доме, дзе жыў сакратар, ён зауважыў дакола асаблівае ажыўлен'не. У варотах стаяла грамадка людзей і аб нечым горача разважала, людзі снавалі туды-сюды зацікаўленыя і абураныя, а ззаду за Андрэем бег пшодоўнік і паліцыянт. Каб не паказацца падазроным, Андрэй ужо не зъмяняў кірунку і ўвайшоў у вароты. У гэты-ж момант пачаў, як хлопнулі за ім жалезныя вароты і прагрымеў загад пшодоўніка.

— Панове, ні зъмесца! Рэвізія!

Усіх, хто быў у панадворку, паліцыяяты началі згандязць у кучу, у той лік папаў і Андрэй. «Уліп-жа я нямінуча»,—падумаў ён, і ўнутры запякло, зашчымела. Занылі, як у сырую пагоду, зажыўшыя раны, пабітыя паліцыяй у часе аднай дэмонстрацыі. «Шэсьць гадоў катаргі, як плюнуць, вось табе і чырвоная фракцыя!»

Хутка Андрэй пераканаўся, што пагоня была не за ім,—паліцыя не паднімала-б такі шум-тэрарам, арыштавала-б яго аднаго як гэта заўсёды робіцца. Аднак ад рэвізіі ня выкруціцца. Паліцыяяты па чарзе вытрасаюць кішэні ва ўсіх прысутных і кожную дробязь старанна разварачаюць і разглядаюць. Вось яшчэ аднаго абшукаюць і возьмуцца за яго.

«Вось табе і чырвоная фракцыя»,—выстукала
ўсхваляванае сэрца. «Ды і шэсьць гадоў катаргі,
дзела таксама відавочнае. І як па дурному ўліп».
Андрэй аглядаўся дакола шукаючы ратунку, вы-
ходу. Уцячы няма куды, бо панадворак як дно
студні, у якой съценкі з колькі павярховымі дама-
мі. «Ды што шэсьць, я гатоў дванаццаць годзікаў
адседзець, толькі каб паслья, як організују чырво-
ную фракцыю. То-ж работа пачала там добра раз-
гортвацца. Нашую літаратуру чытаюць і перада-
юць, а той чарнявы добры хлапец...» І Андрэй
ізноў забыўся аб усім на съвеце і перанёсся дум-
камі на электроўню, пачаў снаваць пляны.

— Прошэн паңа...—перабіў салодкія думкі Ан-
дрэя паліцыянт і ўраз-жа пачаў запускаць рукі ў
кішэні, спачатку ў нагавіцах, піджаку, камізэльцы
і вось ужо шукае ў паліце.

— Пяруна на вас няма, перашкаджаце абмазга-
ваць справы,—ледзь у голас не сказаў Андрэй, але
ўраз-жа ачуяў і асьвядоміў сабе, перад якой па-
грозай стаіць. Тух, тух—біла кроў у вушах, біла
гвалтоўна з напружанай растаноўкай. Андрэю дзіў-
ным здавалася, што паліцыянт не адчувае ўдару
сэрца, то-ж яно Андрэю проста-такі грудзі дру-
гогча, разрывае.

Паліцыянт вынуў пачак з літаратурай, трymае
яго ў аднай руцэ, а другой лапае па дну кішэні,
каб чаго не асталося. Вось ужо маніцца разъяр-

нуць пачак, вось ужо захрусьцела папера пад пальцамі...

— Ёсьць! Рэнцы до гуры!—крыкнуў здаволена пшодоўнік, які абшукаў франтаватага ягомасьця, і паклікаў паліцыянта.

Аддаўшы Андрэю пачак, паліцыянт зрабіў пад казырок і адыйшоў да свайго начальства.

Аказалася, што ў гэты двор ускочыў злодзей, які ўкраў у старой пані нейкую дарагую рэч, якую, Андрэй ня цікавіўся—быццам вырваў кольчык з вуха ці гадзіньнік сарваў з ланцужком...

Андрэю было не да злодзея, ён стараўся бардзей распутацца з усёй гэтай паганай прыгодай. Праз накалькі мінут, ідуучы па ўсходах на чацверты паверх да сакратара, Андрэй з тым-жа захапленнем вёў далей свае разважаньні аб заснаваньні чырвонай фракцыі на электроўні.

Нямая барацьба

Рабочы квартал. Субота. Акружком партыі—Мірэк, Ігнат, Жэня, Абраша і Тодэк—сабраўся ў памяшканыні Ходаша. Гэта было адзінае памяшканыне, дзе можна было яшчэ сабрацца,—усе іншыя былі расконсьпіраваны, і за імі сачылі шпікі.

Дэфэнзыва напружыла ўсе сілы, каб параліжаўца дзейнасць организацыі компартыі, якая, з свайго боку, мобілізавала ўсе сілы, выкарыстала ўсе магчымасці для разгарнення аднэй з сваіх важнейшых кампаній. Белы тэрор бушаваў ва ўсю. Павальныя ператраскі, масавыя арышты, за найменшае падазрэнне арышт, а там катаванье, калецтва, нялюдзкі зьдзек, патайнае забойства, якія на офицыяльнай мове называюцца «самагубствам», ці «забойства пры ўцёках».

Трэба было мець надзвычайна разывітую асьцярожнасць і консьпірацыйнасць, трэба было ўжываўца увесь спрыт, развагу і стойкасць, каб ня ўскочыць на зуб дэфэнзыве, каб не пахіснуцца пад ударамі белага тэрору.

Кожны падпольны работнік, нясучы страшэнна цяжкую і трудную, але радасна-бадзёрую адказ-

насьць за рэволюцыйную справу, жыў у гэты час ўсёй сваёй нэрвовай систэмай, жыў надзвычайна напруженым трывожным жыцьцём. Мусіў пільна сачыць за ўсім вакольным, за кожным сваім рухам, сваім словам, кожны момант быць гатовым прыняць удар дэфэнзывы. У такім жыцьці тая ці іншая нэрва, нацягнутая да апошніх меры, на вытрымлівала і рвалася незаўважана і бяз болю. І толькі пасяля, калі спадала гарачковасць і ўлягалася ўздыбленая энэргія, парваная нэрва балесна напамінала аб сабе і парушала гармонію організму.

Падпольнік у фашыцкай Польшчы рызыкуе сваім жыцьцём, ён жыве як-бы ў ваеннай абстаноўцы. Аднак, нельга раўняць перажываньні падпольнага работніка з перажываньнімі ў часе вайны. Там адвага, страх і мэта фізычнага зьніштажэння ворага ў адкрытым бое. Тут усе гэтыя пачуцьці таксама ёсьць, толькі значна больш складаныя. У падпольнага работніка пераважае барацьба самай тонкай і вострай зброяй—думкай ці, так сказаць, барацьба душэўна-ўмысловая, барацьба за ідэолёгію, за настрой мас, за ўплыв над імі, ідзе змаганье нутром, моцай разуму, трываласцю нэрваў. Кожны крок падпольніка павінен быць асьцярожны, як кошкі, і съмелы, як ільва. Кожны падпольнік нясе ў сабе найкаштоўнейшае зерне ўзятае з рэволюцыйнай сусветнай скарбніцы, і мусіць яго пасяяць сярод шырокіх мас ды так, каб многавокі і многавушны вораг загадзя не адабраў.

Не аддаць гэтае зерне, хоць-бы вораг хацеў разам з жыцьцём яго вырваць, бо ворагу ня съмерць твая патрэбна, а іменна тое чарадзейскае зерне бальшавізму! І мэта дэфэнзывы паляваць, вылоўліваць, настаўляць сеткі і пасткі, жудаснымі нялюдзкімі мукамі з кроўю, з енкам вырываць гэтае зерне з нутра рэволюцыянэраў.

Пры такіх абставінах паседжанье АК павінна было мець шпаркі тэмп і праходзіць пры найбольшай асьцярожнасці. Бяз лішняй траты часу прыступілі комуністы да абгаварэння спраў. Праца адбывалася організавана і паводле строгага пляну. Кожны разгортваў думкі толькі па чарговым пытаныні дня. Думкі ўсіх працавалі гармонічна і развязваліся ў адным пэўным кірунку. Кожная думка уважана, адмерана. Словы, як цэгліны, прымяркоўваліся адно да аднаго, старанна клаліся ў падак і зацемантовваліся пастановай. Нягодныя слоўы адкідаліся, як брак. Ішла пільная, але організацыйна вытрыманая будова рэволюцыйнай барацьбы, вырастала зgrabная сыстэма методаў працы на бліжэйшы час.

Але давясці паседжанье да канца не ўдалося.

У пакой увайшоў узброены паліцыянт-пшодовнік.

Гэта было так нечакана і раптоўна.

Уся плянавасць і гармонія паседжанья, як бомбай, узарваны. Нібы цягнік у сваім шалёным імпэце раптам згубіў рэйкі пад коламі.

Гэты гвалтоўны перабой плыні думак комуністых выявіўся ў гарачковых чырвоных плямах, альбо ў пыльной бледнасці на іх тварах.

Аб тым, як тримацца, што далей рабіць, кожны бліскавічна рашаў па-свойму, адкідаў адзін проект за другім і хоць не глядзеў на паліцыята, каб ня выдаць сябе, аднак украдкай сачыў за найменшым яго рухам.

Паплылі, замітусіліся крывавыя вобразы дэфэнзывы.

Ні адзін з іх носіць съяды яе лап.

Інстынктыўна кожны шукаў вокам пазыдзіраныя пазногі і ад гэтага прыкра-гідкія пальцы Мірэка. На зъмену жудасці і разладу думкі выступала трывога,—усё больш балюча ўдаралі пытаныні.

А што будзе з працай? Як з організацыяй?? А сувязі???

І мімаволі ўзрокі комуністых сустрэліся. На гэтыя пытаныні ў іх вачох быў настойлівы адказ пытанынем.

Дык што цяпер рабіць?

Жэня, прыгнуўшы кучаравую галаву ў цені каштанавых валасоў, давала бліскучыя знакі вачмі, каб скочыць на паліцыята і пакончыць з ім, а дрыготкія яе пальцы нэрвова выяўлялі бязвыходнасць становішча і сваю гатоўнасць. Яе заклік у гэту часіну быў вельмі актуальны і прывабны—ён сярод мінутнай дэзорыентацыі і няпэўнасці

комуністых пачаў заваёваць прыхільнасць. Першы далучыўся Ігнат. Гэты вясковы гэркулес съціснуў сківіцы, разъдзымуў ноздры і, як раздражнены бык, глянуў спадылба на Абрашу, у якога не-пастухмянія дрыготкія рукі даволі неконсьпірацыйна згорталі запісаныя карталюшкі са стала.

Аднак пшодовнік трymаўся так, што большасць комуністых параканалася ў тым, што нападаць на яго заўчастна, што ёсьць маленькая надзея на іншы выхад, у якім менш рызыкі і менш для іх страты.

Паліцыант, увайшоўшы, адразу ня скеміў, што трапіў на паседжанье комуністых. Ня было юму прычын так думаць. Стukaўся, дзвіверы былі адчынены; субота, прышоў у хату яўрэя, магчыма, што госьці... съяткуюць...

Увайшоўшы, адразу запытаўся, хто тут гаспадар Ходаш, якому ён прынёс ад політычнай паліцыі нейкую паперыну. Ходаш вышаў з суседняга пакою. Гм, а чаму ён не з гасцьцемі, цюкнула паліцыяントу. Тут кінуўся юму ў очы і зъянтэжаны Абраша. Прыгледзеўся да грамады. Ёсьць ня толькі хрысьціяне, але нават і вясковы тып. Даўжэй затрымаў узрок на Ігнату. Лішня панурай выдалася юму фігура Жэні. Усе чамусьці сядзяць за пустым столом, а той паперкі хавае. і ўсё гэта дзеецца ў Ходаша, які замешаны ў політыцы. і вось тут наляцела пшодовніку шматабяцяючая думка: комуністыя. Пагладзіў вусы, штучна непатрэбна адкашляўся, патупаў на месцы.

— Дык якую вы мне паперку хочаце даць,— запытаў Ходаш голасам, які выяўляў душэўны непакой, хоць ён намагаўся надаць яму натуральнасць.

Пшодовнік не адказаў, сеў з павагай за стол, палажыў на каленях портфель і пачаў у ім капацца... Відавочна было, што, перабираючы паперкі, ён адначасна наглядаў за прысутнымі, што шукае ён не паперы да Ходаша, а адказу, што яму тут рабіць.

Першай яго пастановай было спытаць ува ўсіх дакуманты і перапісаць іх.

Але гэтага мала; ад начальства ня толькі будзе падзяка, а можа нават уляціць, што ў такі «гарачы» час выпусціці такіх важных птушак. А птушкі, відаць, не абы якія, важныя.

І рашыў: арыштаваць!

У звязку з гэтым пшодовнік, зрабіўшы міну на твары, быццам нешта пільнае ўспамінае, падняў галаву і пачаў нібы ад няма чаго рабіць аглядаць прысутных, каб ацаніць іх «важнасць» і адпорнасць пры арышце. Маючы набітае вока ў так званих вывротовых спрахах, ён ня мыляўся ў характеристыстыцы кожнага. Верхаводам вызначыў ён Мірэка, а Тодэк, Ходаш, Абраша таксама «фігуры» і ад Мірэка не адстануць—пойдуць на пралом і гатовы на ўсё. Не спадабаўся паліцыянту і вялізны кулак Ігната, што так дэмонстрацыйна красаваўся

на стале. Жэня, відаць, запальчывая і можа нарабіць шмат клопату.

Наогул, самахоць яны не згадуцца, гэта зусім ясна, і рызыка тут немалая.

Агледзеў і памяшканье, як стратэг поле бойкі. Другі паверх, адно акно, але двое дэзвярэй—месца нявыгоднае, шмат можа ўцячы.

Усе перажываныні прысутных мерыліся сэкундамі. Думка бліскавічна зъмянялася думкай, вырасталі новыя пляны і проекты, пераращаліся пастановы—ішла зацятая, не на жыцьцё, а на съмерць, нямая барацьба паміж паліцыянтам і комуністымі.

У кожнай мазгавой каморачы паліцыянта ішло змаганыне паміж зъвярыным страхам парад съмерцю і павабамі тых нагарод і кар'еры, якія чакалі за ўдалы арышт.

Кожны комуністы стараўся, наколькі ўмеў, манэўраваць у барацьбе і трymацца грамады... Комуністыя былі вельмі азлоблены апошнімі бесперастаннымі ўдарамі па іх організацыі і ў даным выпадку кожны цвёрда наважыў ужыць усе меры і сродкі, каб выратаваць хоць частку акружжому.

Калі паліцыант шукаў паперыну, комуністыя ня ведалі, дагадваецца ён пра што-небудзь ці не, і ўсе стараліся выглядзяць спакойнымі і незацікаўленымі аб тым, што каля іх адбываецца. Тодэк зрабіў рух нібы пазяхае, Абраша калупаў пад пазногцем, толькі Жэня выразна выяўляла свой штурмовы на-

строй і гэтым рабіла ня мала клопату таварыщом, якія баяліся яе самастойнага выступлення. Доўгі, калочы, загадваючы ўзрок Мірэка крыху яе ўціхамірыў. Але Мірэку гэтае напружанье волі, гэты радыё-загад ня мала каштаваў—ён намерыўся ацерці пот, але тут-жа пасьпяшыў схаваць скалечаную дэфэнзывай руку, бо ў гэты момант на яго глянуў паліцыянт, які не прапускаў ніводнага руху комуністых.

Пшодовнік перадаў Ходашу паперыну і сказаў расьпісацца ў атрыманыні, а сам, расьпёршыся на стале і, нагла гледзячы ў очы Мірэка, Ігната і Тодэка, сказаў, крывячы рот іроніяй.

— Ну што-ж шабасуеце разам з жыдамі?

Гэты зварот, які выразна казаў, аб чым думae вораг, прымусіў усіх комуністых схамянуцца і быць напагатове, што выклікала паміж імі маленькае замышшанье і што не прайшло міма вока паліцыянта.

Пан пшодовнік набіраўся рашучасці, ён усё больш нахабна стараўся злавіць узрок прысутных, провокуючы іх на гэта рознымі спосабамі, асабліва пільна ўгляджаўся на Тодэка. Мірэк заўважыў, што паліцыянт пазнаў яго таварыша, што ён ня раз памыкаўся пачаць гутарку з Тодэкам, але, відаць, баяўся выдаць перад комуністымі свае думкі, баяўся іх нападу. Тодэк, відаць, таксама ўспомніў сваё знаёмства з паліцыянтам, бо яго рухі зрабіліся кантаватымі і неспакойнымі—ён грый пазногі,

расшпільваў то зноў зашпільваў жакетку, урэшце нагнуўся і пачаў правіць шнуркі ў камашах.

Хутка ўсе комуністыя ясна ўбачылі, што паліцыянт апазнаў іх таварыша, усе яны разумелі, што, мабыць, цяпер не абойдзеца бяз гвалту, а можа і съмерці...

Зноў Жэня памыкаецца яднаць каля сябе на наступленыне, але тут яе конкурэнтам выступіў Ігнат, які нядвузначна даваў зразумець таварышом, што ўжо час пачынаець. Кроў яму ўдарыла ў твар, зачырванеўся па вуши, вочы палыхалі, набраклі жылы, усёй сваёй паставай ён быў гатоў да скоку.

Мірэк і Ходаш былі яўна проціў такога несвячаснага паўстання.

Тодэк здэзорыентаваны.

Абраша выразна трусіў.

Паліцыянт заўважыў рознабой у комуністых, наўважыўся выкарыстаць спагадны яму момант і пачаць наступленыне. У яго ўжо гатоў і плян нападу: адойдзё да выхадных дзьвярэй, накіруе рэволъвэр і кожнага, хто памкнецца ўцякаць ці напасьці на яго,—класыці трупам. Трыўожыла толькі няпэўнасьць, што рэволъвэр можа хібіць, альбо кульня хопіць.

Ён схаваў расьпіску Ходаша, многазначна крэкнүў, адышоў ад стала і меркаваў так стаць, каб усіх мець перад сабой. Зноў прамацаў поглядам мускулы і здолнасьць да барацьбы кожнага комуністага. Эх, будзе зараз жніво,—радаваўся ў

души пшодовнік,—толькі, каб усё абмазгаваць і не спудлаваць ў чым, бо справа вельмі сур'ёзная і не бяспечная. Для большай пэўнасьці і для постраху на другіх можна, а то нават і трэба, застрэліць ка-го-небудзь, хоць-бы гэтага чырвонамордага вя-скоўца. Забойства надасьці нават больш геройства і важнасьці ўсяму выпадку, скажа, што бараніўся, ратуючы інтарэсы Рэчыпоспалітай. Паслья выстрава-ліць у паветра раз-другі, гэтым стэрорызуе іншых, а тут і паліцыя падбяжыць, і ўсё будзе ў парадку.

Позыцыя, занятая паліцыянтам і яго нахабнае абыходжанье набліжала момант развязкі. У хаце запанавала жудаснае маўчанье. Усе сядзелі няру-хомыя, кожнаму здавалася, што чуў стукат сэрца сваіх таварышоў, чуў рух яго думак. Кожны съпешна мобілізаваў усю сваю сілу і ращучасьць. Ішоў маўклівы падзел ролей. Мірэк павінен быў першы даць знак пачынаць. Кожны адзін аднаго ў момант зразумелі, усе зрабіліся аднадумцамі, зра-бліся організаванай сілай.

Парушыў адзінства толькі Абраша. Страх, які ён нядаўна перажываваў, як у прорву зынік, але ён ня жыў трывожнымі перажываньямі таварышоў, не запальваўся іх вагністымі думкамі. Абраша адчу-ваў сябе ўжо арыштаваным і заняўся сваімі клопа-тамі, стараўся лучыць момант, каб зынішчыць за-піскі, дзе было некалькі прозвішч і адресы. Абра-ша стаў цяжарам і перашкодай комуністым у ша-лённым імпэце іх перажыванья.

— Так!—адазваўся паліцыант сярод глыбокага маўчаныня. Гэта быў як-бы ўдар каменя па ваконнай раме—шкло зазывінела, але ня трэнула.

Зазывінелі, ускалыхнуліся думкі комуністых, усіх узрокі перасякліся ў вачох Мірэка. Мобілізаваная энэргія прабівалася наверх—кожны рух, кожны подых, пастава, узрок—усё крычала: трэба пачынаць, час ужо!

— Так!—нечакана для сябе бахнуў Ігнат, нібы рэха паліцыянту. Усе ледзь зварухнуліся з месца, нібы пачуўшы кароткі ўдар электычнага току.

Пшодовнік крутым рухам хапіўся за месца, дзе вісей рэвольвэр.

Напружаныне сярод прысутных дайшло да кульминацыйнага пункту.

Пшодовнік адразу адчуў на сабе ўзрокі ўсіх комуністых. Вочы комуністых залпам стралялі перапоўненымі пачуцьцямі. Ні то няпэўнасьць, ні то млоснасьць пачала данімаць пшодовніка—яго рука застыгла на ручцы рэвольвэра.

Мірэк, ледзь-ледзь захоўваючы спакой, пайшоў паволі да печкі і, такім чынам, апынуўся ззаду паліцыянта.

Вочы Ігната перабягалі з чорнага кабура рэвольвэра на вазоны і вагі ад насыщенага гадзінніка; на яго чале сіняватымі вузельчыкамі выступілі жылы.

Тодэк устаў, залажыў глыбока рукі ў кішэні і ўпарты глядзеў на ворага. Уся яго пастава выклі-

кала на схватку, а моцна съціснутыя сківіцы выяўлялі цвёрдую рашучасьць.

Жэння злоснай усъмешкай як-бы провоцыравала паліцыянта, каб пачынаў.

Абраша штось насьвістваў, каб заглушкиць шастаўне паперак, якія ён ў кішэні рваў і мянтусіў.

Ходаш абапёрся аб вушак дзьвярэй і запытаў звонка:

— А што яшчэ ад мяне трэба?

Паліцыант зразумеў, што ўсё ўжо прапала, ён пачуў, як яго халадком пачаў авбываць страх, а за плячыма зрабілася так прыкра, несамавіта, што на гвалт хацелася іх куды скіліць, прытуліць. Параўчычае наступленье комуністых прымусіла яго да абароны, якую ён стараўся прыкрыць густой скорагаворкай.

— Ой, час мне ўжо, панове, ісьці. Якая гэта гадзіна: палова дзесятая. У мяне яшчэ некалькі спраў. Вы, здаецца, у мяне нешта пыталіся?— звярнуўся ён да Ходаша.

— А нічога важнага,—адказаў той флегматычна і адышоў ад дзьвярэй, як-бы кажучы: каціся ты ўжо кілбасой.

— Трэба съпяшацца. Давідзеняня, панове!—і жлава панырнуў у дзьверы.

Усе ўздыхнулі з палёгкай. Пасьля колькі хвілін напруженай душэўнай барацьбы чулі сябе ўшчэнт змучанымі.

Нехта сказаў: «Ну, хлопцы, шпарчэй вымятай-
цеся, а то аблава на нас нямінуча».

Праз колькі хвілін пакой апусьцеў.

Пасьля аказалася, што Ходаш, не прычыніўши
шчыльна дзъверы ў калідоры, запёр замок, ад чаго
і здарыўся перабой у паседжаньні АК.

Нягоднае

Буйна хвалюеца рэволюцыйная ніва на Заходній Беларусі.

Вялікае крываеа жніва мае дэфэнзыва. Няма тэй фабрыкі, вёскі, дзе-б ні было двух трох мучальнікаў за вызваленіне Беларусі. Няма тэй фабрыкі, вёскі, якая-б не стагнала!

— Эх, хутчэй-бы час расплаты!

Арыштаванага, перанёсшага найтанчэйшыя, найстрашнейшыя фізычныя муکі ў дэфэнзыве, пераводзяць або ў вастрожную больніцу, або ў вастрог. Тут доўгія гады прыходзіцца цярпець цяжкія перажываньні, душэўныя муکі.

Хто, як не рэволюцыянэр, урастает такімі раскідзістымі і глыбокімі карэннямі ў масы, у жыцьцё, а вось яго сілком, гвалтам выкryваюць з найдарражэйшага акружэння, ад блізкай удзячнай працы, пазбаўляюць свабоды рухаў, кідаюць у каменны мяшок на монотоннае, дзіка-рэжымнае, напоўгалоднае бытаваньне, на прымусовую бясчыннасць.

Паміма сваёй волі чалавек уваходзіць у нутро пускае поўным ходам сваю мазгавую машыну, ня-

ўстрымана буяюць лёгкакрылыя думкі-лятункі, якіх нічым не падняволіць. На ўсе падзеі і праявы шырокага съвету рэагуеш толькі, ці пераважна, сваімі думкамі, моцай сваіх перажываньняў.

Той, хто не трэніраваў сваіх думак, а больш займаўся фізычнай працай, вельмі цяжка звыкаецца з астрожным жыцьцём. Шмат хто ня можа асіліць, апанаваць наплыў сваіх думак, ня можа вытрымаць, здужаць цяжар і складанасць перажываньняў і канчае самагубствам, або вар'яцее. Быў выпадак, што адзін селянін, засуджаны на дзесяць гадоў у адзіночку, ня вынес адзіноцтва, запаліў сяньнік і сыпёк сябе жыўцом на ім.

Німа мабыць такога месца на съвеце, дзе было-буйснута столькі трагічных гісторый, самых складаных і глыбокіх чалавечых пачуцьцяў ды перажываньняў, як у камеры астрогу. Камера астрогу ў Заходній Беларусі, апрача ўсяго гэтага, яшчэ фабрыка, дзе вырабляецца для буржуазіі смертносная атрута—рэвалюцыйная съядомасць.

Але здараецца і так, што ў камеры, у сям'і політвязняў знаходзіцца часамі ґрунт, на якім узрастаете нягоднае і шкоднае. Крутая зъмена жыцьця, абмежаванае, замкнутае існаваньне, провокацыйная політыка адміністрацыі, цяжкія астрожныя абставіны ўносяць часамі разнабой у сужыцьцё політвязняў, выклікаюць няпрыемныя, нетаварыскія выхадкі паасобных таварышоў. Зразумела, што руку ў гэтых прыкладае дэфэнзыва, што яна

вельмі старанна кідае зерне і ўзрашчвае тое ня-
годнае ды шкоднае. Але і тут жалезная воля пар-
тыі найчасьцей рве провокатарскія сеткі, адсякае
руку дэфэнзывы і зылітоўвае яшчэ мацней у адну
сям'ю палонънікаў капіталу.

У камеры політычных павятовага астрогу ў го-
радзе В. грамадка політвязняў сядзела ўжо га-
дамі. Збольшага яны ўжо прывыклі, атупелі ад
зьдзеку і самаволі адміністрацыі, да смуроду ра-
жак, голаду, клапоў і рознага бруду. Адно, што
ўсе востра адчувалі,—гэта бязупынную патрэбу
вырвацца на волю. Кожная вестка а партыі, а ба-
рацьбе на так званай волі хвалявала іх да глыбіні
душы, перапаўняла гарачымі пачуцьцямі. Гэта
былі моманты ня съята і ўрачыстых задавален-
няў, але моманты гарту рэволюцыйнай думкі, на-
біраньне сіл на трываласьць і стойкасць, каб ня
толькі адседзець свае гады, зноў стаць у шэрагі
барацьбітоў, але каб вясці барацьбу на кожным
кроку з бязупынна наступающей адміністрацыяй.

Ад дружнага колектыву камеры адставаў Мэ-
так,—сядзеў ён ужо колькі месяцаў, аднак ні з кім
яшчэ ня зжыўся, тримаўся адасоблены, замкнутым
у самым сабе. Таварышы выкарысталі ўсе спо-
сабы, каб дазнацца аб Мэтаку ўсе падрабязнасці,
дакапацца прычын яго панурасці, якая часамі
пераходзіла нават у варожыя адносіны да іх. Ве-
далі толькі, што ён быў страшэнна зьбіты ў дэ-
фэнзыве. Трапіў да іх у камеру ўвесь у ранах,

пляваў крыўей. Дапамогу і ежу таварышоў адкідаў, відавочна марыў сябе голадам, калупаў свае раны.

Мэтак часта буяніў з адміністрацыяй, за што адсіджаў у карцary, заўсёды стараўся правіннасьці таварышоў па камеры прыняць на сябе і нёс за гэту кару з нейкім схаваным задаволеннем, выносіў за ўсіх ражкі, прыбіраў камеру. Таварышы ня раз чулі, як Мэтак начамі варочаўся на пасыцелі, апанаваны думкамі, а раніцой на падушцы бачылі съяды сълёз. Не перастаў да бівацца, каб яго пасадзілі ў адзіночку. Таварышы бачылі, што ён перажывае якісь душэўны непакой, але дзеля таго, што не маглі знайсьці прычын, дык прыпісалі ўсе дзівосы Мэтака нэўрастэніі, прыпісалі вынікам катаўвання дэфэнзывы.

Па сутнасьці справа стаяла так. Калі Мэтак на першым допыце з абурэннем адмовіўся выказаць сваіх таварышоў і адкінуў усе ласыя абыянкі, яго заявілі ў дэфэнзыўную катоўню. Гэта быў спэцыяльны пакой з прыладамі катаўвання ахвяр капиталу. У адным кутку была жалезная печка для награванья шомпалаў і цэглаў, якія тут-жа валяліся. Вісеў прыбіты да столі блёк з вяроўкамі для падвесівання, пры сцяне—широкі тапчан, невялікі столік, у шуфлядзе якога ляжалі шпількі для забівання пад пазногі і драўляныя дубчыкі для закладвання між пальцамі. У кутку валялася брудная, карузлая гунька, якой укручвалі галаву,

каб ня чутна было крыку і енку катаўаных, апрача таго, пакой быў без вакон і ўесь абіты тоўстым лямцам. Пабачыўшы ўсё гэта і съяды крыві на ўсім, Мэтак здагадаўся, што яго тут чакае, і рапшыў ня здацца,—ён пачуў вострае жаданье фізычнага зынішчэння ворага. Не чакаючи, пакуль пачнуць катаўаць, Мэтак раптам кінуўся на дэфэнзыўшчыкаў і пачаў іх раскідаць па пакоі. Напад зынінацку і разъяраная сіла Мэтака так зъянтэжыла дэфэнзыўшчыкаў, што ён іх даволі лёгка зьбіў з ног і асіліў. Мэтак мог зрабіць спробу ўцячы, але думка яго працавала ў адным кірунку: зынішчыць гэтых жывадзёраў, буржуазных гіен. Ён, як ашалёны, біў іх чым папала і як папала, кусаў зубамі, адрываючи кавалкамі вонратку і мяса. Урэшце падасыпейшыя паліцыянты скруцілі да сінякоў Мэтака ланцугамі ды вяроўкамі і началі нялюдзкі зьдзек. Разважна, мэтодычна, з асалодай адзін способ катаўанья замянялі другім.

Мэтак ня помніў, калі страціў прытомнасць. Прачнүйся ад страшнага болю—ад уколаў шпількамі пад пазногці.

— Прабудзіўся,—сказаў адзін кат.

— Ну, дык можна далей,—заўважыў другі.

І началі зноў...

Мэтак траціў прытомнасць штораз надаўжэй.

Вось чуе ён, быццам у цяжкім съне, як у летаргу, ні то ўдары цвёрдай гумай па галаве, ні то ка-

паньне халоднай вады, чуе нібы далёкі сіяты
голос-загад:

— Кажы, Сёмка комуніст?

І раптам шум, сывіст, гоман, хохат заглушылі
ўсё, хоць у катоўні, апрача паліцыянта ды аднаго
шпега, больш нікога няма—паліцыянт сонны разъ-
лёгся на стале, а шпег, разъмерна зациягаючыся
Папяроскай, кратай вуснамі—відаць, нешта казаў,
але Мэтак яго ня чуў. У носе грызла газа і да ну-
доты душыў яе смурод—відаць, улівалі праз нос.
Паволі і шпег, і паліцыянт, і үсё ў пакоі пачалі
круціцца і нікнуць у імgle, быццам Мэтак апу-
скаўся пад ваду і чым глыбей, tym цямней, tym ця-
жэй яму рабілася. Як ні намагаўся, каб павязаць
думкі, каб валодаць сывядомасцю—ня меў сіл, не
хапала волі. Гойдаўся ў бязьмежнасьці сярод
шуму і скавытання.

— Няўжо звар'яцею, няўжо ня вытрымаю...

І ўспомніўся Мэтаку яго таварыш, калісі быў,
як дуб, здаровы, жыцьцярады, а цяпер, выпущаны
з дэфэнзывы, стаў мэлянхолікам. Такі
съмяхотны, непатрэбны, прыкры... І зноў натуга
ўсіх сіл, усёй сывядомасці, каб не падацца, проці-
ставіцца тэй страшной небясьпецы, каб разагнаць
дакучлівы туман у вачох, шум у вушах. «Няхай
заб'юць, але каб не звар'яць. Мушу, павінен за-
хаваць яснасць думак...»

— Кажы, Сёмка комуніст?

І дэфэнзыўшчык, учапіўшыся ў валасты Мэтака, біў галавой аб падлогу ўтакт сваіх запытанняў. Ад самага нязначнага руху галавы Мэтак адчуваў цэлую гаму боляў у мазгох. Мэтаку здавалася, што на съвеце больш нічога ня існуе, як толькі гэты клубок зматаных мук, болі...

— Кажы, Сёмка комуніст?

— Комуніст, комуніст...—дайшло да мутнай съядомасьці Мэтака і моцна яго ўстрывожыла. З вялікай натугай пачаў зьбіраць думкі, прыслушоўвацца, і яму здалося, што едзе ён у поездзе, а щалёны бег колаў выступкаў—комуніст, комуніст, комуніст...

На раз яшчэ мучылі Мэтака, каб вырваць у яго признаныне, але ён атупеў да катаўанняў, страшэнна саслабеў, выглядаў напоўпрытомным вельмі часта млеў.

Трапіўшы ў астрог, Мэтак праз якісь час набраў сіл, пакрапчэў. Як праз сон, пачаў успамінаць, што з ім было ў дэфэнзыве. Першым чынам старавуся даведацца, ці арыштаваны Сёмка і гэтым праканацца, выказаў ён свайго лепшага таварыша і сябру ці не. Але ніхто яму нічога дакладнага і пэўнага сказаць ня мог. Мэтак аддаўся сваім застаенем думкам і самотным перажыванням.

— Няўжо я мог выказаць! Як гэта магло здацца: здрадзіць партыі, закапаць дарагога Сёмку... То-ж ён мяне дурнога малога выратаваў, калі мяне, пастушка, укусіла гадзіна—прыліп быў, як

п'яўка, да раны і высмактаў атруту. Ён мяне запаліў агнём барацьбы і гартаваў, усьведамляў у політычных спрэчках, а тут на табе: Мэтак выдаў, Мэтак провокатар. А чым давядзеш, што я нявінны, што я ня сумысьля выказаў, ды хоць-бы і давёў, дык усё роўна веры мне ўжо няма, бо пасылізуўся. Які-ж я да чорта рэволюцыянэр, калі нават мог падумаць, што можа лепш выдаць, як звар'яць, а тым больш калі выказаў. Магчыма, што доўгія гады адданай барацьбы і змылі-б гэту пляму. Але дзякую за ласку, кожны дзень несьці такі цяжар, заўсёды адчуваць скрытае недавер'е і асьцярогу таварышоў. Не, я ўжо пра-пашчы чалавек. Нават мая асаблівая стараннасць і адданасць да працы можа выклікаць у партыі падазронасць, што ці ня маю я іншай думкі, ка-рэнні якой у тэй ганебнай пляме, якую нічым ня вытравіш, нічым не замажаш, якая на кожным майм добрым учынку будзе іржой напамінаць, што я калісь ня вытрымаў, што я рэволюцыянэр не да канца, што паміма самых шчырых жаданняў магу зноў пахінуцца... Вось цяпер у мяне самия шчырыя і крыштальныя думкі і з поўнай сьвядомасцю ганьбую свой учынак, аднак, тое, што сталася, падрывае давер'е да мяне ў мяне самога. Мала, што я цяпер гатоў на съмерць, каб акупіць сваю здраду, гатоў усё сваё жыццё, усе надзеі, усё найдаражэйшае, наймілейшае кінуць у агонь барацьбы, ну, а што з гэтага? А хіба-ж я інакш

думаў перш, чым трапіў у дэфэнзыву! Проста рос-
пач агортвае. Чую, што тут ня ўсё ў парадку. Ці
не ашукваю я сябе, быццам я яшчэ рэволюцыя-
нэр, бальшавік? Здрадзіў партыі, ня маю пэў-
насьці за сябе, кожная старонка майго жыцьця з
тэй праклятай плямкай, ну хіба такія могуць быць
у партыі? Рэч бяспрэчная, што я ў сетках дэфэн-
зывы, ды што ў сетках—сеткі можна парваць,
разгрызыці, вырвацца. Дэфэнзыва ўпусьціла ў ор-
ганізм, у кроў сваёй атруты, і вось яна разъядзе
няверай усё нутро маë, атручвае сэрца, сушыць
мазгі. Я дзіўлюся, як гэта таварышы не здагад-
ваюцца, што я ня іх, што я шпег, дэфэнзыўшчык.
І як ім забаліць, запячэ, калі даведаюцца, хто я,
даведаюцца, як я іх ашукваў. Не! Далей так трыва-
ць няможна, где іх ашукваць і няма патрэбы
сябе мучыць—усё роўна няма ані выхаду, ані ра-
тунку. Трэба канчаць. Але зноў-жа самагубствам
давядзеш, што не барацьбіт, а дрэньства, кісель
і што нічога дзіўнага, што такі гніляк мог выка-
заць. А гэта самае страшнае. Вось ты, гад, па-
спрабуй усю свою энэргію, кроў і rozум аддаць
справе рэволюцыі, паспрабуй агнём барацьбы
выпаліць ту юржу на душы, паспрабуй памерці
стойкім барацьбітом, паспрабуй прыйсьці ўсе ка-
лючкі і перашкоды, усё жыцьцё цярпець, зма-
гацца, перамагаць. Гэта адно, а другое—можа я
усю гэтую бяду сам выдумаў, бо дзе доказы, што
я выказаў, здрадзіў...

Так мучыўся Мэтак сярод сваіх цяжкіх перажываньняў, сярод трывог і здагадак, востра прыслухоўваўся і пільна сачыў, каб даведацца, што робіцца з Сёмкай. Прайшлі месяцы, а Сёмкі ў астрозе ня было і ніякія чуткі аб ім не даходзілі. Мэтак пачаў супакойвацца, паправіўся здароўем і пакрыху насыміхаўся над сваімі здрадамі.

Ажно аднаго вечара ўвялі ў камеру зьбітага да поўсъмерці Сёмку. Выявілася, што ён быў арыштаваны хутка паслья Мэтака і да гэтага часу ў дэфэнзыве яго мучылі і выпытвалі. Трымалі Сёмку дзеля таго доўга, бо ён стаяў цвёрда, адпорна і нічога не казаў, а дэфэнзыва ведала, што ён мог бы ім шмат цікавых рэчаў расказаць.

Мэтак прыпаў да ложка, дзе ляжаў Сёмка і, цалуючы яго рукі ды кривавыя плямы на во-пратцы, надрываўся ад енкаў і галашэння. Ажно прыкра было таварышом прысутніцаў пры такай жаласылівасці таго, хто павінен сябе трymаць у руках нават на съмерць ідуны, а то рассупоніўся, як баба на хаўтурах.

Мэтак ужо хацеў быў прызнацца перад усімі, хто ён—хай яго судзяць, даб'юць ці загадаюць чым-небудзь загладзіць свой учынак. Але не хапала адвагі, а галоўным чынам шкадаваў Сёмку—гэта для яго, зыняможанага, быў-бы гібелны ўдар, апрача таго, можа арышт Сёмкі ёсьць вы-падковы, бо ня можа быць, каб ён, Мэтак, мог выказаць гэтага дарагога таварыша ды прыяцеля,

каб ён, Мэтак, быў прычынай гэтых ран, крыві і мук...

Мэтак з нявольніцкай пакорай служыў Сёмку, чым мог і як умёў, угадваў на паўслове кожны яго рух і, як адданы сабака, не адыходзіў ад ложка да позьняй ночы, хоць усе ўжо ляглі спаць. Заснуў і Сёмка.

Ноччу крык аднаго таварыша абудзіў усю камеру. Выявілася што Мэтак павесіўся на ремяні і ўжо страціў прытомнасць, але пражка адарвалася,— ён сарваўся і, падаючы, абудзіў аднаго таварыша, які і падняў трывогу. Доўга не маглі прывесці Мэтака да памяці, а калі ачуняў, дык адварнуўся да съценкі і, не адказваючы на пытаньні таварышоў, пралежыў цэлы дзень, толькі скрогат зубоў ды глыбокія ўздыхі казалі, што няўдалы самагубца перажывае цяжкі час.

Дрэннае пачуцьцё перажываў і Сёмка. У дэфэнзыве ў часе допытаў яму сказаі, што яго выказаў Мэтак. Аbstавіны так склаліся, што слова дэфэнзывы пацвярджаліся, і Сёмка, чым далей, тым больш, пераконваўся што яго выказаў улюблены прыяцель. Асабліва лішнє чулае спатканье і на-мер кончыць самагубствам зусім упэунілі Сёмку, што дэфэнзыва сказала праўду. Была толькі адна засцярога: ці Мэтак выказаў пад біцьцём, ці ён зьяўляецца запісным провокатарам. Каб дайсьці праўды, Сёмка надумаў прыкінуцца, што нічога ня ведае і не здагадваецца, надумаўся сачыць. Яму

было крыўдна да сълёз за свайго сябра. Так-жа яны дружна працавалі, дзяліліся самымі затаёнымі думкамі, радасьцямі і няўдачамі, колькі вострых, рызыкоўных хвілін перажылі разам, неразрыўна зыліліся душой, маніліся разам рэволюцыю рабіць, расьцярушваць панскую окупацию, а тут маеш табе...

«Зразумела што дапамаглі яму зывіхнуцца фашызм, дэфэнзыў», разважаў Сёмка—«а ўсё-такі Мэтак свалата, дуплё гнілое. Вось білі і мяне, а ці я падумаў, ці злікнуўся аб такіх рэчах. Ламаны грош яму цана. Толькі ў такіх абставінах чалавека можна пазнаць».

Хутка Сёмка пераканаўся, што а провокатарстве ня можа быць і гутаркі. Мэтак проста-ткі спаткнуўся на шляху барацьбы, ня вытрымаў спробы і цяпер відавочна шкадуе. Гэта выклікала ў Сёмкі як-бы незадаваленне ці расчараванье—цяпер ён ня можа выцяць з усёй сілай па Мэтаку, як па сваім заклятым ворагу, каб разгрузіць тое набалеўшае, накіпейшае на души. Сёмка пачуў, як ён моцна азлоблены і як глыбака пагарджае свайго сябру. Дагаджванье і пакорлівасць Мэтака выклікалі агіду ў Сёмкі. Мэтак дзяліўся з ім сваёй ежай, папяросамі, рабіў за яго работу па камеры. Калі на 1-е мая Сёмка праз акно камеры махаў чырвоным сцягам і кричаў лёзунгі да вулічнай дэманстрацыі, дык на допытах адміністрацыі, хто гэта рабіў, Мэтак узяў віну на сябе і за гэта панёс кару. У ад-

каз на шчырыя, а часамі праз меру лісьлівия ад-
носіны Мэтака, Сёмка меў непаўстрыманае жа-
даньне чым-небудзь дапячы свайму сябру, зрабіць
якую-небудзь скрытую няпрыемнасць. У адсут-
насці Мэтака часта-густа абгаварваў яго перад
таварышамі, а пасля ўпікаў і лаяў сябе і даваў
абязцанкі пакінуць гэтую шальмоўскую тактыку.
Аднак астрожныя абставіны, дзе, як кажуць, ва-
рышся ў сваім соку, зварочвалі Сёмку на папя-
рэдні шлях. Ён заводзіў гутарку аб tym, як ката-
валі ў дэфэнзыве, аб провокатарах і партыйнай
здрадзе, граміў і ганьбаваў нястойкіх партыйцаў,
а пры гэтым цешыўся з душэўных мук і конфузу
Мэтака, што ўчыняў яму сваёй гутаркай. На-
огул-жа ў вочы Сёмка са сваёй ахвярай стараўся
быць, як і перш, добрым прыяцелем і дружным
таварышом, бо ведаў, што такія лагодныя адно-
сіны больш мучачы Мэтака.

Але хутка гэты моральны зьдзек над Мэтакам
перастаў задавольваць Сёмку, ён разважаў: ада-
рваны ад работы, ад партыі, паўжыцца адабралі
у дэфэнзыве, у баку заўсёды коле, засудзяць на
гадоў шэсць—восем у астрог,—але дзе-ж мне,
хваравітаму, вытрымаць столькі гадоў. А ўсё дзя-
куючы яму, сябру дарагому, пастараўся, свалата.

Пасля такіх разважаньняў ахоплівала жаданьне
зрабіць Мэтаку якое зло, балючую няпрыемнасць,
зрабіць адкрыта, каб ён адчуў, што гэта ад яго,
Сёмкі, што гэта заслужаная адплата за здраду, за

ўсё злыбеды, якіх ужо не абмінеш, не паправіш.
І дзеля таго, што бег дакучлівых думак ня меў
сіл знайсьці іншы кірунак, што жаданьні ня мелі
выходу, Сёмка адчуваў, што яго апаноўваюць
дрэнныя пачуцьці, пачуцьці помсты і нянявісьці,
якія ў любы момант могуць прарвавацца паміма яго
волі і выліцца ў нешта нізкае, злачыннае, нявартае
рэволюцыянэра.

Мэтак цярпліва пераносіў усе моральныя муکі,
пераносіў, як пакуту, як кару за свой учынак.
Кожны дзень прыносяў які-небудзь выпадак, што
з болем напамінаў яго «шальмоўскі ўчынак». Му-
кам гэтym ня было канца, вось чаму старая рана
ня толькі не гайлася, але ўсё больш крывавілася.
Камера рабілася да немагчымасці цеснай і душ-
най, жыцьцё—цяжкім і непатрэбным.

«Жыць так даўжэй ня хопіць сіл», разважаў з
сабой Мэтак, «усяму ёсьць мера і свой канец, вось
у гэты канец я ўжо ўпёрся. Таварышы кажуць,
што плян маіх уцёкаў роўназначны самагубству.
У гэтym я з імі згодны, але ня ўдасца ім мяне
стрымаць. Яшчэ дзень, другі— і ўсё будзе падрых-
тавана. Жывым ня здамся, а калі вырвуся на волю,
давяду, што я магу і хто я».

Аднак зьдзейсьніць свой плян яму не ўдалося.
За дзень да яго ўцёкаў чыноўнік з астрожнай кан-
цылярыі прынёс ліст у камеру і сказаў.

— Тут з вас нехта напісаў ліст да судзьдзі сълед-
чага, а адресу зваротнага няма, не напісаў—ад

каго. Хіба ня ведаеце, што гэткіх пісем ня прымаєм.

Ліст кінуў на стол, а сам вышаў. У камеры ўсе былі зьдзіўлены, што ніхто не бярэ ліста. Пастаравілі распіячатаць і прачытаць. У лісьце быў данос аб тым, што Мэтак зъбіраецца а такой-та гадзіне ўцячы. Трывога і абурэннне агарнула ўсіх вязьняў.

— Хто?—кожны пытаў вачыма прысутных сярод грознай маўчанкі.

— Я данёс на яго, бо ён мяне выказаў у дэфэнзыве,—сказаў панура Сёмка і пальцам ткнуў на Мэтака.

Ня здолелі апамятацца таварышы ад гэтай наўны, як Мэтак з асьцервяненьнем накінуўся на Сёмку і пачаў біць яго па твары зълева на права. Сёмка не даваў ніякага адпору, не захінаўся ад удараў, як-бы біцьцё было яму прыемна.

— Бі, браток, бі, вінны я, ашалеў ад нянявісьці, бі...—і сълезнімі вачмі Сёмка маліў дараваць яму.

Таварышы кінуліся бараніць. Але пакора Сёмкі ўраз-жа разброяла раптоўны выбух злосці Мэтака. Схапіўши кволага Сёмку ў свае жалезныя аbnімы, Мэтак насіў яго па камеры, аціраў сълёзы, тулю, як дзіця, і прыгаварваў.

— Даруй, родненънкі, я вінны, а ня ты. Свалата я, кулі варты. Але я не хацеў выказаць, ты-ж мяне ведаеш, ня мог я так зрабіць... ня ведаю, як сталася. Кулі я варты...

І хоць пабратэрску яны абнімаліся і іхныя сълёзы пакуты, каяньяны ды любасьці зъліваліся ў адно, аднак, недзе глыбока ў іхнай падсьвядомасьці быў вонадзь, муту ад мінулага, была лёгкая каламуць і гарката на души. Адзін і другі нават у пачатку выбуху іхнай узварушанасьці адчувалі, што мала дараваць адзін аднаму, што перад імі ляжыць доўгі шлях, на якім яны павінны акупіць перад партыяй свае ўчынкі. І ў кожным іх слове, руху, на пагляд скіраванымі адзін да аднаго, чулася малъба заклік да прысутных таварышоў, якія, апусьціўши вочы, стараліся не глядзець на чулую сцэну. Не па сабе было таварышом, не самавіта сябе яны адчувалі, нібы хто ў вуха плюнуў, нібы паміж імі і тымі двумя прабегла, як кажуць, чорная кошка. І кожны з іх сур'ёзна і спачуваючи разважаў: трэба тым, хто спаткнуўся, памагчы, трэба іх выручаць.

Праз якісь час політычныя вязні гэтай камеры, дзе адбыліся апісаныя выпадкі, даведаліся, што дэфэнзыва, каб скрыць сапраўднага провокатора, пусьціла чуткі, што Сёмку выказаў Мэтак.

На вуліцы

У каморку з прысьлепаватым акном бадзёра ўвайшла вучаніца—падлетак.

— Чаму, мамулька, сёныня так рана?—і дзяўчынка кінúла кніжкі на палічку, што вісела на съцянне падвязаная шпагатам.

— Здарылася, дачушка, тое, чаго я баялася. Прагналі. Ни можаш, кажуць, ты спраўляцца з машинай. Колькі дзесяткаў гадоў, цэлы век працавала, а цяпер калі выціснулі ўсе сілачки прагналі.

Плакала кабеціна моўчкі—не галасіла, толькі час ад часу змахвала з бледнага касълявага твару буйныя, ціхія сълёзы. Ад гэтага ў беднай каморцы, куды нават і сонца ніколі не заглядае, стала яшчэ больш бедна і панура.

Ну, што-ж. Не пайду ў школу, пашукаю заработкаў. А плакаць, мамулька, ня трэба. Мне здаецца, што я вельмі лёгка знайду службу. А галоўнае што за навуку ня трэба будзе столькі плаціць—гэта-ж мы столькі грошай туды запрапашчываем.

— Ты, Маня, яшчэ маладая, ты не разумееш таго, што перад намі галодная съмерць. Я зьнядужэ-

лай і хворая—няма сіл, няма моцы чапляцца за жыцьцё-быцьцё, змагацца з ліхам. А ты, зеляніна, кволае стварэньне, толькі і ведаеш: дай. Вось я меркавала: падвучу, хутчэй станеш на ногі. Ну, а цяпер што рабіць—проста галава ходырам ходзіць.

— Нічога, матулька, страшнага. Я ўжо не такі зломак, як табе здаецца. Пайду куды на фабрыку—ты-ж таксама яшчэ дзяўчынкай стала служыць. Толькі вось на фабрыцы крыўдзяць, дык можа лепш у магазын які прыстроіцца, каб прадаваць, гандляваць, угаварваць пакупцоў—гэта так лёгка і весела. Ды нарэшце я ўмейю падлогі мыць, пыл сывіраць, дык у пакаёўкі пайду. Я і бяз гэтага ўсё думала кінуць вучобу, бо моташна мне было дзындыкі біць у той час, калі ты, матулька, на фабрыцы душыся ад тытунёвага пылу.

Гэтай ноччу не магла заснудзі маці. Вясёлыя запэўненіні і лятункі Мані на фоне чорнае будучыні і вакольнай галечы яшчэ больш надавалі жалю і пякучай болі. Усплылі таксама яе юнацкія гады, калі яе сірату, пузатую чорнавокую дзяўчыну прынялі на тытунёвую фабрыку. Колькі было радасці і гордасці называцца работніцай, працаўца разам са сталымі, побач з афабрычанымі, загартаванымі працай і барацьбой рабочымі, атрымліваць пэнсію...

Агіднай, бруднай плямай усплылі ўспаміны аб прычэпках і лапаньнях старшага майстра, яго

гвалтах. За супраціўленыне выгнаў быў з фабрыкі на вуліцу. А вуліца ліпучымі гразкімі рукамі цягнула ў бруд, у п'янства, распусту. Дык мусіла вярнуцца, аддалася на зьдзек і паняверку. Тыя мінulyя жудасныя пачуцьці цяпер ізноў ажылі. Ізноў съмярдзочыя агідныя рукі вуліцы з усіх цёмных куткоў сквапна працягваюцца, прагнуцца схапіць самае найдараражэйшае, наймілейшае—яе дачку Маню.

Не, яна не аддасьць Мані. На ўсё пойдзе, да апошніх сіл будзе біцца, на дно сэрца схавае гэтую выпечаную радасьць, хай бяруць з сэрцам, з жыцьцём. Не, яна сваёй дачкі не аддасьць для вуліцы. Маню могуць узяць толькі мёртвую. Яна сама заб'е дачку, а не аддасьць.

— Мама, матуленька—пачулася тут-же з цемнаты.

— Га? Што? Гэта ты, Маня?

— Я.

— Ты што-ж ня сьпіш?

Маня ўпала на калені перад ложкам маці і ўтуліўши твар у падушку захліпвала ад гвалтоўнага плачу. На доўгія допыты і супакойваныні ўрэшце праз плач адказала мацеры:

— Вучыцца хачу, мамачка, вучыцца...

Гэтыя слова дачкі, для якой маці аддала ўсё жыцьцё, усе надзеі, выклікалі напруженыне ўсіх яе пачуцьцяў, усёй энэргіі і здатнасці. Гэтае напруженыне, дайшоўши да кульмінацыйнага пункту,

запаланела нечаканай рашучасьцю. Маці нашла выхад з цяжкага становішча, гэта быў выступ на крутой пахілай роўніцы; на гэтым выступе яна з дачкой можа супыніцца, набраць сіл і зноў выкараскацца наверх. Яна як-быццам абудзілася ад цяжкага сну. І цяпер зусім спакойна, як-бы нічога ня здарылася, уціхамірвала Маню, казала, што яна будзе вучыцца і надалей, бо маці надумала сабе службу—будзе зарабляць. Няхай дачка ідзе спаць, бо заўтра раненька трэба ў школу, яна таксама хоча рана ўстаць, каб памыць бялізну, бо ўжо колькі часу ня мыта.

Іх жыцьцё як-бы зусім не зъмянілася. Маці выходзіла кудысъці кожны дзень, як казала на заработкі—быццам хадзіла прыслужываць у багатую яўрэйскую сям'ю. Прынасіла крыху грошай, часамі рознай ежы. Маня і далей старанна вучылася і расла на прыгожую дзяўчыну, прынамсі, так мацеры здавалася. Мала таго, Маня вельмі спрытная, дасыціпная дзяўчына: вось яна ўжо нават зарабляе—дае лекцыі. А там памаленку і стане самастойным чалавекам.

Атрымаўши першую плату, Маня ішла вечарам дадому, адчуваючы сябе сапраўдным героям. Ад наплыву здаволеняня і радасьці ёй хацелася нешта зрабіць такое, што крута вырвалася-б у бок, за межы яе звычайнай жыцьцёвой съцежкі. Ішла яна дадому з процілежнага канца гораду, дарогі было ня мала, так што збытак энэргіі выкарыстоўваўся

на доўгі падарож. А калі ўспомніла хворую і зьня-
быткаваную маці, дык і зусім уроўнаважылася.
Пра матку напомніла ёй жабрачка, якая ішла перад
ёй. Кожная старэнкая, забітая кабецина выклі-
кала ў Мані пароўнанье з яе маткай, выклікала
жаль і спачуванье.

— Вось дам колькі грашакоў гэтай убогай—ні-
колі ня прыходзіцца дарыць жабракоў.—І яна
прысьпешыла крок, каб дагнаць жабрачку.

Аданак, наблізіўшыся, Маня раптам спынілася:
жабрачка ў яе выклікала прыкрую падазронасць.
Адстаюочы на колькі крокаў, Маня потайкам сту-
пала съследам за гэтай кабецинай, якая па дарозе
вымольвала падачкі ў прахожых. Недалёка ўжо ад
дому Мані жабрачка ўвайшла ў цемень варот вы-
сокага мураванага дома. Маня, прытуліўшыся да
съцяны, чакала. Урэшце кабецина са звязаным у
хустку клумкам выйшла з варот—гэта была тая
жабрачка, але яна ўжо цяпер мела іншы выгляд,
выгляд мацеры Мані.

Прышоўшы, дамоў Маня, каб ня лішня хваля-
ваць і крыўдзіць маці, цераз сілу трymалася з вы-
гляду спакойна, дзякавала яе сардэчна за сама-
ахвярнасць, патульна песьціла і прыгортвала да
сябе схудалую, вінаватую, маўклівую ад сораму,
а такую дарагую і добрую сваю матулю.

— Ня трэба, родненкая, гэтак болей. Ня шу-
кай на вуліцы зьмілаваныня. Пакінь, матулька—
угаварвала ласкова дачка, а ў самой надрывалася

ў сярэдзіне ад унутранага рыданьня, ад таго, што прыдзеца разьвітаца з вучобай, што трэба, урэшце, самой брацца голымі рукамі за жыцьцёвия калючкі.

Хоць Маня атрымала яшчэ некалькі ўрокаў, але трудна было пражыць на гэтыя мізэрныя гроши. А сталай службы яна ніяк не магла дабіцца—у горадзе не такія, як яна, без работы гібеюць. Кіраваць гаспадаркай іхнай каморкі пачала Маня. Яна клапацілася аб тым, каб было што п'еракусіць, каб было чым абараніцца ад халадэчы, адным словам усе клопаты, усе сілы і энэргію трэба было накіроўваць на тое, каб захаваць дыханьне, каб змагацца з павольным ціхім заміраннем.

Вось трэба Мані з другога канца гораду ісьці дадому. Яна мае некалькі грошаў у кішэні. Пачынаецца доўгое разважаньне—аб тым, сесьці ў аўтабус ці пяхтурою сыпаць. На вуліцы вельмі гразка, чаравікі цякуць, могуць у гразі падэшвы адваліцца, можна прастыць, захварэць, а гэта ўжо найгоршая бяда, нарэшце ўжо позна, маці яшчэ нічога ня ела, дый па вуліцы цяпер ісьці паскудна—чапляюцца, прыстаюць, ганьбяць...

— Лепш паеду—рашае Маня. Плаціць за білет і сціскае ў кулачку апошні маленькі грошык, але ён ёй здаецца такім вялікім, важкім, адчувальным.

Біліся дэльве жанчыны ў цісках капіталістычнага гораду, на кожным кроку натыкаючыся на пасткі, правальлі і ўсякае ліха. Нібы так-сяк мадзеюць,

перабіваюцца з дня на дзень і раптам нейкае насланьне. І колькі трэба палажыць сіл, стараннасьці, працы, трывогі, здароўя, каб перамагчы гэты вывіх у жыцьці, каб зноў так-сяк выпрастацца пад цяжарам галечы, безбароннасьці, беспатольля.

Вось і цяпер гаспадар дому, судовая ўлада і паліцыянты выкідаюць іх нават з гэтай вільготнай цемравай каморкі бо не змаглі заплаціць за памяшканье. Стаяць яны абедзьве каля муру, прытуліўшыся адна да другой, а ворагі выносяць на панадворак іх хатнія здабыткі-манаткі і раскідаюць тут-ж.

Ужо няма сіл ні супярэчыць, ні змагацца—рабеце што хочацё—звяры, каты. Няма нікуль падтрыманьня, усюды яны валадараць—багатыя, сытыя, здаровыя. Колькі разоў ёй, старой работніцы, прышлося зносіць іх грубую хамскую паніверку, сорам і ўніжэньне толькі таму, што яна бедная, работніцкага роду. Яны вытваралі над ёй што хацелі, выкарыстоўвалі яе красу і здароўе дзеля задаваленя сваіх дзікіх разбэшчаных пачуцьцяў, высмоктвалі па кропельцы яе сілы, любуючыся, цешачыся з яе мук, яе згасаньня. Колькі разоў яна пакорна стаяла ў іх парогах, прабаску згіналася да ног, па-сабачаму цалавала іх пухлыя, напарфумаваныя руکі.

Адзін толькі раз, калі была забастоўка на фабрыцы, яна пачула сябе дужэй за іх, яе ўзыняло вышэй усіх штодзенных клопатаў і бед. Тады ра-

бочая зыняцку накрылі былі старшага майстра фабрычным брэзэнтам і пабілі да паўсъмерці.

Яна ручкай ад машины змагла выцяць толькі два разы нельга было за рабочымі прыступіцца, каб больш спагнаць сваю крыўду. Тады рабочая сьпявалі такую радасную, бадзёрую сваю песнню, вось туую самую, што і цяпер чуваць, там на вуліцы яе пяюць... паўстань хто з голаду век пух...

Маці, вызваліўшыся ад абыймаў дачкі, топчуцы на дарозе выкінутый свае рэчы, шпарка пайшла з панадворку на вуліцу.

А на вуліцы было рабочае съвята—стройнымі радамі, з чырвонымі съцягамі праходзіла міма дэмонстрацыя. Сотні грудзей ускалыхнулі паветра «Інтэрнацыяналам». Энтузіазм дэмонстрацыі захапіў маці. Першае пачуцьцё, якое яе ахапіла, калі яна агледзела рабочую масу, такую ёй блізкую і зразумелую—гэта, каб зыліцца разам з імі, запець разам з імі. Але тут-жа ўспомніла, што рэчы валяюцца на панадворку, што ані слоў, ані мэлёдыі гэтай рабочай песні яна ня ўмее.

— Браточки, таварышы, рабочая—лепятала яна засмучоная, вінаватая. У гэты час міма яе прамільгнула Маня і, падбегшы да рабочага, які нес съцяг, раптам прыпала да дрэўка съцягу, ажно ён захваляваўся ў паветры. Маці бачыла як Маня вымольвала, цалавала загрубелыя рабочыя рукі, што трымалі съцяг, а пасля кусала іх, грызла. Урэшце далі ёй рабочая рукі дрэўка і яна, высока нясучы

чырвоны съцяг, хутка зъмяшалася ў радох, адый-
шла, зънікла сярод рабочае масы.

Цокат падкоў аб брук адвёў вочы маці ў іншы
бок—яна згледзела, як паліцыя з голымі шашкамі
налятала на дэмонстрантаў. Ня помнячы сябе ад
ніянеўсці і поўная трывогі за дачку, маці сусам
кінулася да бліжэйшага паліцыянта і з праклёнам
аберуч хапілася за шашку. Паліцыант спрытна
крутануў шашку і ў жменях маці засталася гарачая
крыававая мязга.

Падняўшы ўгору акрываўленыя кулакі, бегла
маці грозная, разьвіхураная, як сама помста.
І праз боль, ніянеўсць і трывогу зъвінела пад-
свядома, навыразна ў яе пачуцьцях мэлёдыйя рэ-
волюцыйнага рабочага гімну.

У падпольлі

Рабочы Мацей быў пасланы партыйяй у горад Вільню памагчы мясцовай організацыі падрыхтаваць і правасцьці першамайскую кампанію.

Уцёкшы з астрогу і вядомы паліцыі як камуніст, ён мусіў па магчымасці зъмяніць свой воблік, жыць па чужым пашпарце і, зразумела, тримаць востра вока, каб не праваліцца самому і іншых за сабой не пацягнуць на доўгія гады панскіх астрагаў.

Ужо вечарэла, калі Мацей накіраваўся да свайго консьпіратыўнага памяшкання. На крывых завулках, дзе жыве гарадская бедната споўзalіся ўжо густыя, доўгашатыя цені—іх праганяла электрычнае сьвятло з цэнтру, дзе фанары яскравымі бусамі, роўным шнурком рассыпаліся ў цёмнай сіняве вечара з канца ў канец вуліцы. Рабочая вонгратка Мацея не выдзялялася ў мутна-зялёным зъмерканні і сярод іржавых мурзатых съцен крывых завулкаў. Але па меры, як ён прыбліжаўся к цэнтру, стаў усё больш адчуваць на сабе варожыя ўзгляды нафуфыраных фігур, якія паблісквалі

гузікамі, залатымі ці срыбнымі нашыўкамі, шоўкамі...

— Не патрэбна я тут вытаркнуўся, рашыў Мацей і зьвярнуў з вуліцы Міцкевіча на Партовую. Прайшоўшы квартал-другі Мацей стаў выразна адчуваць, што нехта па съядох ідзе, а ён ужо з доўгай падпольнай практикі ведаў, што такое пачуцьцё рэдка калі бывае беспадстаўным, рэдка калі ашуквае. Каб ня кідацца ў вочы шпегам і не папасьці на зуб дэфэнзыве, дык побач навыку добра мець яшчэ і асаблівую здатнасьці і свае прошуку і падпольнай працы. Іншы мае гады практикі консьпіратыўнага жыцьця, аднак, да яго больш ліпнучь шпегі, як да навічка-падпольніка. Зразумела, што чуткасць гэтая набіраеца і практикай падпольнага жыцьця, якая выпрацоўвае асаблівае чуцьцё, так званы «нюх» да небяспекі правалу, да шпегаў. Ня раз падпольнік, ідучы па вуліцы, не аглядаючыся адчувае, угадвае сочуць за імі ці не. Часамі выглядае так, што быццам нічога падазронага няма і няма ніякіх прычын быць настарожы, аднак, вось гэты нюх папераджае, што сълед ня чысты, што за табой нехта недзе соча.

«Няўжо, звод-бы на іх, клюнулі,—разважаў Мацей. То-ж тыдня ня будзе, як прыехаў у горад, яшчэ з парторганізацыяй належным парадкам не звязаўся, не пазнаёміўся, а ўжо хвост валачэцца». Спраўдзіц гэтыя падазрэнні было трудна, бо

ўжо моцна зъмяркалася. Мацей спыніўся пры акне магазыну, пасьля перайшоў крыху і стаў падвязаць шнуркі ў камашах з тым, каб ні ў знаку прасачыць за сабой, але нічога падазронага ня згледзеў. Аднак быў упэўнены, што ён некага цікавіць. Рашыў зъвярнуць у глухі завулак. Тут уразжа згледзеў, як водаль за ім ішоў мужчына. Перайшоў на другую вуліцу—таксама ідзе.

«Справа дрэнь. Калі ён толькі соча—падумаў Мацей—дык паўбяды, але горш, калі ўздымае на вуліцы арыштаваць. Кінуцца ўцякаць няма сэнсу, значыць трэба пайсьці на ращучы крок, трэба да-ведацца чаго ён хоча». І Мацей, робячы від, што шукае нумар дому павярнуў назад насупраць таго мужчыны, разьмінуўся з ім і шпарка пайшоў да-лей. Падазроны тыш нырнуў у браму, а праз не-калькі мінут зноў паказаўся на вуліцы і зноў пай-шоў за Мацеем.

«Значыць няма сумняваньня—шпег клюнуў і хоча нешта высачыць.—Трэба гада пазбавіцца, няма ніякай ахвоты паказваць яму сваё памяш-канье». І Мацей пайшоў па самых людных вулі-цах, шоў рупным крокам, альбо раптоўна затры-моўваўся пры вітрынах, каб мець на воку сваю небясьпеку, каб лучыць момант схінуцца дзе ў бок і зъбіць шпега з тропу.

Пасьля паўторнага контролю Мацей пераканаўся, што яго «хвост» адстаў. Для большай бясь-печнасьці рашыў яшчэ пакружыць па блытаных

завулках яўрэйскай дзяльніцы, ну і зайсьці ў Бэрнардынскі сад, каб супачыць дзе на цёмнай лавачцы, бо апрача гэтай няпрыемнасці сёньня цэлы дзень быў на нагах—гук спраў залатвіў.

Сядзець доўга ў Бэрнардынцы не давялося, бо неўзабаве падсела густа нафарбаваная кабецина і ўсё памыкалася пачаць гутарку. Мацей выкурыў папяроску і рушыў дамоў.

Ён моцна быў зьдзіўлены, што той самы нюх не дае пакою—чуе што нехта соча. Няўжо шпікаманія? Мацей быў пэўны, што таго шпіка пазбыўся, ну дык адкуль-жа зноў узяліся, трасцы іх галаве. Калі лучыў момант і аглянуўся, дык пабачыў, якогася ягомасця ў сьветлым капялюшы з цёмнай істужкай і зразу пераканаўся, што гэта шпег, бо нахабна, праста на пяты ступае, відаць баіцца, каб у цемнаце ня згубіць. Мацей тут пераканаўся, што дрэнна зрабіў, ходзячы па людных вуліцах, відаць той папярэдні дзеля адводу вачэй перадаў яго па дарозе аднаму са шпегаў, якія панаторківаны бадай на кожнай вуліцы і асабліва на людных і тым больш, што гэта быў час першамайскай кампаніі.

Мацей разважаў, што круціцца па вуліцах горш падазрона, на ізвозчыку ня вельмі ўцячэш, ды па дарозе яго ня сустракаў. Самае лепшае гэта пры Антокальскім масыце пераехаць на чоўне раку, а перабраўшыся на той бок лёгка можна зацерці съяды.

Гэты плян Мацею ўдаўся добра—шпег спыніўся на беразе, закурыў папяроску, якая вугельчыкам якісъ час паблісквала і ўрэшце зьнікла ў цемнаце. Мацею як гара з плеч звалілася. І зусім зразумела,—ён столькі сёньня зрабіў работы, ня меў нават часу паабедаць, павінен быў напісаць яшчэ лістоўку і аблазгаваць шэраг пытаньняў, ужо пад поўнач падбіраецца, а тут прыходзіцца валаводзіцца з гэтымі дэфэнзыўнымі сабакамі. Мацей ішоў пэўным крокам дамоў, зусім аддаўшыся разважаньям аб партыйных справах.

Па меры таго, як падыходзіў дамоў, чуў, што ўнутры мучыў непакой і пачуцьцё быццам ён зноў у кагось на віду, што нехта яго ўзглядам ашчупвае. Мацей, ня бачачы на гэтыя падазрэніні ніякіх прычын, са злосці ажно плонуў, пачаў сабе лаяць за шпікаманію і стараўся перамагчы ўсе думкі, звязаныя з выабражальным шпегам.

Прыйшоўшы на сваю вуліцу, рашыў усё-ткі пра-верыць свае гэтыя нюхі і непакоі і што-ж—ідзе! Выразна той самы, съветлы капялюш з цёмнай істужкай.

— Цьфу ты напасьць, ці ня здань гэтая якая. Ня інакш, як выпадак, альбо ён тут, хварэць яго галаве, сам жыве.

Часамі ступіш у нешта гідка ліпучас і хутчэй хочацца адцерці нагу і адыйсьці ад паганага месца. Так адчуваў сабе і Мацей. Ён страшна азлоблены рашыў урэшце пазбыцца гэтага ганчака, кончыць

свае бесканечныя спацары, бо інакш будзе ўся ночная. Падпусьціўши бліжэй шпіка, Мацей зрабіў від, што толькі цяпер яго згледзеў і прыбавіў шагу, каб паказаць быццам уцякае, каб завабіць за сабой шпіка. Мацей усяляк стараўся, каб «хвост» не адстаў, ужываючы пры гэтым прошукі, добра яму вядомыя, а ў думцы разважаў: «паўзі, паўзі гад на сваю пагібель!»

Ад злосці і абурэння Мацей ужо ня чуў ні зморы, ні таго нутранога непакою. На Наберажнай вуліцы ў чорнай цені ліпавай алеі Мацей крута павярнуў назад і пайшоў праста на шпіка. Бачы, што яго об'ект зъмяніў кірунак, шпег затрымаўся, абапёрся на бар'ер, што стаяў на высокім беразе ракі і насьвітваючы пад нос, углядаўся на той бок ракі.

Шпарка падышоўши, Мацей зьнянацку з усёй сілай і накіпейшай злосцю бахнуў кулаком па галаве шпіка, якая выдзялялася з цемнаты на водблеску вады, а паслья асьцервняла тоўк, кумячыў яго рукамі і нагамі, аж пакуль той не перакуліўся праз бар'ер і не пакаціўся кульком—поныр'ю па высокаму стромкаму берагу Вяльі.

— Ух, урэшце-ж я цябе пазбыўся,—з аблягчэннем сказаў Мацей і зусім зроўнаважаны і ўпэўнены, што цяпер «чыста» дайшоў бяз прыгоды да свайго памяшканья.

Рэволюцыйная прысяга

Праз горад доўгім паходам ступае прыгнечальным крокам хаўтурная процэсія. Наперадзе дамавіна, якую нясуць рабочыя, прыкрыта чырвоным сцягам. Далей шэрагамі панурыўшы галовы ідуць рабочыя і пяюць працяжна надтressнутым голасам:

„Ахвярай вы палі..“

Там-сям сумна павейваюць, бы спачуваючы гору рабочых, чырвоныя сцягі. Гэта паход рабочых хэмікаў, якія на сёмым тыдні стойкай забастоўкай хаўтураць свайго таварыша-героя, выранага галоднай съмерцю з шэрагаў барацьбітоў.

„Ахвярай вы палі...“

Пануры мае выгляд гэтых паход. Зынібыткаваныя, зынямогшыя з кантаватымі плячмі, сціснутымі сківіцамі, са сціснутымі злосна кулакамі мерна ступаючы праводзяць рабочыя свайго памёршага таварыша. Бледныя змораныя твары бы съмерць на іх хухнула, запаўшыя распаленыя вочы з тужлівым нярухомым узглядам. Чырвоная дамавіна,

што калышыца на пляcoh рабочых, зъяўлецца
як-бы грозным напамінаньнем для змучаных шэ-
рагаў.

„Ахвярай вы палі...“

А конная паліцыя на адкормленых конях узброй-
ная да зубоў з блескам і шыкам гарцуе вакола,
бы драпежнік цікуючыся за сваёй нажывай; яна
гатова па першаму загаду скочыць на безбаронныя
шэрагі рабочых.

Паход усё далей і далей пасоўваецца сярод зло-
съмехаў, заўваг, поглядаў, сярод дастатку ба-
гацьця і роскаши арыстакратычнай часткі гораду.

Вось і магільнік.

Сярод няпрыемнай і тужлівай цішы пры затой-
ным дыханыні апушчана ў дол дамавіна. Згрудзі-
ліся каля жоўтай яміны людзі—цені, мучанікі-
героі. Мінuta здавалася цэлай вечнасцю... Маў-
чаныне мучыць і пужае. Яшчэ шчыльней згрудзі-
ліся. І кожны як-бы чуе гвалтоўныя ўдары сэрцаў
гэтай рабочай сям'і, удары ў такт, як шагі дэмон-
странтаў—нібы адно вялікае сэрца. Лёгкі ветрык
калыша тое ці іншае пасма валос на скудлочаных,
утупленых проставалосых галовах. Недзе далёка
заякатаў фабрычны гудок—напомніў жыцьцё і
барацьбу, працу і машыны. Вырасла пякучае на-
балелае пытанье: як далей? Адчуваецца надзвы-
чайнае напруженне, награмаджэнне пачуццяў—
вось-вось выбухае агульнае рыданье, альбо... ня-
шчадная помста.

— Таварыши!—разъляглося сярод маўчаньня. Усе ўздрыгнулі, яшчэ больш спахмурнелі. Гэта соцыйл-згоднік пры дапамозе галоднай съмерці стаў ламаць сталёвыя пружыны ў душах змучаных рабочых. У адказ рабочыя сталі моўчкі кідаць па жмені пясок на апушчаную дамавіну, як-бы хо-чучы гэтым хутчэй закапаць свайго таварыша, каб ня чуць яму іх зрады, якую яны зараз рыхту-юць, якую яны зараз аддадуць соцыйл-згоднікам...

Раптам замяшанье і трывожныя воклікі, за-хвалявалася рабочая маса, бы збожжа ад набег-шага ветру.

— Таварыши, увага!

І гэты запыхаўшыся голас выдаўся рабочым со-катаам толькі-што пушчаных у ход машын. Гэта быў голас свой, блізкі, так часта чуты ў водгуку барацьбы.

— Таварыши, не засыпайце, спыніцесь, я ска-жу зараз такое, ад чаго і мёртвы ўваскросьне. Увага! Атрымана зараз вестка, што хэмікі Савец-кага Саюзу прыслалі нам падмогу грашмі і проле-тарскае пажаданье перамогі ў нашай барацьбе.

— Ура!

«Паўстань пракляцьцем катаваны...»

Пяюць радасныя, бадзёрыя, той—іншы змахі-вае сылёзы і ўсьмяхаецца радаснай усмешкай адзін да другога. А тут нехта крыкнуў:

— Таварыши, мы супольна з нябожчыкам-ге-

роем павінны паслаць баявы адказ нашым вольным братом.

І тут-жа масавы загад:

— Даставай дамавіну!

— Наверх дамавіну!

Бадзёра, спраўна і жартуючы адзін з другога даставалі дамавіну так, бы там быў ня труп, а ляжаў нейкі жартаўнік, прыкінуўшыся нябожчыкам. Сяроднатоўпу ажыўленъне, загулі, схамянуліся: кожны рух—круты і съмелы, кожнае слова—звонкае і важкае, востры і гнеўны пагляд у бок паліцыі...

— Таварыши, ад імя наших змагарскіх шэрагаў і нашага таварыша-героя, які ня здрадзіў сваёй клясе, які не сагнуўся пад ударамі, а нёс чырвоны съязг барацьбы да канца, шлем гарачае пролетарскае прывітаныне клясавым братом, скінуўшым ярмо эксплётатацыі, узяўшым уладу ў свае руکі. Таварыши, прысягнем над гэтай дамавінай, што будзем змагацца да апошніх сіл, будзем змагацца да перамогі...

— Прысягаем!

— Прысягаем!

— Прыся...

Тут паліцыя перабіла рэволюцыйную прысягу...

Аднак, прысяга праводзіцца ў жыцьцё.

Дайшоў свайго

Апанавала цесьляра Гардзея драўляная бядатолькі аб ёй і мысьліць. Чаму драўляная? А таму, што ён сын кутніка і сам кутнік, усякай бяды бачыў, усякага гора зазнаў на съвеце. А вось драўляная бяда стала царыцай усім бедам і запалоніла, скамячыла самога Гардзея.

Як замулены конь перабіваецца Гардзей па сваім шляху—абы жыць, абы зарабіць. Рукі мазольныя, агрубелыя, як карэніны выкарчаванага дубка, цела канатнае, няскладнае, думкі няясныя, тупыя і непаваротлівые. Усё прыдушила непасільная праца аж змаленства, ад якой хрумшчэлі яшчэ неацьвярдзеўшыя дзіцячыя яго косточки, усё спутала, стала гарамычнае жыцьцё—ды і колькі таго жыцця, а ўжо цэлы век—дваццаць гадоў з гакам.

Бацька Гардзея адвекаваў свой век пастухом у вёсцы і перад съмерцю прасіў, дабіваўся ў сялян, каб і сына пастухом абраці. Але Гардзей ня ўзылюбіў бацьковага рамяства і пайшоў па цесьлярскай працы. Год—другі і прылаўчыўся—стаў са-мастайным майстрам з цесьлярскімі навыкамі. Калі

іначе бервяно абчэсваць, дык выгане трэску ві ўсю даўжыню бервяна і абчэша гладзенька, як з-пад габэлька. Перш чым палажыць бервяно на ізруб, дык яго абстукае па бакох абухом ад сякеры, прыслушаецца да яго звону-гутаркі, сам штось памармыча і так ужо дагаварыўшыся на жыльваецца, каб ускласыці бервяно на падрыхтванае месца.

Меў Гардзей і кавалак зямліцы. Перапала яна яму ад сваяка—комуністага, які адышоў разам з Чырвонай арміяй у Савецкую Беларусь, аставіўшы гэты худы лапік зямлі на карыстаньне Гардзею. Аднак, існаванье сваёй сям'і Гардзей падтримоўваў цесьлярствам.

І вось, калі стаў цесьляром, дык і пачалася драўляная бяда ў Гардзея. З гэтага часу яна чым далей, тым горш мучыла і данімала рознымі няўдачамі. Гардзей стаў бачыць такія рэчы, якіх ён перш не заўважваў быў—зжыўся з імі, прывык, а цяпер яны кідаліся яму ў вочы, цяпер ён іх перажываў.

Ён стаў заўважваць, і гэта яму ныла, як рэўматызм, што ён апанаваны драўляным царствам, што дрэва ў яго штодзеннай патрэбе неабходна так, як вада, соль, можна сказаць, хлеб, каб ён яго меў кожны дзень. З самага маленства, і цяпер, устаўшы, кожны дзень і на кожным кроку, ён сустракаў драўляныя рэчы, меў драўлянае акружэньне. Лыжкі, міска, салонка, начоўкі, стол, лава, калыска, розгі, лапці, гузікі, плот, хата, усе

гаспадарскія прылады нават і цывік, засаўка ў дзьвярах—усё з дрэва. Усё гэтая рэчы былі і перш, ні адна з іх даслужылася да мянюшкі «бацьку памятае», аднак, толькі стаўши цесьляром, стаўши майстрам па дрэву, Гардзей пачаў адчуваць гэтая рэчы і балесна перажываць драўлянае акружэнне.

Прабудзіца часамі Гардзей ноччу, хоча павярнуць руку, каб пачасаць паясьніцу, а рука ані руш, як дзеравяка, ведама паслья цяжкай дзеннай працы страціць чуласць і паваротлівасць, а Гардзею здаецца, што і тут сядзіць драўляная бяда, што ён за рукой можа і сам задзервянець і з перапуду пот халодны кроплямі выступіць.

Калі часам жонка на жыцьцёве гора не адзаўеца, як звычайна плачам і нараканьнем, а ходзе як драўляная тычка съяўши зубы, і з рук у яе ўсё вываливаецца, спатыкаеца на роўнай дарозе, слухае і нічога не цяме, дык Гардзею ўжо страх і сваю трывогу прыкрываў няскладаным жартам.

— Ты, жонка, ходзіш як адзервянеўшая, лепиш паплач, дык на чалавека станеш падобная.

Няхай што-небудзь сапуеца з гэтых рэчаў, вядома дрэва, гэта табе не жалеза і не фабрычная работа, псуеца гаручка-б яго, шпарка, дык новую зрабіць, ды яшчэ самадзелкам няма з чаго. Няма лесу, няма матэрыялаў? Колькі хочаш! Ён, Гардзей цясьляр вун колькі перапусьце праз сваю адну-другую пециарню, будуючи людзям дом і

хлеў, ток ці съвіран. Ну, але лыжку выстругаць, тапарышча зрабіць, кіёк вырэзаць няма з чаго: усё панскае, ды казённае. Трэба ня раз паклайніца і ў руку цмокнуць пана, апошніе аддаць лясному купцу, прадацца з душой і целам, каб залатаць тую ці іншую дзірку ў драўлянай бядзе.

І вось дабярэцца часамі Гардзей у лес, дык па-водзіны яго нераўнусчы як на сходцы ці вясельлі. Ні сасонкі яму, а дзяўчаты, ні дубы, а дзяцюкі, а ўвесь лес—гэта добры барадач. Усе дрэвы знаёмыя і родныя яму, з усімі вядзе гутарку, мерыць узглядам аж да верхавіны, клешча рукой па камлёх. І ўрэшце ўздыхне.

— Эх, каб папасьці калі ў Белавескую пушчу!

Альбо заб'ецца ў гушчар пад цень векавых дрэў і пачне шныраць—углядзіцца, мо' адкрые сховы паўстанцаў, а не, дык сядзе і давай разматваць свае затаённыя думкі, як гэта лес прыхільны да паўстанцаў, як яны любяць яго—свайго саюзьніка. І расхахочыцца Гардзей, калі прадставе сабе пана, якому трэба ноччу, а хоць-бы і днём ехаць праз пушчу—колькі ў яго страху і нялюбасьці да лесу—ворага.

— Мабыць дзеля гэтага, гад, і прадае і высякае ў пень лясы-бары. Прыдзецца жабраваць нашаму брату, дык і кіёк няма дзе высечы.

Любіў Гардзей хадзіць і на тартак. Доўгімі гадзінамі ачараваны стаяны ён тут адстойваў сярод

акуратна паскладаных жоўценькіх, як жаўток,
дашок.

— Матэрыйял, як золата, а колькі-ж яго ёсьць,
вочы разбягаюцца і душа радуецца—адна лю-
бата—ён сам да сябе і адмерваў поўнымі грудзьмі
смалісты запах.

Часта так заходзіў Гардзей на суседні тартак,
бяз дай прычыны, каб пацешыць вока лясным
матэрыйялам, ахмялець смалістым пахам. А прыдзе
дахаты Гардзей, дык драўляная бяда яшчэ больш
выпучвалася і дакучала: хата і ўся яго драўляная
маемасць—адно паражно. Асабліва хата раз-
вальваецца, ужо і ўпоркі не памагаюць, ад ветру
калышацца. А каб пабагаць, дык няма ніякіх
магчымасцяй—тое-сёе прыдбаеш, прыхінеш якой
крамніай драўляную бяду, а тут наскоча войт,
апіша, конфіскую за падаткі і драўляная бяда
зноў зубы скаліць. Заработка няма ніякіх, есьці
няма чаго, ну хоць кладзіся, ды памірай.

— Добра, што ўзяліся людзі за камасацыю,
пачнуць пераходзіць на хутары, параносіцца з бу-
довай, перападзэ якая праца—заработка, разва-
жаў Гардзей.

А на вёсцы Мытлякі каля камасацыі разгарэлася
барацьба, скрытая, упартая, зацятая. У вёсцы жыў-
быў сапеў-нажываўся багацей Даўбняк, страшэнны
жмінда і хітры чалавек. Трымаў ён толькі ня лет-
няга пастушка, які зімой рабіў яму ўсякую работу,
як сталы. Сабраць-жа з поля жніво ці памалациць

яго зімой Даўбняк выкарыстоўваў усю вёску. Бо рэдка хто з сялян не сядзеў у яго кішэні, у яго арудзе, а ніхто ня мог грашмі ці дабром выплаціцца скуль яго ўзяць—падаткі, штрафы ўсьлед выпаласківаюць, калі часамі і завядзеца ў хаце злоты—другі.

Даўбняк наскроў бачыў галечу вёскі, ён вырас на сытым астраўку, сярод бязъмежнай бядоты, бясхлебіцы, охаў і стогнаў вясковых. Ён добра вывучыў капрызы і нораў сялянскай бяды, не раз дражняў яе, зрабіў яе ручной і ня ў знаку па крысе з кожным разам заціскаў усё мацней пятлю страшэннага вызыску над тым, хто пападаўся ў яго пастку. Склікае талаку, прыкладам на сенакос, частуе гарэлкай, а хто наперадзе ідзе ў пакосе, дае «премію»—гатунковай гарэлкі. Сяляне здавлены, што адрабляюць доўг, маюць пачастунак і стараюцца з усіх сіл, каб дабіцца прэміі кулацкай. А Даўбняк толькі рукі пацірае—удаецца інтэрас—лезе рыбка ў невад.

Даўбняк гібка і ўмеючы карыстаўся дапамогай улады, ён бярогся адкрыта заклікаць паліцыю ці войта супрощаць непаслухмияных і непакорных.

— Няхай на іх бяздо́ньне, на гэтых бальшавікоў, яшчэ сьпякуць, падпусьцяць чырвонага пеўня—разважаў Даўбняк і нялюбых яму асоб перадаваў скрыта ў дэфэнзыву, інакш кажучы, даваў пропуск у астрог.

Гардзей таксама быў залежны ад Даўбняка. Сталася гэта так. Прыціснуты драўлянай бядой да таго, што і поснай поліўкі няма на чым зварыць, цясьляр аднаго дня рушыў яшчэ золакам у лес Даўбняка. Там ён ужо даўно нагледзеў стары корч, які тырчэў на беразе кручы. Пісок з-пад карча асыпаўся і ён тырчэў цыбата, высака на карэнінях, бы павук той. Шпарка, як мага цішэй абсекшы карэніні, Гардзей узваліў корч на плечы і павалок дахаты. Трэба-ж ліху здарыцца—на загуменыні сустрэў Даўбняка.

— Вó дзякую, браце, што ты яго высек—кажа хітры Даўбняк, я ўжо даўно маніўся яго прынесыці дахаты. Занясі-ж яго ка мне на дрываютню. Пойдзем разам, там мая жонка пачастуе сънеданьнем. На глушцоў, бачыш сёньня хадзіў, страляў, але хібіў. Сабака сплошыў, бо малады—дурны.

Як нічога ня бывала, павёў зъянтэжанага Гардзея да сваёй хаты, рассказываючи яму аб сваім дурным сабаку. Даўбнячыха дала пасындаць гарачых бліноў. Калі-ж Гардзей зъбіраўся адыйсьці дахаты дык мусіў расстацца з тапаром—Даўбняк забраў яго за пакражу лесу.

— Ты, браце, толькі ня злуйся—казаў да Гардзея. Я бяру тапор у залог, аж пакуль ня выплаціш 15 злотых за корч. Ну, па законе можа выпала-б менш заплациць, але-ж зразумей, браце, ці ахвота нам, беларусам, путацца з паліцыяй, няхай на яе бяздоњне. Лепш самі, па-сямейнаму, бяз гэтых

чужынцаў разъбярэмся і дойдзем да згоды. Ды ўрэшце мы і не павадзіліся. Праўда, ты зрабіў праступленье, кражу, за гэта ў астрог садзяць, ну але ці-ж я на цябе крыўдую, ані трошачкі. Бяда наша, гора наша гоніць на праступленыні. Сымех адзін, каб нам, суседзям, за гэты корч вадзіцца, судзіцца. Няхай на гэтыя суды бяздоњне. Але бачыш, браце, я таксама не багацей, такі самы мужык як і ты, а галоўнае тут дзеля тваёй карысці: як заплаціш, браце, штраф, другі раз ня будзе павадна, знаю я нашу мужыцкую натуру. Добра вось цяпер: дзела пачалося з карча і мы дагаварыліся на пятнаццаць злотых, а хай-бы табе ўдалося яго съпёрці, дык-бы і пачаў цягаць, ні адзін бы дубок высек, а там і без паліцыі не абышлося-б, а там: суд, лічытация, астрог. Зачапі толькі гэтых шэршняў—палякаў, дык пагібел табе. Каму гэта ахвота.

Гардзей слухаў увесь потны і бліны яму каменьем сталі пад ложачкай, памыкаўся апраўдацца, урэшце пакляўся Даўбняку, што адпрацуе ўскладзены штраф, толькі каб тапор вярнуў, бо яму трэба ісьці на работу, а без тапара няма як—з яго-ж ён толькі і жывець.

— Ды няўжо ты думаў, што я тапор затрымаю! Дрэнна, браце, суседзі мы старыя, а мяне зусім ня знаеш. Я чулы на людзкое гора і няма мне патрэбы астаўляць цябе бяз працы, бяз хлеба. Вось можа хутка правядзем камасацью, дык паможаш мне перабудавацца ў вяночак і гэтых некульких злотых

адробіш, як плюнуць. Толькі вось накручвай там іншых, няхай даюць згоду на камасацыю—яна адзіны ратунак у нашай бядзе.

— Ой, не шанцуе мне ў жыцьці, крыўдзіўся сам сабе Гардзей, ідучы дамоў, а усё праз гэтую драўляную бяду. Ну, але пры камасацыі можа крыху і падзараблю.

Калі Даўбняк пачаў намагаць на камасацыю, дык сяляне ўсёй грамадой далі яму супраціў на першай сходцы вёскі. Асабліва востра выступіў бядняк Сыцяпан Шустры. Ён так разжоўваў і ўгаварваў аб шкоднасьці камасацыі, што ўсе сяляне грамадой зацюкалі, загукалі, калі Гардзей пачаў нешта мямліць, што трэба паслушаць добрай рады Даўбняка.

Так сходка і разыйшлася да нічога не дагаварышыся. Даўбняк астаўся пры сваім і сяляне не здаліся, хоць на іх і націскала гмінная ўлада і паліцыя. Даўбняк ня здаўся, аднак ён павёў падземную кратовую работу. Хутка бяз дай прычыны быў арыштаваны Сыцяпан Шустры. Тамашу Канцавому загадалі раскідаць бадай ужо кончаную хату, бо раптам аказалася, што пабудована не па законе—ад яе вельмі блізкі другія хаты. Даўбняк судзіўся з адным з сваіх даўжнікоў—суседзяў і засудзіў яго—ніхто не чакаў такога строгага прысуду. Аднак, наогул Даўбняк стаў прыкідацца добрым і міласэрдным, хоць да раны прылажы, каб гайлася. Таму дасьць гарнец бульбы, таму паабяцае пагута-

рыць аб яго бядзе, у гміне ці ў пана, бо ён-жа туды мае доступ і послух.

Праз якісь час можна было ўжо зауважыць, што апрача Гардзяя і іншыя пачалі падлабунівацица да кулака. Той—іншы ня ўстаяў, пахіснуўся, быццам уступіў на зыбкі грунт, наехалі каморнікі, камасацыя пачала ажыццяўляцца. Толькі некалькі сялян не здаваліся да апошняга, праганялі каморнікаў, пагражалі Даўбняку, лаялі суседзяў і нагаварвалі іх да барацьбы. А тыя хоць і разумелі памылку, аднак, ня мелі рашучасці супроць кулака і гміннай улады.

Толькі калі справа дайшла да того, што трэба было зрушыцца з месца, зрушыць сваю спрухнелую будову і калі хто не хацеў, дык насільна раскідалі аbjытыя гнёзды сялян, ды нікому ня было павадна лезыці на выкраіны пясочак, бяз паши, без сенакосу,—вось тут многія сяляне і завылі павоўчаму. К гэтаму часу вярнуўся з вастрогу і Сыцяпан Шустры. А хлапец ён гарачы, зразу крута павярнуў. Падбухтораныя сяляне пачалі раскідаць гранічныя капцы, паставленыя каморнікам, пайшлі з сохамі на поле і давай заворваць ужо засеянае кулацкае поле, якое перш належыла да сялян. Даўбняк стаў не дапускаць, завязалася спрэчка, дайшло да бойкі, чуць жывы вырабіўся Даўбняк з сялянскіх рук—скамасавалі яму ўсе бакі. Дасталося па вуху і Гардзею ад Сыцяпана Шустрага, калі той пачаў даводзіць, што сяляне шукаюць гузака, ле-

зуць на раёон, хоць у сапраўднасці пераход на хутары спачатку трудна, але пасля гэта съятое дзела.

Наогул справа не абышлася без паліцыі і арыштаў. Шмат хто з сялян быў пабіты, некаторых засудзілі на цэлья гады ў астрог, прapaў толькі Сыцяпан Шустры бяз съледу. Усе парашылі, што яго забілі шпікі ў дэфэнзве і забойства скрылі.

Гардзей увесь час меў работу. Ён памог кулаку «абстроіцца ў вяночак», таму памог хату перасыпаць, хляўчук прыстроіць і іншае. Ён крыху падзарабіў гроши і рашыў выбіць грунт з-пад сваёй драўлянай бяды і пабудаваць хату, тым больш, што здарыўся вельмі падхадзячы выпадак.

У гэтым часе жонка Сыцяпана Шустрага атрымала лісты ад яго з Савецкай Беларусі. Піша, што ўцёк ён да Саветаў, каб не загінуць у турме і заклікаў жноку да сабе, а будынкі раіў перарадаць за дзяшоўку Гардзею.

Асаблівы ліст быў напісаны і да «прапалетара таварыша Гардзея», у якім вельмі выхвалываўся Сыцяпан, што добра працуе на Саўгасе, дзе машиналі поле абрабляюць, толькі лёскат жалезны разълягаецца, працуюць шпарка, зьбіраюць чиста і тут-ж будуюць новыя дамы і фабрыку, а ўсё з жалеза і бетону. «Ты, таварыш Гардзей, пакінь там змагацца за камасацыю, а лепш рэвалюцыю рабі, тады і пра сваю драўляную бяду ня толькі

забудзеш, а і пазбудзешся яе. Крыўдна і несамавіта мне цяпер, што тады цябе не паставіў на шлях барацьбы, а аплявушыў, як ворага свайго, бо ў рэчаіснасці мы з табою браты аднай працоўнай сям'і». Гардзей быў вельмі здаволены перапрадажай будынкаў Шустрага, а што да рэволюцыі, дык гэта прамігнула міма вушэй, бо справа рызыкоўная і далёкая. Пры гэтым ён і без рэволюцыі ня любіць паноў. Ніхто іншы, як ён, Гардзей, заchaхши ад беспрацоўя, даведзены да адчаяю, падпаліў раз будынкі ў панскім двары, каб пасъля мець работу. Ды тут справа ня толькі ў рабоце. Гардзей наогул чуў задавален'не, калі бачыў панскае гора, любіў насьмяхацца з панскіх манераў і дзівосаў, любіў тое ўнутране хвальван'не ад нянявісці, калі сэрца гвалтоўна стукае ў грудзёх, і па целе праходзе цяплыня адвагі, а сіла напружвае мускулы і рвецца да чыну.

Аднак глыбака заселі ў думку сказ з лісту «будуем з жалеза і бетону». І чым больш Гардзей пачаў разважаць і абмяркоўваць гэты сказ, tym яму выразней рабілася, што выхад з драўлянай бяды трэба шукаць у жалезе. Бо зусім зразумела, узяць хоць-бы жалезнную лыжку, яна цэлы век служыць і хіба толькі яе згубіш ці ўкрадуць, а вось драўляная—вышчарбіцца, прадзіравіцца, а то дзеци возьмуць ды адгрызуць—яна шурпатая і рот дзярэць. Альбо зрабіць заслонку ў печ з тоўстай бляхі, дык яна доўгавечная і выгодная,

а драўляных не набярэшся, не нарабішся. Ды ці мала што.

А галоўнае гэта пажар, во дзе пагібел. Кожны момант пагражае, што ўсё гэтае драўлянае царства аберне ў попел, а цябе ў жабрака-пагарэльца. Тады ўжо на ногі не пастанеш. Кулак смокча сваёй дапамогай, урад зьбівае з ног падатковымі экзэкуцыямі, даядаюць недарод, беспрацоўе, галадоўля пошасьці. Аднак пры ўсім гэтым яшчэ неяк дыхаеш, неяк гаспадарыш, чатось спадзяешся. Ну, а няхай пажар, дык нават гэтую апору, гэтую драўляную бяду з-пад ног выбівае, адным словам, складай дуды ў мяшок і марш па съвеце на ўсе чатыры стараны.

Гардзей панічна баяўся пажару. Няхай выпадкова загарыцца ў бабы кудзеля ці затлее салома ў пасыцелі ад дэяцінных гульняў ці папяросы, як ён безрадны стаіць аслупелы і пакорны вогненай стыхі чакае свайго лёсу. Перш чым класціся спаць, цясьляр як-бы ня быў змучаны выходзіць у сенцы на панадворак, углядаўся ў цемень, мо' дзе блісцне варожы агенчык, аглядаў комін, каб часамі сажа не гарэла, данюхіваўся ў паветры дыму—а мо' ўжо дзе што тлее.

Гардзей зайдросцію Шустраму. Вось людзі дык умеюць устрایвацца—меркаваў Гардзей, а ты як-ні стараўся, хоць са скуры вылазіць і ў канцы-канцоў чорт табе лысы нагу падставіць. Але ніча-

Іусенькі і мы тут, братка, нейк зажывем памаленъку,
таксама жалезам абзавядемся—казаў як-бы да
Шустрага Гардзей. І з большай сілай напруж-
ваўся, каб стаць як на ногі і ўзмацевацца на-
столькі, каб напісаць Шустраму, што ня толькі
ён умее прыладзіцца ў жыцьці, што і Гардзей
таксама ня лыкам шыты.

Вось ён сабе хату пабудуе і бляхай пакрые,
калёсы на жалезных восьях сані каваныя зробіць,
клямку жалезную прыстроіць у дэзвярох, ма-
шыну—сячкарню завядзе, саху на плуг замене.
Гардзей сам сябе ашукваў, ён ведаў, што ўсе яго
лятункі незьдзяйсьнімы, бо дзе яму галоце дайсьці
да такіх выгад і багацьцяў у такім уціску і па-
няверы. Аднак драўляная бяда так надакучыла, а
лісты Шустрага такую скрытую глыбокую зайн-
здрасцьць узьнімалі, што Гардзей чапляўся за ля-
тункі аб жалезе, абы як-небудзь акрасіць сваё
жыцьцё—посынцу. Ніхто яму ня можа перашко-
дзіць назваць часамі дрэва «цвёрдым як жалеза»,
хоць у сапраўднасці вінаваты тапор, які ступеў
і робіць шуршавай трэску, а то і зусім адскаквае
ад дрэва. Ніхто не даўміцца, чаму Гардзей так
марудна косы выбірае, выступкаючы кожнай ка-
сой па колькі разоў і абыходзячы ўсе крамкі.
І ўсё-ткі ня купіць, бо яму не каса патрэбна, а
тая асалода ад яе звону, які віхурыць у калматай
галаве Гардзея самыя съмелыя лятункі, варушыць
занямелыя пачуцьці, затаённыя думкі.

Прынадзіўся Гардзей зьбіраць рознае ламаччо. Знойдзе зламаную падкову, цвік іржавы, кавалак бляхі нікудышнай—усё валоча дамоў і складвае ў зацішнае месца на столі новай хаты. Нашоў раз ён у лесе ядро трохдзюмоўкі і тое прывалоک да свайго жалезнага складу. Жонка нарабіла ляманту, баочыся, каб не ўзарвалася часамі гэтая бомба і выкінула-б яе вон, але баялася, што яшчэ выбухне ў руках. Подаўгу Гардзей капаўся часамі ў сваім жалестве, нібы шукаючы патрэбныя рэчы, у сапраўднасці-ж ён варочаў гэты лом дзеля яго пошчаку, дзеля прыемнасці трymаць у далоні цвёрдую важкасць жалеза. А каб спытацца, на што яму гэты склад жалества, дык ён і сам ня дасыць путнага адказу,—хіба хоча звонам жалеза пужаць уеўшуюся як клешч драўляную бяду і падтрымоўваць энэргію ў барацьбе за лепшую будучыню.

Ох, гэтая будучыня Гардзейская, паўзе як рак задам наперад— паволі і ня бача куды. Праўда, Гардзей з большага выгнаў новую хату, ці, лепш кажучы, "павыразаў здаравейшыя кавалкі з трухнелых будынкаў Шустрага пастачваў іх (а ён-жа на гэта майстар), ну і выгнаў зруб хаты. Ня лёгка яму здалася гэтая латаніна і шмат яшчэ трэба палажыць трудоў, каб ён мог сказаць Шустраму, што нечага надта пахвальвацца, бо і мы самі з вусамі. Цясьляр гардзіўся: пабудаваць новую хату—гэта значыць праслыць у сваім родзе

на колькі пакаленъяў. У вёсцы ня раз пачуеш:
дзякаваць дзеду, вечны пакой яго душачцы, па-
будаваў хату і жывем.

— Лёгка было там якому дзеду будавацца, калі
лес плячом упіраўся ў агароды, а вось спрабуйце
ципер, як я, Гардзей, з нічога зрабіць хату, спра-
буйце так напружыць усе свае жылачки, нeda-
спаць, апошні кавалак хлеба з роту вынуць, каб
усё на хату, каб хату мець, спрабуйце дагава-
рыцца з уладамі і выманчыць у яе дазвол на бу-
дову. Ды ці пералічыш усю злыяду. А вось я, Гар-
дзей, будую і канчаю... Няхай што можа пада-
рваўся крыху, не здаровіцца і сям'я ўся як жы-
выя мерцьвякі, але памаленьку аправімся, станем
на ногі, падужэем, зажывём прыпяваочы, як
прыкладам Даўбняк.

Успомніўши Даўбняка, у пачуцьцях Гардзея за-
паланела злосць і смага помсты. Бо чаму Даўб-
няк заўсёды выкручваецца ў гміне ад шарвар-
каў—бясплатная праўка дарог,—ні ён калі штраф
каб плаціў, ні ў яго вобыск каб быў, з ім усё на-
чальства за панібрат, хоць ён ня раз пагразіць і
палаецца з тым ці іншым верхаводам у бліскучы-
х гузіках. А Гардзей ніжэй травы, цішэй вады
і годзіць усім, як благой скуле, вось каб бяда
спала, вось каб як жыць. Аднак глядзіш і на
штраф, на няласку пансскую нарвецца, і быдлам
збэсьцяць і вобыскі як і ў іншых бываюць,

І тут успомніў Гардзей адзін выпадак і ўсяго як у агонь кінула ад нянявісці, крыўды, сораму. Кулак суседній вёскі на асьвяшчэнне съвірна, які збудаваў Гардзей, наладзіў банкет. Ксёндз, паліцыя, асаднікі, шляхцюкі і шляхцянкі ўсе пілі, елі, забаўляліся. Быў запрошаны цясьльяр,—частавалі і яго як роўнага, як іхнага. Гэта яго вельмі расчуліла і выклікала рабскую ўдзячнасць. У гутарках панове бесъцілі і наклёпвалі розную лухту на бальшавікоў і Савецкі Саюз. Падтаківаў і Гардзей, каб пападаць у тон банкетуючых, а калі паны ўсё-такі адносіліся з недаверрам да завярэнняня ў хамскай мове Гардзея, дык ён стараўся з большай запальчывасцю і жарам, чым самі панове, праклінаць камунію і пагражанаць бальшавіком.

— Брава, брава—крычала п'яным хорам панства і падлівалі раз за разам гарэлку ў чарку Гардзея.

А на заўтра Гардзей нашоў сябе ў хлеве на гні паміж скацінай, увесь вымазаны ў сажы, з падсмеленай барадой. А што рабілі з ім у часе банкету, як пасля людзі рассказвалі, дык Гардзей нахват саромеўся і ўспамінаць.

Жыў так цясьльяр у цяжкай працы, салодкіх ля-
тунках і ў барацьбе за сваю «лепшую долю» і ня-
жыў, а ішоў па тонкім склізкім лёдзе. А лёд гэты
зыбаецца, не-не ды і праваліцца. Шмат трудоў,
эдароўя, страху і напружанья паложыць Гардзей

пакуль ізноў выбярэцца на паверхню, на свой шлях бедака-малазямельніка, каб дайсьці да тэй ночы, якую ён паслья называў гібелльнай.

А ноч гэтая была незадоўга перад 1-м маес. На вёску наскочыла паліцыя, каб рабіць труску, бо быццам яны дачуліся, што ёсьць аружжа, комуністычная літаратура і ўсё такое.

Пачалі трасьці і цесьлярову хату. Гардзей быў спакойны, быў пэўны, што ўсё добра қончыцца. Яму ўжо ня раз прыходзілася быць съведкам гэтых паліцэйскіх аблau і заўсёды гэтая бура праходзіла міма яго. Таго ці іншага суседа заарыштуюць, ці тут-жа папяруць, а ён выходзіў сухім. Ён сам памагаў паліцыі капацца ў яго сковах, бо ведаў, што ён нічога ня мае пярэчучага закону, бо ведаў, што паліцыя абшуквае яго больш дзеля віду, вось так на ўсялякі выпадак.

Быў Гардзей і цяпер спакойным. І калі п'яны паліцыянт пачаў буяніць, дык ён нават паважыўся асадзіць нахабніка, які паступае «не па праву, не па закону». Далейшы вобыск давёў паліцыянтаў да жалества Гардзея, якое ляжала на столі новай хаты і там з вялікім трывумфам знайшлі старое гарматнае ядро і зламаны штых. Тут-жэ кінуліся на цесьляра, скумячылі яго пад сабой, закавалі ў кайданы і пагналі на пастарунак, як бандыта, як бальшавіка. Калі-ж абоз з арыштаванымі пад'яжджаў да мястэчка, дык Гардзей увідзеў зарава пажару ў бок сваёй вёскі,—гэта гарэла яго новая

хата: паліцыяны, поручыся на столі; закінулі ў палавіньях агонь, ад папяросы.

У астрозе пачалі мучыць Гардзея чорныя да гадваныі аб пажары. Калі яго цягалі на допыты, ён там як вар'ят марматаў бяз сэнсу і ўсё зводзіў гутарку да пажару. З гэтага астаўбяняння ня выводзіла і біцьцё дэфэнзыўшчыкаў.

— Бійце мяне, паночки, енчыў цясльяр, хоць на кавалачкі рэжце, толькі каб мая хата ўцалела. Нічога мне не баліць, нічога я ня ведаю, пусьцеце мяне да маёй хаты, закончыць яе пакрыць, а то згіне ад дажджу. Пусьцеце да хатачкі маёй, прыхінуцца-б мне да яе, пасядзець на новым парозе...

Гардзей хутка дазнаўся аб tym, што згарэла яго сядзіба і аддаўся поўнаму адчаю. Не хачу я вяртацца дамоў—наказаў ён жонцы, хоць мяне тут голадам мораць і ўсяляк зьдзекуюцца. Не хачу мадзець кутнікам, так як бацька быў—наша гэта пагібел. Не чакай ты з мяне работніка,—карміцеля, калі і выпусьцяць на волю, дык альбо зальлю гора гарэлкай, альбо задушуся ў пятлі. Дастукаліся мы да ручкі, няма нам жыцця, не чакайце, не спадзяйцеся на мяне.

Якія там маглі быць спадзяваныні і чаканыні для сям'і цесльяра, калі што ні новы дзень, дык горшы голад, глыбей нэндза. Трэба было, гледзячы съмерці ў очы, знайсьці шлях да бытаванья. Той памёр, іншы пайшоў на службу, той павалокся жабраком па съвеце. Лішнія едакі пакінулі

зямлянку, пакінулі маці з дробнымі дзяцьмі, якай,
чакаючы Гардзея каля году, страціла ўжо надзею
яго калі-небудзь убачыць.

Раньняй вясной, калі трэба было ральлю за-
ахвоціць да марцовых запладненін, жонка Гар-
дзея пайшла ў мястэчка даведацца як справа з
мужам і каб перадаць яму жальбу сваю і асіраце-
лага шнура-аблога. Хадзіла, блыталася па ўста-
новах, кланялася, плакала перад фанабэрыйстымі
панамі-чыноўнікамі і так з большю крыўдай пай-
шла назад да хаты-землянкі.

На вяліке зьдзіўленыне і радасцьць знайшла
дома Гардзея, які дзелавіта чысьціў бульбу на вя-
чэру. То была неспадзеўка!

Жонка зразу пачала супакойваць Гардзея, каб
ён ня тужыў па згарэўшай хаце, што цяпер усё
добра будзе. Ня з імі аднымі такое гора здараеца,
а вось-же людзі пагаруюць і зноў абжывуцца.

— Пакінь малоць. Што ты мне хваробу ўгавар-
ваеш. Хто гэта ўбіваецца, гаруе.

— Ведаеш, Гардзейка, усьцешала далей жонка,
надойчи мне наказвалі, што паны быццам хочуць
нам даць бярвеньня на хату, ты толькі не бядуй і
ня ўбівайся.

— Хто дае бярвеньня?

— Ці я ведаю. Хто іх тут гэтых канцылярыяў
запамятае. Солтыс перадаваў.

— Скажы ім, што хай яны лепші сабе дамавіну
з гэтага лесу зробяць.

— Я мяркую, што калі даюць, дык і трэба
браць. Дармоваму каню ў зубы не глядзяць, а бу-
давацаца ўсё роўна трэба будзе.

— Дурань! Вось цэлы век свой толькі тое і ро-
бім, што будуемся. Да астрогу, голаду і зямлянкі
дабудаваліся. Не, лопнуць іх трывухі, а ўжо я ім
свайгі крыві і каплі ня дам.

— Ат, нешта ты па іншаму гаворыш, ну, але
пасъля пагутарым. Ты, Гардзейка, тут пабудзь, а
я зьлётаю да Даўбночыхі, мо' якой акрасы па-
жычу, цябе пачаставаць.

— Пакінь. Нечага туды швэндацаца. Хадзі лепш
сюды—і Гардзей прыцяг да сябе жонку, съіснуў
у моцных абыймах. Эх, добрая ты ў мяне баба!

— Ой, костачкі мае паламаеш, ня так моцна.

— Бачыш я ў астрозе падужэў,—пружыну мне
там пругкую ўставілі, такую, разумееш, бальша-
віцкую машынэрыю. Волю маю на сталь загартава-
лі, так што цяпер ніякая бяды—трасца не сагне
мяне і сажай ня вымажа і ў хлеў ня кіне, як быдла.

Жонка ад доўгачаканых ласк мужа і ад пера-
пуду што ці не зьвіхнуўся з разуму муж, бо га-
вора такое незразумелае, ахапіла жаласьць і яна
пачала плачучы жальбаваць на бяду-бядачку, на
тыя муки, якія прышлося ёй перажыць без Гар-
дзея.

— Нічога, родная, пайду куды на заработкі, на
шасэ можа, або ў лес. Падзараблю, тады, брат,
аладак бульбяных нашкварым, а то засумаваў я

за імі дужа моцна, не раўнуючы як за табой. Ну,
а ты тут шашні не разводзіла? Га? Паглядзі мне
ў вочы, во, во, так праста. Маладзец ты ў мяне!

Глядзіць жонка праз сълёзы ў шэрыя Гардзе-
евы вочы з чырвонымі жылкамі, глытае яго ды-
ханыне з запахам махоркі і радасна съцвярджае:

— Ня той стаў Гардзей, іншы мой Гардзейка,
дарагі, блізкі...

І сапраўды Гардзей стаў іншым. Перш заўсёды
хадзіў пануры, хмàрны—ніколі, каб пайсьці па
суседзях, каб даць свой голас у грамадзе, а бы-
вала сустрэнецца з кім, дык толькі тэй і гутаркі,
што бяда ёсьць поедам, што ратунку аднікуль
няма. А то пачне будаваць незьдзяйснімая пля-
ны, пісаць памялом па вадзе аб сваёй долі-волі.
Калі суседзі завядуць гутарку аб агульнай бядзе,
ну прыкладам аб камасацыі, дык Гардзей утоў-
піць у адзін пункт вочы, развесіць вуши, слу-
хае, слухае ды і зяхаць пачне, а ўрэшце, пацера-
біўшы калматыя грудзі, пасунецца дахаты—яму
хоць-бы што, да яго гэтая бяда не дакачваецца,
ён мае ласку ў Даўбняка, а гэты ў крыўду ня
дасць.

Перарадзіўся Гардзей. Калі ён першы раз вышаў
на вёску пасьля таго, як вярнуўся з астрогу, дык
адразу ўзяў навучальны тон, быццам той студэнт
прыехаўшы на канікулы. Пачаў хайць сялян, што
яны ня ўмеюць жыць, трymаюцца старых законаў,
пакорлівия перад панамі.

— На якога чорта вам убівацца аб гэтай камасацыі—пачаў упэёнена даводзіць сялянам, калі тыя закідалі яго пытаннямі аб камасацыі, аб вайнене, ці хутка пераварот,—ведама чалавек прыйшоў з астрогу, значыць ён ад іх у політыцы на цэлую галаву вышэй.

— Сядзі на месцы і ня рыпайся, а няхай хто спрабуе сілай крануць, дык калом па чэрапе і па баку тэй камасацыі. Даўбняку і іншым, што перайшлі на хутары, чырвонага пеўня трэба падпусціць.

— Ты сапраўды стаў па іншаму гутарыць. А памятаеш, як ты...

— Было, сплыло—перабіў жавава Гардзей. Дурны быў, усё думаў пры панох пер'ямі абрасаці, ажно трасцу ў бок. Няма чаго мазгі сушиць і крывавыя мазалі набываць, усё што ня робіш, ідзе на іх карысьць, на Даўбняка, на пана з двара і ягоную псырню, ваяводаў, паліцию ды ці пералічыш усіх. Наша мэта—руйнаваць іхнае даброды і самім ім адкручваць галовы, бо інакш яны табе адкруцяць.

— Ой, нешта ты, братка, ня так гаворыш. Найдойчи ў нас быў комуністы, дзяцюк сабе такі пакладзісты, дык ён па іншаму казаў. Таксама кажа, што трэба паноў гэтых самых паскідаць у бяздоныне, але каб толькі ўсіх разам і што гэта, кажа, можна зрабіць, калі мы ўсе гуртам возьмемся за

рэволюцыйную справу. Яно дык гэта падхадзяшча, а твае пляны штосьці ня так.

— Такі ён мусіць і комуністы, зазлаваўся Гардзей. Я, мае дарагія, у астрозе з вельмі важнымі політыкамі гутарыў, адзін з іх быў комуністы над усімі комуністамі. Ён мне, ды пажар маёй хаты адкрылі вочы. Па ягонаму так і выходзіла—жыві, як жывецца, каб як дастукацца да рэволюцыі, а будзеш старацца нажыцца—усё пойдзе буржуям, раз іх туды.

Сяляне больш не пярэчылі. Усім напякло ад Даўбняка, дворнага пана ды окупантаў і вялікая ахвота іх адцінуць к чорту на рогі, а зямелькай іхнай пашырыць свае шнуры. Але штосьці ня ўсё тут гладка ў Гардзея. У таго комуністага складней выходзіла. Вось чаму запанавала маўчанка. Нехта з прымусу адазваўся, каб перабіць прыкрае маўчанье.

Эх, добры дзяцюк быў Шустры, усё-ткі мы тады лоўка паваявалі.

— Ветрагон ён, сабачы хвост, плюнуць на яго ня варта, раз яго туды—успыліў Гардзей.

Загаварыла ў ім старая зайдрасьць, а цяпер крыўда, што ён, Гардзей, панёс столькі ахвяры і пабілі яго моцна, а ўсё як ён думаў за справу аднасяльчан. Цяпер, калі ён за іх зноў стаіць гарой, яны яму выторківаюць Шустрага.

— А што Шустры зрабіў?! Накаламуціў і хвастом накрыўся. Заслуга, што схаваўся пад апеку

саветаў, пайшоў на гатовенкае. А чаму гэтаму добраму хлапцу не пастаяць-бы за грамаду, чаму ня стаць грудзьмі перад варожымі штыкамі. Няхай-бы за нашу справу вытрымала-б яго сыпіна паліцэйскія ўдары, хай-бы перанёс да канца енкі і стогны сваёй сям'і, голад і зьдзек. А то герой вялікі, скаваўся за мяжу і махае адтуль кулакамі на паноў.

Для большага доваду Гардзей расхінаў грудзі, бы перад варожымі штыкамі, паслья скінуў ато-пак з босай нагі і тычучы пальцам у аблезлую падашву, тлумачыў усхваляванным голасам і злоснымі аганькамі ў вачох, што падошвы асталіся на распаленых цэглах, па якіх яго ганялі дэфэнзыўныя палачы.

— А ці нам ад гэтага лягчэй, што ён уцёк— падбухторваў далей цясьляр, ці ня мэнчылі і катавалі на пастарунку Паўлюка і Габрусянка, каб дазнацца, дзе Шустры дзеёўся. Каму гэткія ўцёкі на руку, якая нам з іх карысьць. Гэта, дарагія мае, толькі шкурніцтва здрада і зьдзек з нашай бяды. Я прапаную напісаць яму і збэсыць яго, ды сказаць, што мы ня пойдзем съядамі здраднікаў. Мы тут самі свае саветы зробім, а яму, дэзэртыру, у нас ня месца. Дык ці ня праўда?

Гарачыя довады папалі ў пераконаньне ўсёй бядоты, якой таксама было зайдросна крыўдна на Шустрага. Зараз-жа нашоўся пісака і пад дык-

тоўку Гардзея быў напісаны на ліст, а цэлы акт
абвінавачанья Шустраму.

Гэтая першая ўдача акрыліла цесьляра, яна-ж
таксама ўзыняла яго яшчэ вышэй у вачох сялян.

Гардзей палыхаў помстай. Ён шукаў выхаду
таму накіпешаму, набалеашаму ўнутры. Аднаго
дня разнеслася па вёсцы чутка, што ў Даўбняка
на хутары нехта ноччу пасьсякаў дрэўцы ў мала-
дым садочку і што Даўбняк ажно валасы рваў з
роспацы. Праз якісь час сяляне таксама даведаліся
зноў навіну: згарэў вятрак у панскім двары і рап-
тоўна здох гатунковы бугай, а то нехта чатыры
слупы тэлеграфныя пападсякаў на тракце, быў
вялікі вецер, дык пазвальваў іх «вобземлю». Запалы-
халі там-сям пажары. Выкалеіўся цягнік. Пайшлі
роўнія дагадкі і легенды, што хутка мабыць
будзе нейкі пераварот, што паном ужо не здабра-
ваць. Сяляне смакавалі гэтыя пагудкі, таўклі іх
і перамалвалі. Гардзей-жа хадзіў павай і цешыўся
ў душы сваімі ўчынкамі, ён гардзіўся tymі асаб-
ліва чулымі да яго адносінамі з боку сялян, якія
пакрысе, скрытна, дагадваліся, хто гэта пракудзе
паном.

Аднак, троумф цесьляра нядоўга трываў. Да-
вялося яму вытрымаць політычны паядынак перад
сялянамі з комуністым—тым самым пакладзістым
дзяцюком. Гардзееўская: бурыць і біць было ў
грузалькі разьбіта комуністым, ягонай організа-
цыяй барацьбы і рэволюцыйнай падрыхтоўкай да

рашучага моманту. Захайлі і зациокалі Гардзей і сяляне.

Цясьляр быў вельмі здаволены, калі, знашоўшы працу на суседнай лесапілцы, мог пакінуць сваю вёску. На лесапілцы з першага дня Гардзей пачаў даводзіць, што кожная дошка, увесь лясны ма-тэрыял з лесапілкі не пададзе «нашаму брату». Яму калі трэба была дашка, як ён будаваў сабе хату, дык мусіў тапаром вычосваць, альбо дзе-небудзь украсыці. Дык на чорта гэтая лесапілка існуе, калі няма для нас ад яе карысыці, дык хай і ім ня будзе. Былі выпадкі, калі Гардзей зпад-цишка псаваў машыну, што моцна абураля рабо-чых. Ня мог зразумець цясьляр, чаму рабочым шкада машыны фабрыканта.

— Прыхлебнікі, гады, прадаліся з душой і це-лам пану—вырашыў па-свойму Гардзей.

Больш съядомыя рабочыя тлумачылі, што нельга псаваць машыны, трэба захоўваць яе, бо прыдасца пасыля для рабочых, а вось супроць гаспадара трэба пакуль забастоўкай змагацца. Гардзей адказаў маўчалівым протестам, бо баяўся сябе выдаць, ён толькі лаяў фабрыканта, злаваўся і наракаў без дай прычыны на рабочых, а як чуў, што слоў не хапае, што не падтрымоўваюць, дык уцякаў.

Уцёк ён і з аб'яўленай рабочымі забастоўкі—ледзь вытрываў шэсцьць дзён, а пасыля рашыў, што рабочыя не сядзелі яшчэ ў астрозе, дык ні чорта

не разумеюць у барацьбе, а забастоўкай толькі час марнуюць і шкодзяць самі сабе.

Вярнуўшыся дахаты, Гардзей меў новую ня-
прыемнасць: Даўбняк змусіў яго перадаць на
якісь час зямлю ў дарэмнае карыстаньне Даў-
бняку за розныя там старыя пазыкі і за падкармлі-
ванье Гардзеявай сям'і.

— Ты, кажа Даўбняк, давай зямлю і маўчи, бо
я з табою яшчэ па добрасыці, а то такіх як ты,
бунтаўшчыкоў, даўно час з дарогі на бок сапхунца.
Абач, Гардзей, паслухай маёй добрай рады, кажу
табе, як прыяцель, кінь нісхацца з бальшавікамі,
прападзешь за нішто.

— Як хто пасыцеліца, так і высьпіцца. Адно
ведаю, пане Даўбняк, што вам дрэнна будзе
спацца,—скрываючы нянавісць, адказаў цясьлер,
а ў думка меркаваў: як падпяку разы са два, дык
тады, гад печаны, усю начку вока не сажмурыш.

Такім чынам Гардзей зноў стаў кутнікам. Усе
яго лятункі, усе труды, усе надзеі пайшлі на сухія
лясы, пакідалі гаркату на душы, пасяялі няма-
вісць і помсту. Цясьляр увесь гатоў быў ісьці на
іх вайнай, на ўсіх гэтых віноўнікаў яго злыяды,
паняверы і гора. Даць пачуць ім як найбольш
балюча і як найхутчэй, пачуць яго мазалістую ка-
раочную руку, яго пякучую нянавісць, яго па-
гардлівае пачуцьцё чалавека іншае косьці і крыві.

Перш Даўбняк быў яму ўзорам і прыкладам як
трэба гаспадарыць, як трэба жыць, каб багацець

і нажывацца, каб выйсьці ў людзі. Цяпер Даўбняк—гэта падкалодная гадзіна, якой трэба абсачам галаву раскрамсаць, гэта съмярдзючая падла, на якую плюнуць гідка, гэта ашалелы воўк, якому трэба тапаром чэррап разваліць. Радасна тухала сэрца Гардзея, як успамінаў тую ноч, калі ён адным махам вострай сякеры зрубаў фруктовыя дрэўцы ў садзе Даўбняка—яны былі налітыя веснавым сокам і яшчэ такія кволыя і мяккія, бы дзіцячыя храшчаватыя костачкі. Гардзей высякаў іх з такім асьцервянянем, бы племя Даўбняка.

Перш бывала Гардзей, укладваючыся спаць на ночь, любіў падлічыць, што ён за дзень зрабіў, якую карысць, набытак прыдбаў сваёй гаспадарцы. Якісь там знайдзен кавалак чыгуннага сагана на шуметніку задавальваў Гардзея, што ўсёткі дзень не змарнаваны. Гэткае глупства цяпер яго зусім ня цікавіла. Вось нанясці сваім ворагам якую ўрону, шкоду, ці перакінуцца на вёсцы, на лесапільцы, на кірмашы бунтарскім словам, альбо самаму ад каго пачуць аб tym, што трэба рабіць, каб паны ня зьдзіралі сем скур, абы tym, што ім хутка канец будзе, што толькі з комуністымі можна праўды дайсьці. Гэтым жыў цяпер Гардзей, шукаў барацьбы, гарэў барацьбой, гартаваў сталь сваёй волі ў полымі барацьбы.

Ён кідаўся, як кажуць, галавой усюды, дзе чуў звон змаганьня, дзе разълягаўся пошчак барацьбы. Але яго не здавальвалі масавыя выступленыні, бо

яны па ягонаму не астаўляюць знаку ў панстве,
«хоць-бы які шрамок, ці вышчарбілі-б кусочак
іхнай сілы, іхнага панаваньня»—казаў з дакукай
Гардзей.

Не задавальваўся ён і сваёй работай: біць і раў-
наваць, бо тут ён быў у адзіноцтве. Бяз людзей
бяз табалы хадзіў Гардзей як атручены. Там у гра-
мадзе забываўся аб сваёй галечы і злыядзе, там
запаляўся і іншых запалаў да «вайны супроть
паноў». Апрача таго, у такой падрыўной рабоце
была вялікая пагроза, што могуць хутка выявіць
яго ўчынкі і засадзіць за краты. А гэтага бярогся
і не хацеў Гардзей, як ніколі—наносячы ўдары і
шкоду паном быў спрыцен, як усн і хіцёр, як
ліса. Не хацеў ён папасьці за краты ня дзеля таго,
што баяўся катаваньня ці доўгагодній катаргі, а
мо' нават і съмерці, не, яму жадалася быць як
найдаўжэй на волі, каб больш і мацней напраку-
дзіць паном.

— Ужо я вам адхрыстосуюся, раз вас туды, ка-
пелькі вам сваёй крыві ня ~~дам~~—гразіўся пастаянна
Гардзей сваім гныбіцелям, якіх ён цяпер адчуваў
на кожным кроку і якія атручвалі яму кожны дых,
усё жыццё.

Аднак кроў сваю мусіў аддаваць, ды ці па ка-
пельцы нават. Мусіў-жа Гардзей ісьці зарабляць
на хлеб, каб не памерці з голаду, ісьці на працу
ад зары да зары за жабрачую аплату, а ў Даўбняка

часта-густа за ежу. Скрыгатаў ад злосці сківі-
цамі, але мусіў даваць кроў і пот, і даваў.

— Ну што-ж бярэце, пейце маю кроў, толькі-ж
яна атручаная акалееце ад яе,—усыцьшаў сябе
цісъляр, ідучы на работу.

І ён заўсёды, працуучы на хлеб і соль для
сям'і, меркаваў, каб найменш карысці прынесла
яго праца, каб узбунтаваць рабочых, альбо цішком
нарабіць шкодніцтва прадпрыемцу, абшарніку,
кулаку.

Гардзей нейкі час валэндаецца беспрацоўным, а
у хаце бядой паганяе. Адно збаўленне,
калі жонка дзе што падзаробе на чужым агародзе
ці ў полі. Дзеци ад пастаяннага галадамірвання
сталі нейкія страшныя, нялюбыя, красыці началі,
ажно суседзі ўжо наракаюць. І рашыў Гардзей у
горад схадзіць, пашукаць работы, а мо' пашанцуе
падзарабіць, каб сям'ю падтримаць.

— За адным разам,—меркаваў,—і свайго сябру
Сідара наведаю ў турме—сядзіць бядак за нішто
праз што. Вун, ён Гардзей ня то нарабіў, а вось
пакуль што нічога, а то чалавек раскруціў гайкі
ў рэйках чыгункі, а нехта вазьмі і дакажы паліцы. Цягнік, праўда, зваліўся пад насып, паранілася
там нейкае начальства. Ну дык што.

Ва ўсім гэтым выпадку ведама прылажыў руکі
і Гардзей. Ён нагаварыў Сідара якраз у той час,
калі асаднік яго засудзіў, зрабіць што - небудзь

такое, каб на души адлягло, а ў іх, окупантаў съмерцяй ёкнулася.

Аднак у горадзе цясльяр доўга ня бавіўся. Як вярнуўся да хаты, быў хмарней хмар, чарней ральлі. Узяўшы жонку за рукаў, вывеў на загуменьне, далей ад дзяцей і расказаў, што яго сябру Сідара судзілі і расстралялі, што ён ня шукаў ніякай работы, а памчаў хутчэй дахаты, бо магчыма, што і яго расстраляюць.

— Ты разумееш,—пачаў з жарам даводзіць жонцы, быццам тая яму пярэчыла,—што трэба неяк інакш раскручваць работу, бо падлюгі перадушаць нашага брату. Ты мне не кажы, я тут сам цямлю, што трэба інакшы падыход. Усю дарогу аб гэтым меркаваў. Трэба ўсё так рабіць, каб ім цяжэй было перамагчы. А то забілі і канцы табе тут, а яны тваю могілку яшчэ ўтоптываюць. Я, бачыш гэта і ўперш разумеў і ты тут нават не памыкайся пярэчыць. Што ім горш, дык нам лепш. Вось забілі Сідара і банкетуюць, а каб мы ўсе разам, дык трасца ім у бок. Ціха, ты слухай, я хачу табе, дурной, давясьці што комуністыя разумны гэта народ, ты мабыць ніводнага з іх ня бачыла. А вось мне адзін сказаў, так па ягонаму і выйшла: не гарачыся, кажа, а вось становіся ў шэрагі, наперад ня вытыкайся, ззаду не аставайся, а з намі, кажа, трymайся. Любата!

Ён доўга, блытаючыся, даводзіў жонцы, чаго і сам яшчэ не ўяўляў выразна, але адчуваў сваім

бунтарскім нутром. Каб паказацца ёй вельмі дасьціпным у справах політыкі, стараўся прыпомніць слова вясковага комуністага і паўтараў іх. Ён чуў канешную патрэбу выказацца, уцелаіць у словы свае новае думкі-пераконаныні, пачуць фальш і правату сваіх пачуцьцяў. Бо ад гэтых нахлынуўшых нальлей і пачуцьцяў, яму не пад сілу, было аднаму, а ісьці з павінным перад вяскоўцамі—надта ўжо канфузна. Урэшце, унадзіўшы момант, жонка пачала аб сваім:

— Ну і лапочаш-жа ты, губы не дасі разъязвіць. Мы тут бабы забастоўку аб'явілі.

— Забастоўку?

— Ну, але! Вось парашылі ўсе ня ісьці да Даўбняка танней двух злотых жыта жаць. Хоць ён тут хай распражэцца, ні адна ня пойдзе.

— Правільна. Хай лепш зярно зямлю тлусьціць, чым пуза кулака.

— Правільна кажаш? А я ўсё цябе чакала, каб парайца, можа мнё пажынаць са два дні, надта-ж у нас у хаце голадна.

— Дурань баба, і ня важся ісьці, а ўрэшце даведаюся, пабягу на вёску як там...

На вёсцы шумелі як у вульлі—аказваецца, што перш забаставалі парабкі, а пасля вёска далучылася да іхнай забастоўкі. Кінулі работу ў некалькіх маёнтках. Вёска, Мытлякі шумела і грамадзілася, бо забастоўка мелася ахапіць усю акругу. Абшарнікі і кулакі дзіка равуць і пенай плююцца,

бо збожжа сыпецца—золатам, бурштыном укрывае зямлю. А тут што ні момант, што ні дзень новая весткі, съвежая навіны.

У суседні двор прыехаў пэпээсавец з гораду і нагаварваў парабкоў пабаяцца панскіх пагроз і стаць на работу. Два парабкі здрадзілі, хацелі пайсьці на работу, але іх ня пусьцілі другія, крыху там паваўтузіліся і абізьбячылі адзін другога. Абшарнік выдаў здраднікам аружжа. Бадай па ўсіх дварах панаехала конная паліцыя, а ў суседнім двары да вёскі Мытлікаў у вежы палацу паставілена кулямёт. Сям'я пана выехала ў горад, але, не даяжджаючы да вакзалу, зламалася чамусьці вось і паненкі па ўшыкамі ў гразі прыйшлі пяхтурой на вакзал.

Даўбняк прывёз жніварку ад пана, але хлопцы з Мытлікаў прыграziлі кулаку выяжджаць на поле. Прыйехаў атрад паліцыянтаў і кулак пачаў жаць. Праехаў адзін - другі загон і раптам: стоп—машина паламалася, бо нехта ў жыту панаторкаў жалезных пруткоў.

Забастовачны камітэт, выбраны з парабкаў і сялян, склікаў мітынг, на якім усьпелі выступіць толькі Яська Лягутка, Гардзей і Міхасёнак. Усе заклікалі стаяць цвёрда за свае дамаганьні, стаяць адзін за ўсіх і ўсе за аднаго. Наскочыўшая конная паліцыя разагнала мітынг, жорстка некаторых пабіўши. Сын Даўбняка, які за вуглом падслухоўваў, а як пачалі разганяць, кінуўся на пад-

могу паліцы і пакуль распазналіся, паліцыя па абмылцы і яго асьцявужыла нагайкамі. Кпінавалі пасъля з яго, што малавата яму плоціць за паслугі.

Наведаў Мытлякі і пэпээсавец. Солтыс—беларускі хадэк, склікаў яму сялян. Панскі агент пачаў даводзіць, што забастоўка шкодзіць ня пану, а дзяржаве. Інтарэсы дзяржавы—гэта інтарэсы ўсіх грамадзян, а разам з тым і мытлянцаў. Што калі яны згодзяцца спыніць забастоўку, дык ён да-б'еца ў пана двух процентаў надбаўкі. Лепш што-небудзь зрабіць, як час і добро марнаваць, і «ні пса» не зарабіць, бо пан можа машынамі скажаць.

Сяляне пачалі падтаківаць:

- І то праўда, разумна мяркуе.
- Проста лапатай у розум кладзе.
- Ну, ну, яшчэ што-небудзь раскажы.
- Ціхацей-це, не перапыняйце, гладка ён байць.

І—пэпээсавец стараўся—думаў, што рыбу клюе. Раптам нехта з грамады кінуў анучу, намочаную ў дзёгці проста ў твар пэпээсаўцу. Анучка вазьмі да зачапіся за акуляры. Пакуль пэпээсавец, адплёўваючыся, выблутаў акуляры, пакуль іх абцёр, дык грамада аж клалася ад съмеху. Наздзекваліся з яго як досыць.

Кроўю залілося нутро, зашчымела болем у сэрцы, калі сяляне даведаліся аб панскіх зьдзеках. Было так. Захварэла ў парабка дзіця. Пайшла

жонка прасіць у пана малака, бо з двара выйсьці
ня вельмі пускае паліцыя, а дзіця ўжо колькі дзён
нават вуснаў нічым не змачыла. Пан прагнаў па-
рабчанку, а малаком загадаў паіць паліцэйскіх
коняў і сваіх сабак. Мала таго, на відавоку гала-
даючых парабкаў загадаў верным сваім паслуга-
чом падмазаць колы кароўім маслам і паехаў у
суседні маёнтак, дзе з паліцэйскімі камандзірамі
банкетавалі да позьняй ночы. Забастовачны ка-
мітэт ураз-жа рашыў сабраць дапамогу батракам,
што даручана было зрабіць Габрусянку і Гар-
дзюю.

Даручэнъне камітэту было жава выканана.
Габрусянак і Гардзей, узяўшы мяшкі, пайшлі па
вёсках і неўзабаве прывалаклі ў мяшкох рознага
добра.

— Гэта ня ласка, а абавязак,—казалі сярмяж-
нікі і часта дзяліліся з апошнім—падмялі дно ў
кадцы, адсыпалі колькі прыгаршняў ад насення,
жыцдэй зварылі зацірку, зъелі посьніцу,—але да-
лі, бо давала рука каравая, загрубелая катаржнай
працай, рука, якая нясе шал абурэнъня і сымяро-
нья ўдары сътым, чысьценъкім беларучкам.

А забастоўка шырыцца, набірае пругкасці. На
полі ідуць сутычкі парабкаў і сялян са здрадні-
камі і паліцыяй. Зашныралі па дарогах і вёсках
шпікі, нагналі яшчэ больш паліцыі, а як дзе, дык
і войска, пайшлі чуткі, што прывезьлі нават ат-
рутных газаў. Асаднікі і кулачко ўзброіліся, аб-

наглелі, паказваюць воўчи зубы, Па начох ня съпіць, вартуюць, бо ўдабавак сухмень стаіць і вецер. Вёскі таксама назначылі дазоры і варты.

У паветры чуецца бура, ідзе усё больш рэзкае разъмежаванье паміж забастоўшчыкамі і панствам. Той-іншы ў вёсцы рвецца ў бой; той кажа, адстаньце вы ад мяне, мая хата з краю, я нічога ня знаю; той ноччу шпігует—да вокнаў прыліпае, каб падслушаць, падгледзець, той плюе на ўсялякія забастоўкі, бо хоча зарабіць і ня хоча мець гузака ад паліцы.

— Ганьба і бойкот зраднікам, а з панскага поля вон іх сілай!—разълягаецца грозна па маёнтках, вёсках і з жалезнай рашучасцю праводзіцца забастоўшчыкамі ў жыцьцё.

Забастоўка пружыніцца, збожжа сыпіцца, а па чутках пан гатоў пачаць гутарку аб павялічэнні платы. Найбольш працуе забастовачны камітэт, і сяляне Міхасёнак, Гардзей, Сцёпка, Шуйка і іншыя. Голос компарты ўсё грамчэй разълятаецца, усё большы мае послух у масах на мітынгах, пад стрэхамі парабкоў і бядняцкіх хат. Друкаванае слова партыі пераносіцца па нявідзімых падземных шляхах, куды лепш, як загады начальства па тэлеграфе, бо забастоўшчыкі закідаюць драты на тэлеграфны дрот, а другі канец уторквашаюць у зямлю і ўсе загады і гутаркі паноў правальваюцца праз зямлю. Пеняцца паны са злосці і страхамі за плячмі варушыцца.

Завастраецца барацьба. Два ворагі, ашчэрыўшыся, шкодзяць адзін другому як мага. Паліцыя ўсё часьцей-гусьцей робіць наскокі на вёскі. Начягваюцца іэрвы ў забастоўшчыкаў. Організуюць яны сваю самаабарону, набракаюць энергіяй. Асабліва радасна ўскалыхнула забастоўшчыкаў вестка, што рабочыя ў бліжэйшай гуце і лесапілцы аб'явілі забастоўку салідарнасці. Пачалі грамадзіцца забастоўшчыкі і ў адзін голас: ну, значыць, пераможам, наша возьмем, стойка тримацца! Рашылі дзеля сувязі з рабочымі паслаць Сымана, быўшага чырвонаармейца і Гардзея.

Запалыхалі чырвоныя, яскравыя палотнішчы над вёскамі і панскімі дварамі. Асьцервяналае панства і яго паслугачы зрываютць, валтузяць, кумячаць крыльлі чырвоных птушак, якія гукаюць большавіцкім лёзунгамі і гук гэты бы атручаныя стрэлы колюць, пякуць, кусаюць ашалелае панства.

Залунала падбухторваючая новасць—прапаў у ночы кулямёт з панскага палацу. Вінавацца пакёўку, быццам упусыціла цішком бандытаў. Арыштавалі яе. Але ў пана ёсьць падазрэнне і да тых двух парабакаў, што не бастуюць—шапкі то яны зьнімаюць, аднак у вачох мільгацияць дрэнныя аганькі. Адабраў ад іх зброю. У паліцыі таксама бяды—усе коні пачалі кашляць, нехта кажуць, падсыпаў ядавітых зёлак.

Забастовачны камітэт даведаўся, што ўлада хоча спрэвакаваць на крывавае пабоішча, каб развязаць сабе рукі і агнём і мячом усміраць забастоўшчыкаў, каб паставіць на калені хамаў. Мае пачацца ад павальных вобыскаў і пагалоўнага зьбіваныя забастоўшчыкаў.

Сутычка нямінуча. Вось-вось ашчарэпяцца ў дзікіх жорсткіх абыймах заклятыя запальчывыя ворагі, вось-вось брызыне, пальлецца кроў.

А дасьпелая ніва, апусьціўшы ніц-долу каласы, плача залатымі съязамі і ўкрывае зямлю чырвань-золатам і бурштынам. Ня маюць батракі, ня маюць забастоўшчыкі жальбы да нівы ніякай літасьці, бо ня маюць яны і да сябе жаласьці. Што ні момант яны гатовы на самыя страшныя ахвяры. Няхай галодная съмерць страпае па шыбах вокаў, няхай бяздом'е, беспрацоўе пужае мутнымі, як васенныі дзень звар'яцелымі вачмі—батрак ня пойдзе ў іхны штаб, у палац, не сагнецца перадпанам.

Цьфу! на яго.

Батрак, напяўшы і напружыўшы мускулы, чакае да сябе прыходу пана шматгаловага, многарукага ў паліцэйскіх мундзірах. Пан прыдзе з катаваньнямі і зьдзекамі, па рабства і пакору.

— Не здамося! з грымотам разълягаецца па шерагах забастоўшчыкаў, ажно дрыгаціць вінтоўка ў руках панскае ўлады.

Сутычка нямінуча,

Ня вытрываў

Калі каму па каму, дык Яўхіму два камы, ды што два—тысяча і адна злыяда есьць поедам яго малазямельнага, але многапакутнага. Як ён ні біўся, як ні намагаўся на сваім вузенъкім шнурочку, а ўсё з году ў год больш грозны недарод, больш сухі голад.

З дакорам і мальбой да ўсіх «надлюдзкіх» сіл кідаў ашчадна і старанна зярняты ў худую камяністую глебу; з трывогай і з болем у сэрцы сачыў, як праціскаецца наповерх паджарава рэдкая рунь, з праклёнам і роспаччу згортваў у кучы зрэзаную пляшывую ніву, альбо, скрыгочучы зубамі, заворваў сваю бескарысную мазольную працу і надзею.

Каб за падаткі ня сесьці ў турму, каб не памерці з голаду, мусіў Яўхім узяць кароўку на вяроўку і—на рынак. А там не прадаў, а проста як дарам аддаў, за бесцашь. Бедняку так: купіць—дорага, прадаць—танна. А іншага ратунку няма, трэба выкручвацца, як скурат на агні. Асіраціў сваюaborу, дый кварты малака—не абы-якая падмога. А каб ня так шчымела на сэрцы—хлебануў гары.

Вярнуўшыся дамоў, зайшоў у хлеў да коніка і заплакаў—адзін ён застаўся. Але як пагладзіў рукой па кастлявых бакох каня, дык злосьць узяла: косьці ды скура—пэўна-ж, такая шкапіна будзе прыставаць у баразыне, у дарозе, ня выручыць у ліхую гадзіну,—граша дзіравага ніхто ня дасьць.

Вось бяда за бяду так і чапляеца, і валовай скуры ня хопіць, каб напісаць пра ўсё. Дый дарэмныя турботы, бо трэба толькі глянуць у очы Яўхіму, пачуць уздох-енк яго жонкі, сълённыя нараканыні галодных дзяцей, як ва ўсім гэтым пабачыш гісторыю панской окупацыі, уцяміш боль распачы і агонь нянавісці гэтых бедакоў.

— Вытрымаць яшчэ дзень,—вось з чым устае і кладзеца Яўхім.

Як сасонка на стромым беразе ракі конвульсійна чапляеца карэннямі за сыпкі сухі пясок, так і Яўхім упарты, цярпліва трывае пад градам злыяды, гора і насланьня.

Вытрымаў яшчэ адзін год, нібы доўгі цэлы век. За гэты час ад хвароб і галадоўлі памёрла колькі душ сям'і. Яўхім быў са тры разы арыштаваны, ну, і пабіты за штрафы і падаткі, якіх ужо не плаціў. Пан падстрэліў яго жонку, калі тая зьбірала грыбы ў лесе—цяпер кульгае ды рана гноіцца.

— Бяда з гэтымі бабамі,—жальбуе, шкадуючы, Яўхім,—не адну ўжо пан падстрэліў, аднак, смольлю лезуць. Бо што ты зробіш: вясковай жанчыне сабраць грыб ці ягаду—толькі-ж тэй і ўцехі ў яе

беспрастьвётным жыцьці, адна тая акраса пры бяшчлебіцы і сухім посьце.

А тут і поля ўсяго не ўрабіў, бо конік у баразьне як лёг, так і ня ўстаў. Каб калі цыгаркай душу адвесыці, дык тутунь быў засеяў, бо куплёнym не накурышся. Але-ж не давялося скарыстаць, бо ўласнымі рукамі змусілі павырываць расаду і штраф заплаціць. І хатнія справы пагоршыліся: саган стары адбыў свой век і няма ў чым поліўкі зварыць, а жонка піле, кажа, што з ім, з Яўхімам, ня жыцьцё, а катарга.

Але Яўхім трывае. На ўсе спосабы ўхіляецца ад новых удараў сваёй долі, рознымі пуцінамі абыходзіць жыцьцёвыя няўдачы і перашкоды. Доўгі час шукаў паратунку ў бога, малітвах, шукаў прауды ў судзе супраць пана за пакалечаную жонку, прасіў дапамогі ў ксяндза, абароны—у гміне і ўсюды—адна толькі крыўда, зъдзек і паняверка.

Дзівіўся Яўхім, гледзячы на жонку: яе ня так бяда сушыць. Вось яна сабе пастогне, пакрэхча, як вярбіна старая, але не бярэ ў душу свайго гора, не паддаецца роспачы. Дай, думае Яўхім, пачну і я стагнаць, можа гора свё выстагну. Ну, і пачаў стагнаць ад зары да зары, што-б ён ні рабіў—ці ішоў на сенакос, ці палуднаваў сухой скарынкай з вадой, ці на сходзе ў вёсцы быў—усюды стогнам стогнє, а бяда ані гу-гу.

Аднэй ночы ня так ад думак, як ад голаду ня спалася Яўхіму. Ляжаў і думаў, з якога боку і яко-

га ліх а яму трэба чакаць у наступны дзень і як гэта падставіць карак так, каб менш балела. Думаў і нічога ня мог прыдумаць. Так яму маркотна зрабілася ў яго бязвыходным становішчы, так усю самоту і боль адчуў ён, што хоць ты жыўцом у зямлю лезь. Бо хоць-бы табе хто заступіўся, хоць-бы хто паратаваў, памог. Усюды падстаўляюць ножку, усюды штурхаюць глыбей, на дно нэндзы, і калі ты ўпадзеш, завышеш з болем, дык яны, гэтыя войты, ксяндзы, паліцыянты, паны рагочуць ды хмарай зълятаюцца, як груганьнё над мерцвяком. Што дзень, то ўсё больш нядужаю, немач агортвае, а яны толькі гэтага і чакаюць, рвуць цябе зубамі на кавалачкі і ня важся адбівацца.

— Не-ткі, мусіць, ня вытрымаю!

І так да раніцы Яўхім перабіваў свае цяжкія думкі воклікам:

— Не-ткі, мусіць, ня вытрымаю!

Як разьвіднела, згледзеў Яўхім на съянне серп, што вісеў тут-же на цвіку. Глядзіць ён на гэты звычайны і добра вядомы серп—рабіў-жа ён яго сам у каваля,—глядзіць і няможа вочы адараўца. Нешта ён яму нагадвае, недзе ён яго бачыў і не адзін, а з малатком... «Паўстань пракляцьцем катаваны...», успомніўся раптам яму мотыў «Інтэрнацыяналу» і гарачыней абдало ўсё цела. Мысьленна пяяў Яўхім, і пад гэты съпей загарэлася палкая новая думка, таенная, спагадная і такая бліzkая, радасная, што ўсяго ўзрушыла, усхвалявала. Ён барджэй

ускочыў з пасьцелі, каб з кім пагутарыць, парайца,
пагардзіцца... Аднак, жыцьцёвы досьлед стрымлі-
ваў ягоны запал, нават жонцы не сказаў—ня мог
адважыцца голасам перадаць, баяўся, каб гэтую
думку не адабралі, каб ня выбілі з-пад ног адзіную
апошнюю кладку, па якой мусіць перайсьці на той
бок лепшага жыцця...

Нечакана яго думку выказаў уголас вучыцель
польскай школы, што была ў вёсцы. Яўхім так за-
думаўся, што, пераступаючы з каменя на камень
па гразкай вуліцы вёскі, не заўважыў, як насу-
проць яго ішоў вучыцель, таксама стараючыся
напасьці на каменьні і кладкі. Яўхім зьнянацку гэ-
так штурхнуў вучыцеля, што той замахаў рукамі,
як вятрак крыльямі, страціў роўнавагу і стаў на
карачкі ў гразь.

— Эй, бальшавік! Хіба ня бачыш хто ідзе?

— Вось у добры час сказаў,—падумаў Яўхім і
цвёрда пастанавіў запісацца ў комуністычную
партыю.

І пачаў Яўхім шукаць пералазу да партыі. Чуў,
дагадваўся, што сусед па вёсцы, Клім, мае дачы-
ненне, даходзіць да компартыі. Ну, і прыстаў
неадчэпна да Кліма.

— Запіши ў партыю, бо ня вытрываю.

Клім хітрым словам, вострым вокам вытрас
нутро Яўхіма на дзенны съвет,—чыста! Аднак,
асыцярожна панадзеіў.

— Дай спакой, ня мне запісваць. А вось што маю, дык падзялюся: літаратуру комуністычную маю—выпадкова знайшоў. Прыходзь заўтра падвечар да Белага Каменя ў панскім лесе, ведаеш. Ну, дык там дам табе, а ты пачытай і другім перадай. Не кажы толькі, адкуль узяў, бо і табе, і мне дрэнна будзе ад панскае ўлады.

— Прыду, братка. Ну, вось і добра. А то ўжо чуў, што больш ня вытрываю, што ўнутры нешта трэсьне, парвецца.

Да белага Каменя па літаратуру Яўхім прышоў не абыяк, а з вялікім кошыкам—каб набраць сабе і іншым даць. Накладу, думаў, поўны кошык, а зьверху лісьцем прыкрыю. І нямала зьбянтэжыўся калі яму Клім даў толькі адну невялічкую лістоўку і тая на тонкай гільзавай паперы.

— А кошык ты гэта нашто?

— А так сабе. Ну, а чаму кошык ня ўзяць? Вось, напрыклад, у грыбы хадзіў.

— Гэта ты добра прыдумаў. Калі ты такі хітры, то цябе паліцыя доўга не распазнае.

— Ну, а як-жа наконт гэтага... Калі пойдзем?

— Куды?

— Паноў біць.

— Ты, брат, з гэтым не съпяшайся. Партыя скажа, тады... А цяпер пачытай пакуль і давай разойдземся, бо там нешта за кустамі шарахціць.

— Каб хутчэй, бо вельмі-ж ужо цяжка,

Прачытаў Яўхім лістоўку не адзін раз і ня двá, але зачытаў яе да дзірак. А вось чаго спадзяваўся там знайсьці, не знайшоў,—ня было закліку да паўстання і ня было абяцанак, што хутка паляціць стоцьма панская ўправа. Аднак, лістоўка, чым яе часьцей чытаў, тым больш цёпла і прыязна прамаўляла, а яе праўда глыбей западала ў съядомасць.

Памаленьнку Яўхім уцягнуўся ў рэволюцыйную працу і запісаўся ў партыю. Цяжка было Яўхіму ператрываць гэтае доўгае «памаленьку». Усёй істотай, усім нутром сваім прогся ён хутчэй да компартыі, бо гэта быў адзіны выхад з яго згубнага становішча. І калі зрабіўся партыйцам, дык ня раз, калі бот окупанта націскаў так, што ўжо дух займала і калі яго нутраныя струны напіналіся да адказу, тады ў гэтыя цяжкія часіны Яўхім знаходзіў у партыі палёгку то організуючы забастоўку парабкоў, то нясучы съцяг на дэманстрацыях, то выступаючы на рабочых мітынгах ад імя працоўнай вёскі. Яўхім у часе гэтих радасных момантаў усю свою нянявісьць, боль і роспач перарабляў у рэволюцыйнай машине на рэvolutionны гарт і сілу.

Але чым далей, тым усё больш множыліся гэтыя цяжкія часіны, тым трудней было іх вытрываць.

— Слухай, Борух,—казаў Яўхім да свайго старшага таварыша,—неўмагату мне далей так ча-

каць. Няма ўжо сіл. Няужо я адзін такі рупны ў партыі. Ну, скажы, калі ласка, як мне змагацца—вось так, паступова і спакойна за гэтыя штодзенныя патрэбы, калі перада мной, перад маёй сям'ёй, нават перад маёй вёскай вырасла ва ўсю веліч жудасная патрэба—жыць! Гінем мы, чуеш, гінем—бледны голад нявылазна сядзіць на покуце ў нашых хатах, сядзіць, пакуль ня вынесуць гаспадароў на могільнік у жоўтыя ямы. Як-жа ча-каць, калі з цябе дух вон лезе. Ну, як-жа тут вытрываць?!

— Спагадаю і разумею, бо я і ты—тое самае, аднак, трываю! Няправільна я сказаў: тое самае. Ты вось здароў, а я ледзь дыхаю—пяць гадоў астрогу за прыналежнасць да компартыі высмакталі ўсе мае сілы, а цяпер беспрацоўны і паліцыя бязупынку тэрорызуе, дзяцей поўная хата, жонка, сам ведаеш, атруцілася з гора, калі я сядзеў у астрозе. Біць паноў ня так трудна, а вось ты вытрырай у рэвалюцыйнай падрыхтоўцы да рашучых баёў! Так што мне трэба было-б у цябе запытатца: як тут вытрываць?

Паслья ішло доўгае навучаньне, як і чаму трэба трываць, як шкодна і небясьпечна цяпер «пачынаць», як дзіўна, што ён, Яўхім, прабыўшы столькі ў партыі, не разумее такіх простых рэчаў.

— Чаму гэта я не разумею,—пакрыўдзіўся Яўхім.—А хто ўстрымаў вяскоўцаў ад самасуду над паліцыянтам, які акрывавіў мне твар бізуном за

маё съмелае слова. Лягчэй шалёнага быка за рогі ўстрымаць, як іх, аднак, вось словам уціхамірый іхны паўстанцкі выбух. Дык, мусіць, разумею. Тут, браце, іншая рэч. Прышоў я да цябе, каб думкі свае неадчэпныя выкласьці—трудна мне з імі: усё бягуць і бягуць наперад і такую пратапталі съцежку, што і самому павабна пайсьці. Баюся, братка, за сябе, магу сарвацца і пайсьці, хоць увесь час, зацяўшы зубы, трываю. Вось я і прышоў да цябе, каб мацней прывязацца да партыі, а ты—маладзец, ня толькі прывязаў, але і прыкуў і, мабыць, надоўга.

Яўхім з цягам часу зрабіўся добрым бальшавіком і дысцыплінаваным партыйцам, што было сіл змагаўся ня толькі са сваімі тэрорыстычнымі бунтарскімі несвяячаснымі настроемі, але дакараў і стрымліваў іншых.

Надышоў час першамайская дэмонстрацыя. Шмат працы палажыў Яўхім, каб згуртаваць больш сялян у мястэчку на дэмонстрацыю. Шчыра, аддана працеваў, ну, і дачакаўся радасьці: усё мястэчка было запруджана народам, ажно паліцыя стурхнула і ня важылася перашкаджаць ладзіць дэмонстрацыі, трymалася збоку—для яе ўсё гэта было неспадзеўкі. А тут стройныя рады рабочых і сялян, жанчын таксама, нават дзятва сформавала атрад наперадзе са съцягам. Ды съцягаў наогул шмат, а кожнае такое чырвонае палотнішча—гэта крык радасьці Яўхіма. А песні рэво-

люцыйныя так і грымяць. Колькі-ж народу,—усе табе нага ў нагу ідуць, і кожны палыхае ўнутраным агнём. Якая зылітаванасьць і рашучасьць! Ну, хто паверыць—то-ж вунь Палута, здаецца, згрыбелая, порах сыпецца, а ідзе, як пад вянец. Не, Яўхім ніколі на гэта ўсё не спадзяваўся. Ён зусім ап'янеў ад нечаканага посьпеху, ад бурнага наплыву радасьці, уздыму рэволюцыйнага пачуцьця. Ня інакш, як час расплаты блізка, рашучы бой надыходзіць... Як ня ўхіляўся Яўхім ад гэтых павабных думак, але ня мог саўладаць са сваёй хмельнай галавою, у якой рух усхваляваных мас, маршавы тэмп рэволюцыйных песен узрушилі выабражэнье, падбухторвалі на рашучы вялікі ўчынак.

— Эх, адвясъці-б душу!

Чуе Яўхім збоку: нехта рассказывае, як пачалася рэволюцыя ў іхным горадзе, як будавалі барыкады, як разганялі паліцыю. Гэта ўспамін аб Каstryчнікавай рэволюцыі, але бег частых і блізкіх думак накіроўвае выабражэнье Яўхіма на іншы напрамак, ён рысуе сабе гэта ў сучаснасці, ён гэтага хоча ўсёй сваёй істотай, хоча, каб так было ў Вільні, у Беластоку, у Варшаве. Ён верыць у свою выдумку, ён захоплены гэтай весткай. Дык, значыць, пролетарыят рушыў, пачаў, пролетарыят на чале, так і партыя кажа, што як пачне пралетарыят...

З натоўпу гукаі лёзунгамі:

Няхай жыве комуністычная партыя Заходняй Беларусі!

Няхай жыве пролетарская рэвалюцыя!

— Ура! Ура!—крычыць Яўхім і выходзіць на падвышэнне. Ён проставалосы, развогнены, у твары ясната і прамяністасць. Чуе, як бурная радасць і жаданье непаўстрымана пакацілася па бітай съцежцы яго бязупынных лятуценіяў.

— Таварыши, нацярпеліся мы даволі! Дык хто проціў рэвалюцыі, таму галава далоў. Тодзе, спусціўши вуши, церціся па панскіх парогах. Бо рэч вядомая, што ўб'еш, то і ўедзеш. Бо наша сіла, наш ратунак вось у чым!

І Яўхім грозна патрос магутным кулаком у бок паліцыі, якая тапталася на месцы і, зъянтэжаная, ня ведала, што ёй рабіць.

Гаворыць Яўхім, а недзе далёка, у глыбі свайго нутра, адчувае нежаданае, прыкра-патрэбнае, што нябачнымі ніткамі цягне яго з tryбуны, бlyтае язык—бунтарства селяніна заступае месца рэволюцыйнай съядомасці пролетара.

— Аднак, таварыши, кайданы яшчэ моцныя, а мы ня ўсе ўцямілі, што чым яны мацней, tym нам горай. На гэтыя кайданы даем апошняе, крывавым мазалём набытае. Бяруць наших дзяцей бараніць нашыя ярмо і кайданы. Выціснулі з нас і глебы нашай усю сілачку і жыцьцёдаўчыя сокі. І сеем мы цяпер пот, кроў, сльёзы, а пажынаем

кры́ду і галодную съмерць. І ці ёсьць адна ноч,
каб ня чуваць было панурага бразганыня гэтых
кайданоў на нашых съежках-пуцінах, што вя-
дуць у каменныя мяшкі панскіх астрогаў. Хто з
нас не адчувае, як кайданы скруцілі кожны наш
рух, уядоуцца да крыві ў цела і душаць, душаць
да съмерці...

Круты рухам Яўхім разъдзірае կаўнер. У гэты
момант ён адчуў увесь цяжар і труднасьць няна-
віснага, набалеўшага зьняволеняня і ўціску. Крыў-
да, бы вар-кіпень, ашпарыла нутро. Нянавісьць,
прага помсты съціснулі за горла, затуманілі раз-
важнасьць. Яўхім цалком аддаўся бунтарскай сты-
хii. Злосна варочаючы налітymі крывёй вачымы,
хрыпатым голасам напоўпрытомны, кричаў так,
бы хацеў выкryчаць тыя бурлівыя пачуцьці, што
разрывалі грудзі.

— Брэты, таварышы, няма чаго чакаць! Калі ня
мы сягоныня, дык яны нас заўтра падушаць, жыў-
цом паядуць. Няма сілы больш трываць! А ці вы
ведаеце, што ў горадзе ўжо пролетарыят паўстаў,
барыкад колькі хочаш, а праклятага панства як і
ня было—на ўсе чатыры бакі разъвеялі!.. Дык хто
за рэвалюцыю?.. Брэты, таварышы, вунь яны ўжо
пачынаюць. Дык ці-ж нам пакорліва падстаўляць
головы пад іхныя шашкі...

Яўхіма канчаткова апанаваў малады шал, дзікі
зъвярыны разгул. Покнулі напятыя струны, а з

іх сарваліся баявя я лёзунгі і паляцелі агністымі
пушкамі над хвалямі натоўпу.

Паліцыя, атрымаўшы к гэтаму часу падмогу,
кінулася з асьцервянењнем на мітынгуючу
гушчу народу, кінулася тушыць крыўёй сярмяж-
нікаў іхны запал клясавай џянявісці.

Але слова Яўхіма, бы іскры, кінутыя ў бочкі
пораху.

Запал выбухнуў паўстаньнем.

— Ура!—загрымей усхваляваны натоўп.

Тысячны выкryк, улюлюканье, рык былі рэ-
хам парваных Яўхімавых струн.

У момант была разброена паліцыя, зруйнаваны
паліцэйскі пастарунак, суд...

А пасьля верхаводаў паўстаньня прыгарнула
пад сваё крыло пушча.

А пасьля карная экспедыцыя...

Душа стала

Цяпер у нас на Зах. Беларусі такое бывае, што праста дзіву даеся. То-ж на старонку ўзълегла магільная каменная пліта, а на ёй сядзіць павуком-сторажам пузаты пан, у якога воўчая галава, а руکі зъмеі. Нават кожны стогн, кожны енк,— уздох працоўнага паняволенага пан ловіць зъмійнымі рукамі і душыць іх і заціскае ў кулакі.

Няма жыцьця.

Але-ж у нас бывае такое, што праста дзіву даеся—жыве старонка, жывець такім жывучым на-пруджаным жыцьцём! Бо вось памяркуйце: зъвер-ху як-бы той самы адвечны «хам, быдла» ды ўсё такое, а ўнутры—полымя рэволюцыі! Усё пайшло ўнутро, там яно гэтае жыцьцё палыхае бурлівым агнём, там яно ня можа стоўпіцца і дзеля таго разъмяшчаецца ва ўсім і ўсюды, ва ўсякай былін-цы, усё набракае рэволюцыяй, нават кожны прад-мет не якая-небудзь мярцвячына, а адухоўленая істота, істота з душой.

Ну, хто мог падумаць, што стол можа мець душу. А вось у нас у Зах. Беларусі такое бывае,

што звычайны мужычы аблусолены, няскладны,
пакалечаны стол мае душу. Вось паслухайце.

Перш-на-перш, што такое душа? Мая бабуля
казала: душа гэта тое, што паслья съмерці жыве.
Ну, напрыклад, чалавека закапаюць у яміну, а
душа хаць-бы што,—жыве сабе ды пажывае.
Душа, гэта тое, што нічым і ніколі не заб'еш і
съмерць яе не бярэць, бо і съмерць мае сваю
душу, бо, як кажуць, дык нават у самай души
ёсьць свая душа. Некаторыя людзі кажуць, што
душа мае выгляд дыму ці пары, што яна мае го-
лас,—вось, напрыклад, калі адрыгаецца, дык ка-
жуць, што гэта душа з богам гаворыць. Відаць
бяз души дрэнна быць, бо часта можна пачуць
такое пракляцьце: душа з цябе вон. Адным сло-
вам, кожны, хто мае душу, сам добра ведае, што
гэта за стварэнье.

Дык вось, у малазямельнага Паўла Петрашкі
ўсяго чацьвяртуха зямлі і сам ён гол, як сакол.
А мае Петрашка дзяцей, як бобу, і гібелль нявы-
плачанага падатку ледзь не за два гады. І дзеля
таго, што Петрашка меў толькі адну пякучую
думу, каб як выжывіць сям'ю, дык а падатках кла-
паціца ён ані ня меў ахвоты, ані магчымасці.
Толькі сэkvэстратар, які наскочыў з паліцыяй у
вёску, напомніў Петрашку аб яго прымусовым
даўгу для Рэчыпаспалітай.

Але-ж нічога і напамінаньні не памаглі—нечым
было плаціць. Пуста ў хлявох і сьвірне, нэндза ў

хаце. Сыпяць на саломе, ходзяць абарваныя, галадарміруюць, ну—голь-галіта перакатная. А што і было вартнейшага, Петрашчыха пастварадася з вока ссунуць, каб ня было павабна сэkvэстратару.

Адно, што можна было вынесці з хаты, дык гэта стол, ну, але яму цана грош, ды і клопат з ім вазіцца. Паšмыгаў сэkvэстратар туды-сюды, бачыць, што не за што зачапіцца, а тут ёсьць прадпісаныне ад ураду не даваць спуску ні ў якім выпадку, не фальгаваць, бо гэта дэморалізуе плацельшчыкаў, падрывае аўторытэт ураду, апрача таго, для Рэчыпаспалітай гроши патрэбны назарэз.

— Бярыце стол,—сказаў сэkvэстратар да паліцыянтаў.

Паслья дасьціпны чыноўнік наняў падводу, якая каштавала палову нявыплачанага падатку, і вось паліцыянты ўзвалі скрыпучы скошаны стол на калёсы.

Петрашкава сям'я, як нябожчыка, з лямантам праводзіла сваю адзіную апошнюю мэблю і кляла чыноўніка, як паганую съмерць, а хмарная, панурая табала сялян, стоўпіўшыся каля падводы, варожа мумрыла пад нос: ну, і дажылі...

Манішкаваму сэkvэстратару было не да твару, што ён гоніцца на гэтае ламачко. Каб падтримаць свой панскі аўторытэт перад гэтым «цёмным людам», ён утуліў галаву ў плечы і, прыціснуўшы

портфэль к боку, сашчарэпіў рукі на жываце і, зыркаючи вачмі, сказаў:

— Ураду ня стол гэты патрэбен, а парадак і выпаўненьне законаў. Даводжу вам да ведама, што вы ўсе будзеце плаціць, што ад падаткаў ні ў якім выпадку ня выкруціцесь як-бы Лазара ні пелі. Вось вам прыклад, вось вам навука.

І, ускочыўши на брычку, рушыў да гміны.

Ня вытрываў кольківёрстнай дарогі стол-інвалід: расхлябаўся, растагнаўся, страціў роўнавагу і адна нага вывіхнулася. Лаялі яго, зъдзекваліся над ім, кпінавалі з гэтай ахвяры панской самаволі праз усю дарогу і ў самой гміне.

І перш, чым вынесці яго на ліцытацыю, страж мусіў з агідай узяцца за лекі стала-мучаніка: прымацаваў ножку, пастукаў па бакох тапаром, прывёў да роўнавагі. А ўрэшце сплюнуў.

— А годзе, трасца тваёй галаве: усё роўна нядоўга табе ўжо дыхаць.

Шалённая злосць узяла стоража, калі ён мусіў гэтую непатрэбшыну валачы на рынак для ліцытацыі і каб-жя валачы—дык ён-бы душу адвёў, а то беражліва нясьці і меркаваць, каб не спаткнуцца, каб ня ззыбнущца, бо яшчэ рассыпецца, пракляты, на віду перад людзьмі, сораму на век наробіць, а войт загадае зноў зьбіваць.

— 50 грошай! Хто болей?—выстуківаў войт-асаднік малаточкам па скарабачаных плячох стала.

— Купляйце паны,—заахвочваў са злоснай усьмешкай Петрашка, які стаяў побач стала, пачарнеўшы ад галадухі і каstryчнікаўага надвор'я.

— Важна ня стол, а тая навука, якую ён дае мужыком; купляйце, паны, няхай дурны мужык вучыцца, як трэба жыць, каб яго ня грабілі. Падтрымоўвайце панскі гандаль мужычымі мэблямі.

Людзі касурыліся на стол і на гаспадара, які меў аднолькавы выгляд са сталом, і бокам адыходзілі. Падышоў кулак—сусед Петрашкі, абгледзеў стол дакола, але калі даторкнуўся да стала, дык той хваравіта закрактаў і скасабочыўся. Кулак чмыхнуў у нос і бардзей сунуў у бок. Ніхто не хацеў купляць.

— Трэба выручаць урад, даю адзін злоты,—сказаў ксёндз, які праходзіў міма. Дзеля таго, што ніхто болей ня даў, стол быў куплены ксяндзом.

На клябані стол ураз-жа пашчапалі на дровы і гэтым закончылі жаласьлівую гісторыю стала.

Цяпер - жа героем расказу выступае душа стала. Вышаўшы з пашчапанага цела стала, душа павандравала проста ў габінэт ксяндза. Зразумела, што як душа, дык яна ўмела зъмяніць свой воблік і прынімаць розныя чалавечыя ці якія іншыя воблікі. Да ксяндза, як да духоўнай асобы, душа зъявілася як дух, як пара, як голас. Быў ужо вечар. Ксёндз сядзеў за столом, падлічаў нейкія рахункі і час-ад-часу хухаў у пальцы. Душа сказала:

— Старасьць ня радасьць, пальцы дубеюць.
Але нашто хукаць, можна пры печцы нагрэць,
глядзі як весела дровы гараць.

Ксёндз падышоў да печкі, растапырваў рукі перад бухающим полымем і, хаваючы твар у цень ад далоняў, охаў ад задаволення. Урэшце адняў рукі, абапёрся на сагнутыя калені і паблеклымі вачыма, лыпаючы ад гарачыні і бліску агня, пільна ўгляджаўся на палыхаючыя дровы. На развогненых паленъях выступалі чырвоныя краплі, вось-бы кроў, а форма палена ксяндзу штось напамінала. Ня мог больш глядзець на агонь, ад якога зас্লязіліся вочы, адварнуў на бок твар і ў кутку згледзеў некалькі пален, зложаных стоймі.

— Паглядзі бліжэй,—кажа душа,—вазьмі ў рукі, гэта тыя самыя дровы, што і ў печцы, гэта пашчапаны стол. Ты купіў сабе бяду, гандлюеш чужой крыўдай, якая крою прасякла нават гэты мужычы стол,—гэта не смала, а кроў людзкая. Вось ты тут грэеш рукі пры чужой бядзе, а той мужычок такі пачарнеўшы, абарваны, пэўне дрыжыць з малалеткамі ад подыху каstryчніка праз шчэлкі вакон і дзывярэй хаты-развалюшкі. Яму няма на што абаперці ацяжалеўшую галаву ад бядняцкіх думак. А звараная бульба ўжо не высыпаецца на стол, а прэе ў гаршку і стаіць на зямлі, і галапузыя дзеци, як парасяты, вокшаюцца калі сагана і, згаладалыя, пякуць пальцы і губы

аб гарачую бульбу. І няма нічога больш панурага, больш прыкрага зъявішча, як хата без стала, а чаму няма, бо ты купіў.

— Ах, пакінь ты глупства гарадзіць: нічога тут надзвычайнага няма, усюды такую бяду можна сустрэць. Апрача таго, я тут не вінават, гэта цывільная ўлада... Я стаю за інтэрэсы дзяржавы, а пры тым шчасьце не ў баґацьці.

— Сволач!—плёхнула душа па зношанаму нутру ксяндза і пайшла да войта, прыняўши воблік сэквэстратара.

— Ну, што-ж, пане войт, нарабілі мы сабе клопату, як-жа нам рахункі падвесыці: падаткаў не спагналі, за падводу вунь сколькі заплацілі, а стол нарабіў сораму і ўбытку. Ну, што далей будзе?

— Нічагусенькі. Глупства. Петрашка калі не падмажа, заканапачу ў астрог. А рахункі... каб на век такой бяды. Урэгулюю за кошт другіх хамаў, спаганю двайны падатак, дык і самому тое-сёе перападзе.

— Цьфу, прадажная скура,—сказала ад души душа стала і павандравала на вуліцу. Крыкі ў рэсторане зъянрнулі ўвагу. Зайшла і падсела да польскага вучыцеля, прыкінуўшыся яго прыяцелем.

— Бачыў, як сягоныя стол прадавалі?—спытала.

— Ты толькі падумай, адказаў вучыцель.—Прыехаў я сюды на гэтыя праклятвыя крэсы з конгрэсуўкі, поўны надзеі ў нашу айчыну, поўны на-

дзеі, што ўрэштё, так сказаць, адлажу тое-сёе на чорную гадзіну, ну можа і ажанюся, словам, упрадкую свой лёс. Ах, як я тут мучуся, як мне тут цяжка. Я—соцыялісты, хоць да ніякай партыі не належу. Кожная партыя—гэта дэморалізацыя індыўдзууму. Але я соцыяліст і інтэлігент і вось зразумей, прыходзіцца разам з гэтым людам, з гэтай цемнатой жыць і прападаць у гэтай нэндзы. А што банкетую, не звяртай увагі; прыходзіцца падрабляць пабочна (і вучыцель, прыгнуўшыся да вуха души і паказваючы ўзглядам на паліцыянта, нешта пашаптаў). І ты ведаеш, чаму ўсё гэта кажу? Бо ты мне напомніў той трагічны сёнешні стол, што на трох нагах прышоў з вёскі на ліцытацыю. Прадстаў сабе, што вось гэты паганы стол ідзе па шляху на продаж, на ўбой, бо што ён больш варты? Але трагізм ня ў гэтым, а ў tym, што мне ўсё прадстаўляеца, быццам гэта ідзе ня стол, а наша найясьнейшая Польшча тыльгіцкая па свайму шляху. Мне прадстаўляеца, я чую, як падае сьпіне стукае ліцытацыйны малаток: «50 грошай, хто болей?», ну, ці можа быць больш нешта жудаснага—наша Польшча 50 грошай?!

— А што ты думаеш рабіць у звязку з гэтай жудасцяй?

— Я не могу вытрываць, я задыхаюся. Мяне душыць кашмар. Каб не звар'яцець, вось п'ю, п'ю і п'ю. А далей што-ж—кулю ў лоб, бо які-ж тут можа быць ратунак.

— Дурань!—сказала душа і вышла. Неўзабаве душа стала апынулася ў казарме, як салдат, у казарме сярод войска, якое нагнана для «ўспакаення крэсаў».

— Дык вось, браткі,—сказала яна шэптам між згрудзіўшыхся каля яе салдат.—Вось да чаго дастукалася панская Польшча. Бачылі сёньня стол на ліцытациі?

— А як-жа, бачылі і гаспадара стала бачылі.

— Ну, цяпер ведаеце, чаму беларускі селянін бунтарыць?

— Ведаем.

— І ня будзеце страляць па загаду ўраду ў сваіх сярмяжных братоў?

— Ня то што ня будзем, а станем з аружжам у руках на іх бок.

— Малайцы!

Па вёсках душу стала сяляне на мігі разумелі і ў якой хаце не паяўлялася, зараз выносілі пастанову, што каб ня згінуць, каб паны ня грабілі так другіх, як Петрашку, дык трэба організавацца, змагацца да канца, да пабеды.

— Значыць, крыжовыя муکі стала і яго шлях гальгофы з хаты на рынак шмат чаму навучыў сялян: значыць, съмерць стала акупілася,—так разважала душа, ідучы ў горад на мітынг рабочых. Там перад замусоленай, абдымленай, мазалістай фабрычнай сілай душа стала казала, як дэлегат вёскі..

— Таварышы, побач з вашай эксплёатацыяй ідзе нячуванае прыгнечанье і эксплёатацыя сялянства. Урад за падаткі выграбае апошніе з арудай, з кадушак, грабіць апошнія хатнія прылады, а калі няма чаго ўзяць, дык бярэ астаткі якія-небудзь—стол-ламачо, рознае рызыкё, якое ня мае для яго ніякай вартасыці, але робіць гэта дзеля таго, каб даказаць, што яго цяпер окупанцкае панаванье, робіць гэта, каб назьдзеквацца над паняволенай клясай, над намі. Вось вам прыклад.

Душа расказала гісторыю аб стале і гэтак закончыла:

— Таварышы, край давіць магільная пліта, на якой танцуе свой апошні танец вяльможны пан. Усё жывое, творчае забіта ў падпольле, загнана ў нутро. Але абурэння і няnavісьці ўжо так шмат, што ня можа стоўпіцца ўнутры окупаванага краю. Бярэце-ж наша полымя рэволюцыі і запаліце вялікі пажар! Няхай настане такі выбух, каб да чорта паляцела магільная пліта і назаўсёды прыдышыла нашага гныбіцеля і крывасмока.

І яшчэ яскравей запалыхалі вогнішчы чырвоных съязгаў, выбухнулі ракетамі лёзунгі, вырас лес сталёвых кулакоў, гатовых съмертаносна бахнуць па капиталістычна-абшарнічым гнязьдзе.

Як у казцы

— Ой, браточки, расказаць вам, дык не дасьцё веры, бо ўсё роўна як у казцы. Ну і давялося мне перажыць сёньня на кірмашы!—захапляўся Мікіта між сваіх аднасяльчан, вярнуўшыся вечарам з мястэчка.

— Бачым, што перажыў нямала, калі галаву прывёз усю ў дзірках, усю абматаную.

— Гэта, дрэнъ, аб гэтым пасьля. Важна, што вось уласнымі вушамі чую Чарвякова, старасту Са-вецкай Беларусі—на кірмашы да ўсіх прамаўляў.

— Пакінь плявузаць. Ты, мабыць, хлебануў там лішняга.

— Куды там, даёно ўжываў гэтага зельля, няма за што. Пагана нам, браточки, жывеца, хай на яго бязгоньне такое жыцьцё, а вось табе сё-нешні дзень здаецца змахнуў ўсё гора, крыльлі вырасцьлі. І кажу вам: ня дзе яно дзенецца, да-бёмся свайго, ужо мы ім пакажам кузькіну маць, мы іх загонім дзе Макар цялят ганяе.

— Ды ты, брат, бяз толку кудлычыш, кажы, каб усім было ясна.

— Во ліхаманка, чуў кажу Чарвякова, ды што тут няяснага.

— Дадушки, звар'яцеў чалавек.

— Ну дык слухайце, пачну па парадку. Зала-дзіў я ўсе свае справы, дамоў ехаць яшчэ рана, а дзецца няма куды, дай, думаю, зайду ў цар-кву,—даўно ўжо там бываў. Стой сабе тамака ў куточку, паглядаю ў бакі і ўспомнілася мне, як я тут калісь шлюб браў са сваёй бабай, а там да-лей і паплылі розныя грэшныя думкі. Ажно гля-джу я, што гэта народ бяз часу выходзе з цар-квы, валам верне. Пажар, думаю сабе. Рушыў і я, ды прыслухоўваюся да гутаркі, чую, кажуць Чарвякоў гаворыць да народу на рынку. Тут я, браткі, локцямі раз-раз, шамятнуўся туды-сюды і шась на рынак. А там ужо народу так набіта, што камар носу ня ўточыць. І рабочыя з гуты прывалілі і ўсе mestачковыя. Народ адзін другога цісьне і ўсё цісьнечца наперад. Паўзлазілі на вазы, дзяцей пабралі на плечы, там хтось пішчыць, што яго задавяць, аднак, не ўцякае, а наперад пра-ціскваецца. Ведама, кожнаму цікава на беларус-кага старасту паглядзець. А яго нідзе ня відаць, але голас добра чуваць. Па-беларуску так табе і жарыць. Ну, я гэтак і пытаю: скажэце, браточки, а дзе-ж ён, як-жа гэта яго прапусьцілі? Дык мне і тлумачаць: бачыш вунь на тэлеграфным слупе

труба—гэта радыё, вось ён праз паветра і гаворыць у гэтую трубу. А дзе-ж ён сам—пацікавіўся я ізноў? У Менску кажуць, быццам на звездзе саветаў гаворыць. Во яно, як думаю, але каб што ўцяміць, дык ніяк не магу, бо як гэта, з Менску ды аж да нас. А тым часам слухаю і лаўлю кожнае слова, ня дыхаю—усё каб больш пачуць. А тут народ ура крычыць, пляскаюць у далоні, я так-сама ім памагаю, хоць гэта і перашкаджае слухаць. Раптам, браткі мае, паліцыя. Піск, гам, скогат і мяшчанства рассыпалася ва ўсе бакі ды з вугла наглядаюць. А наш брат цясьней у круг каля тэй трубы. Так і рашылі стаяць съяною, не здавацца і слухаць савецкага голасу. А тут конная паліцыя разагналася ды праста на нас—ударылася, а мы ня дрогнулі, ані з месца. Другі раз—тое самае. Праўда, той ці іншы лапае акрываўленую галаву, падняў стаптаную нагу... Дасталося і мне. Тым часам паліцыя ад'ехала на шагоў сто і наводзіць вінтоўкі, а іхны камандзір крычыць, каб разыходзіліся, бо будуць страляць. А тут і труба ўжо замоўкла. Бачу, зарухаліся нашыя людзі—відаць па ўсім, што разойдуцца. А паліцыя, як толькі згледзела, што ў нас замяшаныне, зноў наскочыла і давай хрысьціць бізунамі направа і налева ды арыштоўваць. Бачу я, што непераліўкі—трэба ратаваць Чарвякова, дабяруцца думаю і да яго. І я, браткі мае, як белка сам дзівіўся сваёй лёгкасці, узабраўся на той слуп,

хрась, трубу адараў і наўцёкі. Думаў прывязу ў вёску і будзем слухаць. Але адабралі, сволачы—добра, што ад арышту яшчэ выкруціўся—уцёк.

— Ну, скажы-ж нам, а хто гэта пусьціў Чарвякова гаварыць?

— Гэта, брат, нашыя людзі ў гмінай радзе так падстроілі. Гмінная рада, бачыш, устроіла гэтую трубу, а нашыя людзі падкруцілі там нейкую пружынку, каб гаварыў Менск, а ён з намі гаварыць ахвоч.

Дадзелі паны

У вёсцы падняўся вялікі перапуд, страшэнны гармідар. Людзі забегалі, замітусіліся, зьбіваючы адзін другога з ног. Акурат так бывае з мурашкамі, калі часамі на мурашнік наступіць якое быдлё.

А ўзьнялася такая крутуха і такі тарарам дзеля того, што як з-пад зямлі вырвалася нейкая шалённая кабыла і давай гойсаць па вёсцы, па агародах, па садох. Поўсьць дыбам, вытрашчаныя вочы, хвост трубой, дзіка іржэць, бы нажом хто па шкле ёрзае, капыты як жорнавыя камяні, а пыл за ёй слупам верне.

Кроў стыгла ў жылах гледзячы, як гэтая ваўка-рэзіна, нішчыла дабро і працу вяскоўцаў: крышила калоды пчол, ламала шчэпы, дратавала рунь, а віхор ад яе крутаніны груба зрываў краскі з цвітучага саду.

І ніякага на яе ўходу няма. Хто падыйдзе,—біла задам ці грызла зубамі, абкідываючы шалёнай пенай.

Яе съяды на руні наліваліся крывёю, зламаныя шчэпы енчылі балесна, заместа сарваных красак

выступалі сълёзы, пчолы, кусаочы, атручваліся яе крывей, а шалёная pena выпалівала плямы на траве і раны на целе.

— Панская кабыла! Зноў дратуе, топча! Бера-жэссея яе капытоў!

Так крычала ў роспачы ўся вёска і знаходзіла водгук у кожным жывым стварэнні.

Сабакі: гвалт! гвалт!

Сьвіньні: уцякай, уцякай...

Куры: куды, куды...

Яшчэ няхай крыху часу пабудзе гэта пякельнае стварэнніне і ад вёскі, ад людзей нічога не засташца,—зруйнуе, з зямлёй зъмяшае.

І вёска рашыла:

— Трэба ратавацца.

— Гнаць!

— Біць! Мсьціць!

Першы кінуўся на праклятушчую кабылу Цы-прук. На зьдзіў усяе вёскі кабыла стала ўцякаць. Гэта прыдало яшчэ больш запалу Цыпруку, які даганяў на сваёй шматногай крываўде.

Кожны дзень, кожны шаг яго жыцьця крываў:—
крыўда!

Вось пакахаў ён дзяўчыну і жаніўся і жыцьцё стала катаргай, бо ў хаце бязупынна скомляць дзьве злыя съякроўкі—нэндза і бяда, бо ў полі енчыць малазямельле, а ў арудах наругаецца пустка,

— А ўсяму вінавата гэтае страшылішча—ка-
была!

Цыпрук пёр з усіх сіл за вінавайцай сваіх
крыўд, ажно вецер каля вушэй съвістаў. Ён так
разагнаўся, што ўжо каб і хацеў, дык ня мог-бы
паўстрымацца. А кабыла разъвейваючы хвастом
пад самым Цыпруковым носам уцякала ўсё далей
і далей.

— Адагнаць гэту поскудзь ад вёскі, то я ад-
ганю, але каб толькі не перабраў меры, бо магу
так загнаць, што і сам не вярнуся, а паўстры-
мацца—трасца яе галаве, ніяк не магу ды і не
хачу. Няхай сабе я прапаў, але і гэтай ваўкарэзіне
не здабраваць.

Так разважаў Цыпрук і парашыў панатужыцца
з усіх сіл, каб злавіць кабылу—раз другі пры-
налёг і аберуч уплёўся ў ея хвост.

— Стой! Ай! Ашалеў ці што?—раптам кабыла
загаварыла жаночым голасам.

Гэта жонка Цыпрука, праснуўшыся ад болю,
пачала лаяць мужа на што ён яе торгае за касу.

— Цьфу ты, нечысьць! Ну і дадзелі, ну і ўпя-
кліся-ж гэтыя паны, нават паспаць табе не даюць,
нават ноччу няма ад іх супакою,—пакрыўдзіўся
абуджаны Цыпрук.

Узрасьціў сваю праўду

Заканурак для арыштаваных польскага паліцэйскага пастарунку.
Малады дзяшюк Максім ляжыць на забалочанай падлозе, ця-
рэбіца, і яго кайданы бразгаюшь.

Максім. Во калі прышла мая съмерць. Хіба
вытрываеш тут у гэтай съмірдзючай яміне? А як
хаваўся па лясох, дык цесна было, а лясы-ж нашы
бяз меры і канца. Згіну. І голад, і воши ды ўся-
лякая брыда. І б'юць, б'юць, б'юць... (*Хапаецца
за галаву*). Каб толькі не зъвар'яць... У гало-
ваньцы маёй нейкая каламуць. Думкі няясныя,
цягучыя, ліпкія... Ніяк не адрознью адзін дзень
ад другога, сягоння ад учора... Чакай, што было
учора?.. (*Задумываецца*). Чаму я не далучаўся
да паўстанцаў, чаму сам ня зъбіраў такіх, як я,
не паліў двароў, не страляў вось гэтых катаў...
Туляўся па вываратнях, крыві баяўся. Цьфу!
(*Паўза*). А ўсё-ткі, ліха яго матары, памрэш у
пустую, як-бы цябе і ня было... Ну, што я карыс-
нага зрабіў? Нічога. Яно, мабыць, дзеля таго і па-
міраць ня хочацца. Чым больш яны мяне катуюць,
тым больш жыць хочацца. Заб'юць гадаўё. (*Паўза*).

Вось кажу, што згіну, а сам сабе ані трошачкі
ня веру, так з сярэдзіны і вырываецца гэтая цягá
да жыцьця. Згледжу кузурачку ці пачую рыканье
скаціны, і кроў ударыць у галаву, напружыняцца
жылы... Радасьць, надзея... Буду жыць... (Чуваць
польская патрыятычная песня. Максім спа-
хмурнеў, нешта піша на съязне замком ад кай-
данаў). А што, каб прыкінуцца вар'ятам... Не!
Папрабую лепш прасіць, маліць... Ды ўрэшце
на зраду пайду, паабяцаю шукаць, выдаваць
комуністых, каб толькі выпусьцілі, каб толькі
на волю, каб жыць, а там апраўдаю сябе ды так,
што ўсім паном стане горка. Ужо ні страх, ні
просьбы мяне не разжалабяць, не перапудзяць,
не зламаюць... (Цярэбіца. Уваходзіць паліцыянт).

Паліцыянт. Уставай, сабака! На дапрос!

Максім. Лепш сказаў-бы на съмерцы!

Паліцыянт (штурхае нагой). Марш!

Максім. Што штурхаеш—падла я табе? (Кі-
даецца на паліцыянта). Пакуль жыву, дык... (Па-
ліцыянт настаўляе рэвольвэр. Максім выходзе.
У заканурку нікога няма. Праз якісь час ува-
ходзіць старшы паліцыянт і П паліцыянт).

Старшы паліцыянт (сплёўвае). Цьфу, якое
паветра, горщ, як у съвінарніку!

П паліцыянт. Так ім і трэба, хай нюхаюць
сваё добро.

Старшы паліцыянт. Трэба агледзець. Тры-
мае сябе, псякосьць, па-бальшавіцку. Такая птушка

гатова на ўсё—альбо павесіцца, альбо ўцячэ. (*Абое ашукуваюць, абстукваюць съцены, падлогу*).

ІІ паліцыянт. Вось тут нешта напісана.

Старшы паліцыянт (*чытае*). Да-лоў па-ноў!
Ага, добра! А можа гэта перш было напісанай?

ІІ паліцыянт. Не, перш ня бачыў.

Старшы паліцыянт. Трэба яшчэ пашукаць.
Во ад каго і Польща і каталіцтва гінуць.

ІІ паліцыянт. І тут накрэмзана... (*чытае*).
Няхай жывуць саветы!

Старшы паліцыянт. Во, во, гэта нам і трэба.
Значыць злавілі бальшавіка.

ІІ паліцыянт (*аглядаючы съцены*). Больш ужо
ня відаць.

Старшы паліцыянт. Цяпер зьнімем з яго
дапрос. Добра, калі ўдасца вырваць з яго горла
прызнанье, а галоўнае дабрацца да ўсяго іхнага
гнязда, а калі не, дык прыдзецца табе зноў ужыць
твой выпрабаваны спосаб... Ды па старайся вы-
матаць у яго ўсю душу.

ІІ паліцыянт. Я то, пане старшы, нічога
ня маю супроць, але хацеў-бы пагутарыць аб...

Старшы паліцыянт. Ведаю аб чым, да-
гадваюся... Добра толькі спраўся, а за аплатай
затрымкі ня будзе—сам ведаеш.

ІІ паліцыянт. Рассказ! (*Выходзяць. Даносяцца
галасы паліцыянтаў і Максіма*). „Бандыта... пры-
знавайся... Ня быў бальшавіком... які я бандыта...
Папрасі яго... бі... Кажу-ж я вам“... (*Чуваць крыкі*,

удары—зноў дапрос, зноў удары. Раптам усё сьціхае. Рупна ўносяць зьбітага, абамлелага Максіма на палцы, прадзетай пад калені праз звя заня ногі і руки і кідаюць на падлогу).

Старшы паліцыант (да I паліцыянта). Ну, дык ты асташся на па старунку... Вобыск нам шмат часу не займе. (Паказвае на Максіма). Надзенеш кайданы і пільнуй. Ну, гайда! (Выходзяць. Максім пра будзіўся, стогне. Уваходзіць II паліцыант, нясучы ў конаўцы ваду і палівае пабітыя пяты Максіма, пасля змачвае хустачку і сьцірае крываўшыя плямы).

Максім. Робяць раны і ліжуць кроў... Эх, зьвяры, недалюдкі!.. І за што яны мяне катуюць— я-ж не могу сказаць тое, чаго ня ведаю. Съмерць мая трэба, дык дабілі-б, але нашто мучыць?

Паліцыант. Сягоныня, дык мусіць дабілі-б, але перашкодзілі нам—на вобыск паклікалі... (Развязвае Максіма, закурывае і дае Максіму курыць, які забыўшыся на ўсё скванна глытае дым). Ну, а цяпер ідзі сабе да хаты ці ў лес—куды хочаш. Ты вольны.

Максім (стаіць у нераушчасці). Ведаю я гэтую хітрасць. Хочаш, каб я ўцякаў, пасля ўдагон, у плечы стрэліш, пасля напішаш рапарт, што арыштаваны такі-то, забіты ў час уцёку. Сволачы вы! Душагубы!

Паліцыант. Ха-ха-ха!.. Здагадаўся ты, толькі не з таго канца. Але кіньма жарты—часу мала.

Слухай. Перад тваім дапросам вось тут гэтыя панскія сабакі нагаварвалі мяне прыкінуцца бальшавіком, каб такім чынам выматаць у цябе ўсю душу. Я гэта часамі перад імі раблю, але цяпер іх няма, цяпер кажу...

Максім. Я так і ведаў, што тут неякая хітрасьць.

Паліцыянт. Нічога ты ня ведаеш. Дзе хітрасьць? Я ад цябе нічога не хачу і зразу пускаю на волю. Ідзі!.. Чакай! Адно толькі прашу за маю ўслугу. Запамятай добра: ненавідзь паноў так, як я. Адно май у души: помсту! Бі іх, праклятых, за сябе, за мяне, за ўсіх, хто гібее ў гэтих заканурках, ды так бі, каб съвінням іхнай крыві не паесці. Будзь бальшавіком!

Максім. Ніяк гэта ня тоўпіца ў маёй галаве. Ты-ж таксама паліцыянт!

Паліцыянт. Ха-ха-ха!.. Павярху, брат, пла-ваеш. Ты заглянь, як нутро маё перагарае, як мне баліць, як я тут мучуся. Што твае раны і сінякі супроць гэтих мук... (*Стукае сябе ў грудзі*). Але нечага тут сълюнівіць... Іх няма і табе добра будзе ўцячы. Завіхайся! А я для сваёй абароны... (*Раніць сябе ў руку*). Скажу: раніў і ўцёк. Вось як робяць комуністыя!

Максім. Комуністыя! (*Абнімае ў гвалтоўнай радасьці паліцыянта*). Браток мой, і я бальшавік! Тут у вас зрабіўся бальшавіком, самым найболь-

шым ды адчаянным бальшавіком. Да съмерці ім застануся... Дык уцякайма!

Паліцыят. Не магу. Ты ня першы і не апошні, а ўсе, хто сюды пападаюць хочуць жыць і ўсе яны ахвяры ашалелага панства. А прытым партыя, дысцыпліна...

Максім. Ну, дык да пабачаньня, братка, дзякую, вось шчыра дзякую. Хутка сустрэнемся...

Паліцыят. А гэта як давядзеца—паны яшчэ моцныя.

Максім. Плюно! Галаву на адрэз даю, што бальшавікі, значыць мы, як відзіш разъмяцём усю панскую хаўрусью. Тут гэту праўду я ўзрасьціу, найдрабнейшымі карэнчыкамі зросцяся з ёй і мне яна так выразна і ясна, быццам я яе рукамі шчупаю. На руку!

Паліцыят. На левую, гэта паранена. Чакай, ты ўсё-ткі скажы мне, на ўсялякі выпадак, дзе твая банда, як паны празываюць. Магчыма, што прыдзеца хутка задаць адгэтуль лапаты, дык каб ведаць куды.

Максім (*задумана*). Гм... Вось гэта горш... Няма брат у мяне гэтай банды... (*Рашуча*). Але нічога, не бядуй, я цяпер ой навучаны. Павёр мне, што праз некалькі дзён я ім ад'ікнуся. Усю акругу пастаўлю на ногі. Аружжа ня будзе—зубамі будзем грызыці, адзін другім будзем біць па панох. Запяе ім чырвоны певень аб нашым съвітаньні. Здряганецца ўся наша старонка, к чорту паляціць панскае ярмо,

а як збратаемся з Савецкай Беларусяй, дык... Іду,
бывай!.. (Выходзе).

Паліцыянт (*падкрадваецца ззаду, хапае за карак Максіма і валиць вобземлю*). Не кажы гоп, не пераскочыўши. Саветы свае на дне магілы знайдзеш, бандыта! Цяпер ты ад нас не... (*Максім спрытна выкручваецца. Якісь час змагаюцца. Паліцыянт асільвае, але Максім, вынуўши з кольбы паліцыянта рэволвэр б'е ім па галаве паліцыянта, які, аглушаны, валицца на зямлю, а сам уцякае*).

Паліцыянт (*ачуняў. Паўзе на карачках да дзівярэй і крычыць*). Трымай яго! Лаві бальшавіка! Лаві!..

Прамень усходу

Бабуля Праксэда дажывала век у дачкі, ці, лепш кажучы, у зяця. Аб сваім сыне Юрку праз час вайны і розныя «неспакойствы і ліхалецьці», як любіла казаць, страціла ўсялякі аб ім сълед, ня мела ніякіх чутак. Праўда, няўдалы быў хлапец, недараада, але ўсё-ткі родныя карэнні, а цяпер у трудныя часы можа чым падмог-бы. Пэўна недзе марна згінуў. Аплакала ўжо Праксэда яго съмерць і таксама рыхтавалася адыйсьці да «свайго Юркі», бо ці-ж гэта жыцьцё пад Польшчай—адна пакута.

І так бабуля Праксэда дажывала апошняя дні пячурніцай, ня бачачы, як кажуць, ні съвету, ні людзей і ад пастаянных старыкоўскіх дрыжыкаў ня злазіла з печы.

— Зьдзіцяняела бабка Праксэда,—казалі людзі спачуваючы.

— Порах сыпецца—падтаківалі іншыя.
Але атрымала бабуля ліст з Савецкай Беларусі. Ліст аказаўся ад самага Юркі—чырвонага камандзіра, ды яшчэ з фотографіяй—такі стройны, у форме ваяка і хітра ўсьміхаецца,

Перарадзілася бабуля Праксэда, а жыла, як такая дуплаватая вольха на вясну, прамень Усходу адагрэў старыя косьці. Уходу ня было на бабульку. Кожнаму ў вёсцы пахвалілася весткай аб сынеды ці толькі вёсцы. Кожнаму сустрэчнаму-папярэчнаму рассказала аб сыне і яго заслугах і яго славнай будучыне, якую размалёўвала насколькі хапала ёй фантазіі. А то і на кірмашы ці перад царквой,—усюды, дзе людзі зьбіраліся, бабуля пачынала гутарку:

— Хочаце, людцы, паўзірацца, як Саветы з ламак людзей робяць?

Ну, і хто жыў-быў цікавіўся і абступаў бабулю Праксэду, а яна даставала з-за пазухі скрутак, беражліва разварачвала яго і з гордасцю паказвала фотографію сына.

— То-ж гляньце, галубочки, які арол мой сын, дуж як пярун, а вясёлы, як сонца. А быў, кажу вам, ні богу сьвечка, ні чорту качарга, заткала нейкая, ды і ўсё. Глянуць на хлапца было сорамна: сапляты, мурзаты. Пан з двара колькі разоў пра-ганяў, бо і ў пастухі непрыдатны быў. Дадушки, галубочки, праўда. А цяпер ведаеце хто? Генэралам будзе, на чырвонага генэрала вучыцца сын мой. Во як! А ўсё кажу вам, Саветы, партыя. Ды яны ня толькі нашага брата ў людзі выводзяць, яны зямлю і ўсё жыцьцё перарабляюць. А там табе такое робяць, чаго нам і ня сынілася. Піша во мой сын, што там без паноў жывуць і ня так як у нас

на вёсцы кожны па-свойму ды каб сабе, а там кожны стараецца, каб усім, каб хутчэй у комуню, значыць. І ўжо-ж надта там добры народ— пролетары: паноў, ваўкоў, хваробы, крыўду... адным словам усё благое, усю непатрэбчыну і дрэнъствы ўшчэнт нішча, са съвету зводзе. Кажу вам, галубочки, што жыць пад пролетарам куды лепш, як пад богам. Ну дзе-ж гэта відна, каб раку ды ў съявлу ды ў пяруна замяніць, а там гэдак во. Альбо, каб на машыне ў будучыню ехаць, машынай вырабляць такое, аб чым у нас нячувана, нягадана...

І пачне бабулька Праксэда ў захапленыні па-свойму тлумачыць, як там у Саветаў ўсё перараджаецца на лепшае, бо там, як яна кажа, і сонца лепш грэе, і замест дажджу сыта салодзеньская пырскае, а поле гатовы каравай родзіць...

І каму намуліла окупанцкае асточарцелае ярмо, той сквапна ўспрымае і верыць такой дзіўнай, але шчырай пагудцы Праксэды. Слухаюць рабачаі вушмі-і душой, слухаюць гэтае бяззубае плявуза-ганье бабулькі, як мілагучную ўсхвалёўваючу музыку. Праўда, той ці іншы кульгане няскладным жартам і ўсе зарагочуць, неяк непатрэбна і штурчна, бо съмех гэты толькі дзеля віду—несамавіта яно цераз меру быць сур'ёзным пры такіх съмехатворных гуканках бабулькі.

І дзіва дзіўнае тварылася—кожны чуў, як там недзе ўнутры зацепліваўся агенчык надзеі, радасці і рашучасці, як набягала ў жылы штось новае, бадзёрае. І пэўна-ж каб ня гэты агенчык і ня гэтае новае, дык не палезылі-б людзі грудзьмі на штыкі паліцыі, калі тая начала валтузіць бабульку, каб адабраць фотографію сына і хацела арыштаваць «агітатарку».

Абаранялі бабульку ня раз—абаранялі тую мілагучную музыку, той агенчык, тое новае.

Ой, перарадзілася бабуля Праксэда! Няма на яе ўходу. Як панянчылі яе раз на паліцэйскім пастарунку, як адабралі там ліст і фотографію Юркі, дык так па людзях і ходзе памаўзой і баіць пасвойму аб панох, богу і пролетарах. Як адабралі панскія грубаны дарагую пасылку з Саветаў, дык бабулька доўгі час жальбавала і ўбівалася, ажно гарачка яе кінула ў пасьцель, начала трывальніць не да рэчы.

Але нехта дасціпны даў бабульцы іншае пісьмо і сказаў, што паліцыя вярнула. Ну, а Праксэда няпісменная ды на старасці недабача, дык і паверыла і паздаравела, і парухавела.

— На яе съмерці ня будзе,—казалі людзі ўзьдзіўленыя.

Здарыўся раз ноччу пажар у хаце, дзе жыла бабуля Праксэда. На дварэ стаяла суша і вецер і хатка зразу патанула ў моры полымя. Ледзь жывя павыскаквалі з хаты—ня было толькі бабулі

Праксэды. Той ці іншы з сялян наважыўся быў кінуцца ў агонь на ратунак, але ўжо позна было—агонь не падпускаў. Ажно ўсім на зьдзіўленыне выкацілася Праксэда з пажару моцна апаленая.

- Ну, як бабулька?—усе да яе.
- Ой, галубочки, ледзь з душой выбралася.
- А ліст, нябось, забылася—пачалі жартаваць з грамады.
- Не, галубочки, ёсьць. Я яго разам з душой... дзеля таго і замарудзіла.

„Ах, да чаго даходзе“...

Падпрокуратар Хап-Мацальскі з маладых, але раныніх; ён сын фабрыканта, будучы яшчэ студэнтам, лічыў сваім патрыотычным абавязкам быць агентам дэфэнзывы і памагаў вылаўліваць комунастых. Жыруючы ў часе аднай дэмонстрацыі быў апазнаны як шпік і так моцна павалужаны праз рабочых, што яго грэцкі арыстократычны нос на-
зяўсёды страціў сваю радавітую форму.

Гэтая насовая драма выклікала сэрцовую трагедыю, бо хутка Хап-Мацальскі пераканаўся, што яго здратаваная фізіономія вызывала стрымлівающую ўсьмешку ў кабет, альбо пужала іх. І вось ён рашыў месціць бальшавіком, яны вінаваты— месціць фізычна, мучыць іх цела, калечыць твары, ламаць насы.

Пасля няўдалых залётаў ці якой жыцьцёвай няўдачы Хап-Мацальскі ішоў у катоўню дэфэнзывы. Тут ён адводзіў сваю душу. Цэлымі начамі праседжваў у дэфэнзыве і ўласнаручна зьбіваў да паўсъмерці няшчасныя ахвяры, зьбіваў асабліва вышуканымі праз яго способамі. Але малады інкві-

зытар выдзяляўся такжа, як запальчывы вораг комуністых і пазасьценамі дэфэнзывы—у шырокім кругу сваіх знаёмых, на банкетах, у прэсе. Хутка Хап-Мацальскі пераканаўся, што прасъледваныне бальшавікоў ня толькі прыносіць задавленыне яго помсьце, але мае і другі, больш карысны, бок. Ён пачаў слыць як вялікі патрыот—яму давалі пачэснае месца ў банкетах, ён карыстаўся прывileямі ва ўніверсытэце, ён стаў тэмай гутарак прыгожых жанчын, адным словам павабная кар'ера, ня гледзячы на яго скумячаны нос, ветліва яму ўсьміхалася.

Кончыўши універсытэт, Хап-Мацальскі пайшоў служыць у суд. Слава пагромцы бальшавікоў не-ўзабаве зрабіла яму протэкцыю і ён атрымаў назначэныне на падпрокуратара. Будучы ў судзе Хап-Мацальскі ня меў ужо таго імпэту ў дэфэнзыўных справах, ня крывавіў свае кулакі аб разбітых твары арыштаваных—гэта было-б не да твару яго высокаму палажэнню. Цяпер Хап-Мацальскі ўроўнаважыўся і ўвайшоўшы ў роль падпрокуратара глядзеў на прасъледваныне бальшавікоў, як на профэсію, як на даходную стацыю, рабіў свою работу разважна, спакойна, жорстка, як караючая рука яго клясы, паступова на-грамаджаючы капітальчык і славу выдатнага дзяржаўнага мужа. Падпракуратар меў магчымасць выбраць сабе стройную аристократку за жонку і абзавёўся дзяцьмі. Пры гэтым стаў знач-

на паўнечь, ад чаго дэфэкты твару згладзіліся,
расплыліся.

Бясклопатна так гойдаючыся на жыцьцёвых
хвалях падпрокуратар стараўся асалодзіць сваё
бытаванье, узяць ад жыцьця ўсё, што бралася.

А браць можна было шмат, абы толькі гроши.
Застаноўкі за такой драбніцай, як гроши для Хап-
Мацальскага ня было. Усякую судовую справу ён
мог так павярнуць, што бы і воўк съты і каза
цэла. Кражы, забойствы, насильствы—усё гэта
былі даходныя гісторыі, якія можна было выка-
рыстаць, абы толькі ахвота і маленъкі спрыт.

Ня так даўно Хап-Мацальскі меў «паважны
інтэрс», які даў яму магчымасць правесці не
адну прыемную хвіліну ў клюбе палестры. У фаб-
рыканта Гінзбурга быў арыштаваны яго сын—
студэнт, з пэўнымі довадамі, што ён належыць да
комсамолу. Скандал на ўвесь горад. Гінзбург, каб
ратаваць добрую славу свайго імені капиталаста,
сыпануў злотых не шкадуючы, а падпрокуратар
ня вельмі ўпіраўся, бо якраз меўся атрымаць вод-
пуск і гэтыя «злотувкі» былі акурат на часе.

Пакінуўшы на курорце сваю сям'ю, ехаў Хап-
Мацальскі з астаткамі таго інтарэсу ў горад. Жон-
цы сказаў, што яго выклікаюць па службе ў аднай
важнай справе. У сапраўднасці ж ехаў выкананец
даўно ў картаваны плян—зрабіць насильства над
маладой дзяўчынай Фідкай, якая служыла ў іх
пакаёўкай. Фідку па яго прапанове заставілі ў го-

радзе наглядаць за памяшканьнем на час вод-
пуску.

Хап-Мацальскі да гэтага часу ня меў шмат пе-
рашкод і клопату з усімі дзяўчатамі, якія прыні-
маліся ім на службу, уключна да асабістай сакра-
таркі. Грашыма, прыгрозай, ласкамі, абяцанкамі
ламаў няпрыступнасьць і адпор сваіх ахвяр. Вось
толькі Фідка не паддаецца—гэта яго больш інтры-
гавала і разьюшывала. Рашыў узяць насельствам
і цяпер якраз самы падхадзячы момант ім самім
падрыхтаваны. Цяпер Фідка адна ва ўсім памяш-
каньні... А пасля першага разу справа пойдзе
звычайнай пуцявінай, аж пакуль не надакуча, а
там ня так трудна яе пазбыцца. Ён мае тысячу
розных спосабаў, за ім сіла, гроши, закон, пала-
жэнне, а яна што—звычайная сабе безбаронная
работніца ды яшчэ, здаецца, сірата, а як стане на
краю беспрацоўя, голаду, цяжарнасьці—ды ці ма-
ла ў яе іншых злыбед—дык жыва спакарнене, зда-
ца, уціхамірыцца.

Хап-Мацальскі ехаў ў вагоне 1-ае клясы і разва-
ліўшыся на зыбкіх падушках са смакам абмаз-
гоўваў кожную дэталь насельства, думкамі рас-
пранаў стройны стан Фідкі, у лятунках цешыўся
і лашчыў яе дзяўчоцыя формы. Добра і тое, мер-
каваў ён, што прыедзе, калі будзе ўжо падпоўнач,
Фідка пэўна ляжка спаць, адчыне дзъверы напаў-
адзетая...

Астаноўка. Прыехаў. Ка́б адцягнуць час і прыбыць дамоў пазъней, падпрокуратар наняў не так-сувку, а ізвошчыка—аднак на дарозе ўвесь час падганяў таго і лаяў, што паволі вязе. Хап-Мацальскаму ня церпілася. Калі-ж націснуў званок сваіх дзьвярэй быў моцна ўсхваляваны. Пазваніў другі раз—ніхто не адчыняе і толькі на чацьверты званок пачуў крокі за дзьвярыма. Шчолкнула электрычная кнопкa і пачуўся голас Фідкі:

- А хто тут?
- Я, я... Адчыні.
- Ах, гэта пан!.. Я зараз.
- Што там зараз. Адчыні.
- Я ключ вазьму, бо няма ключа, казала Фідка дрыжачым, ледзь не плаксівым голасам.

Час ішоў. Хап-Мацальскому ня церпілася, ізноў пазваніў раз-другі. Урэшце замкі і запоры з шумам пачалі адчыняцца і ў раскрытых дзьвярох стаяла перад ім Фідка зачырванеўшаяся па вушы і, што яго нямала зьдзівіла—зусім была апранутая.

- Ня съпіш яшчэ?
- Не, зачыталася, цікаве апавяданье...—Але ўжо манілася класіціся.
- Так...—марматнуў і рашыў, што маніць, пэўна хадзіла апранацца.

Зьняў паліто, капялюш і кінуў ёй на рукі, а калі яна вешала яго рэчы сквапна аглядаў Фідку з ног да галавы. Фідка прыкра адчуvalа гэты ўзгляд і

сумысьля марудзіла каля вешалак, каб памінуць з ім гутарку і ня бачыць яго нахабных вачэй. Аднак Хап-Мацальскі не адыходзіў у свае пакоі і калі Фідка адварнулася, падлажыў руку пад яе падбародак, прыблізіў яе твар да свайго і ласьліва глянуў у вочы.

— Ну, як жывём?

Пасъля қароткай маўчанкі, сам адказаў.

— Папрыгажэла.

Хап-Мацальскі зауважыў, што вочы Фідкі хоць былі моцна ўстрывожаны, аднак, ня строгія і ня хмурэя, як гэта заўсёды ў яе бывала, калі ён падлабуніваўся. Прыцяг яе да сябе, гладзіў па галаве, выдаючы гарлавыя зыкі, як той зайдросны пра-жорлівы сабака, абладваючы костку.

— Ці вы на доўга?—спытала, каб неяк выручиць сябе з прыкрага становішча і гідкага адчування.

— На колькі мне гэта патрэбна, разумееш.

У тоне яго чулася: знай сваё месца—я пан, а ты слуга.

— Хадзі, маю табе нешта сказаць.

І пакуль Фідка апомнілася, была сілком ужо ўвапхнута ў габінэт, дзъверы якога былі тут-же з карыдору.

— Што вы робіце!—крыкнула.

У гэты час ён падняў як пярынку, даволі кволую Фідку і бахнуўся разам з ёй на мяккую канапу.

— Пакіньце, крычаць буду... Памру, а ня здамся. Чуеш, пусьці, сволач паганая...

І ўся з ўсіх сіл трапяталася, біла яго, шчыпала, дэёrlа капюромі. Аднак, ён аднэй рукой спраўляўся з яе адпорам, а сам азъвярэлы, абсьлюнкавы, гідкі, груба наступаў, рваў яе і свае вонраткі.

Фідка чула, што яе сілы апускаюць, што страх, нянавісьць, гідота запіраюць дыханье, яшчэ мінула і яна зьняможацца, здасца. Напружылася, сабрала астатац сіл і пачала няпрытомным голасам зваць на ратунак і з вялікім высілкам баранілася і не дапускала яго намерам закрыць свой рот. Тады падпрокуратар, сарваўшы свой крават, пачаў яго запіхаць Фідцы ў рот і так гвалтоўна, што крывавій і калечыў ёй губы, запіхаў у рот аж да ўдушша.

Хап-Мацальскі быў так заняты сваім дзелам, што не заўважыў, як у пакой ускочыла двое юнакоў. Адзін з іх наставіў рэволтэр на насільніка, а другі, каб зьвярнуць Хап-Мацальскага ўвагу, даў яму такую ўпэўненую сойку ў бок, што ў таго аж ёкнула ў сярэдзіне.

— Кінь гад съмірдзючы! Рукі дагары!

Хап-Мацальскі аслупеў. З бяльмесымі прыдуркаватымі вачмі выпрастовываўся, а разбарсаныя нагавіцы ўсё ніжэй і ніжэй ападалі долку.

— Табе кажуць рукі дагары, глухі пень,—зноў крыкнулі юнакі.

Падпрокуратар, ляпечучы штось незразумелае, падняў руکі.

— Гаўрык, ашчупай яго кішэні, можа аружжа мае,—сказаў той, што трymаў рэвольвэр.

Гаўрык шпарка абледзеў і сказаў:

— Няма. На якое трасца яму ў сваёй айчыне аружжа валачы. Не рэвольвэрам-жа яму дзяўчат гвалціц...

— Ані пікні—палец на цынгелі!—сказаў юнак з рэвольвэрам, калі зауважыў, што насільнік маніцца пярэчыць і абдумвае плян нападу.

— Ну, Хап-Мацальскі, намацаўся ўжо, а цяпер хапай свае парткі ды марш у ванны пакой,—закамандаваў Гаўрык.

Тымчасам Фідка, мала-веля ачуняўши, ускочыла як дзікая кошка, кінулася да насільніка і разам з крыўёй парапеных губ плюнула яму ў твар ды з такой запальчавасцю, быццам з свайго жыцця хацела выплюнуць гэтую нядаўнюю жудасную часину.

Хап-Мацальскі на паняверу Фідкі не звярнуў ніякай увагі, нават не ацёр твару, а згробшы нагавіцы ў рукі, утуліўши галаву ў плечы, дзыгаў ён пакорна да ваннай. Увайшоўши ў ванную пачуў як заляскатаў за ім два разы замок у дзвярох.

Іх было трох: Пётра, Гаўрык і Лёкса, якіх вызначыла комсамольская ячэйка для надрукаваньня лістовак, падрыхтаваньня сцягаў і транспортантаў і іншых прылад патрэбных для правядзеньня кам-

паніі. А реч вядомая, што, каб гэту працу правесьці з посьпехам і ў час, дык трэба надзвычайна пэўнае і забясьпечнае памяшканье. І реч таксама вядомая, што комсамольскія галовы спрытныя на дагадкі, а сэрцы ахвочыя на съмелы чын.

Параіўшыся са сваёй таварышкай Фідкай, нам ужо вядомай, тройка рашыла выкарыстаць памяшканье пагромцы бальшавікоў і заснаваць там сваю «штаб-кватэру» на час яго водпуску.

У самы разгар іхнай працы, зусім для іх нечакана, пазваніў пан падпрокуратар. Зразумела, што гаспадара трэба было ўпусціць ў хату, бо іншага выхаду ня было, але вырастала іншае пытанье: як зрабіць, каб гэты гаспадар не пачаставаў казённым хлебам. Мігам рашылі, каб Фідка пастара-лася адводзіць увагу Хап-Мацальскага ад таго пакою, дзе яны асяліліся і даведалася ці ён выяжджае, а калі не, дык зняволіць, звязаць—усё-ткі іх чатырох і гэтай-же ноччу перасяліцца ў больш бясьпечнае месца.

Аднак пакуль Фідка там валаводзілася, тройка рашыла па-іному: арыштаваць падпрокуратара і трymаць палонным, дзеля чаго выкарыстаць пакой з ваннай, окупаваць яго памяшканье аж пакуль ня кончаць работу і тады ўжо бяз съпешкі і са скончаным дзелам развітаца з гасцінамі пана падпрокуратара. Тут-жэ Пётра ўспомніў, што ў адны стале бачыў набіты рэвольвэр, які шмат аблягчыць ім у іх заборчай політыцы. Гэты плян

вельмі ўсім падабаўся сваёй навізной і вастратой палажэння і заахвоціў вынікамі: будзе паручэньне выканана і дапякуць пагромцу бальшавікоў.

Страшна былі ўстрывожаны, пачуўши крык Фідкі. Пётра і Гаўрык кінуліся ратаваць, а Лёкса па ўмоўленаму знаку павінен быў нішчыць конспіратыўныя матэрыялы.

Апынуўшыся ў ванным пакойчыку, Хап-Мацальскі стаў прыходзіць да сябе і аналізаваць сваю прыгоду. Для яго ўсё гэта было вялікай загадкай. Бандыты, хіба што бандыты, разважаў ён і чакаў, калі прыдуць дамагацца грошай. Яшчэ больш зъдзівіўся, калі ў суседнім пакоі пачуў стукат мышынкі, жарты і съмех. Запаліў электрычнасць, прывёў сябе ў парадак—змачыў хустачку і ацёр аплёваны твар, пры гэтым лаяўся з апошніх слоў і скрагатаў са злосці зубамі. Доўга прыслухоўваўся і чакаў. Прайшла гадзіна, другая. Сеўшы на бераг ванны, пачаў разважаць, што рабіць. А што ён мог рабіць у чатырох съценках цеснага закаморку без акон, з запёртымі дзъвярыма? Пачаў стукаць клямкай, спачатку рэдка і асьцярожна, а пасля ўсё больш рашуча.

— Іду, іду,—пачуўся голас і прыбліжаючыся крокі.

Хутка а адчыненых дзъвярох стаў Пётра з рэвольверам і Гаўрык з кардонінай.

— Пане падпрокуратар, не зауседы, бачыцё, вам граміць бальшавікоў і развальваць іх работу, бывае так, што прыходзіцца ім і памагаць—гэта сабе добра на носе зарубі. Каб вось тут не маркоціўся, дык на гэтай кардоніне выразай сабе памаленьку літары, а як кончыш, дамо другую, вось і малюсенькі ножык. Не звяртай увагі, пане Мацальскі, што ўжо пазнавата, але бярыся за дзела. Чым хутчэй паможаш нам кончыць нашу работу, tym хутчэй будзеш на свабодзе. Ды наогул трymай сябе спакойна і дзелавіта, бо мы жартаваць ня любім.

І дзъверы зноў зачыніліся.

Быццам хто абухом бахнуў па галаве пана падпрокуратара. Цяпер ён толькі дагадаўся, у чые руکі ўскочыў. Моцнае абурэнье ўскалыхнула ўсю яго асобу, зноў пачуў сябе караючай сілай пануючай клясы, што прыдало яму адвалі і рагучасьці. «Пляваць мне на гэтых чырвоных шчанят. Сотні гэткіх пазапяківаў у астрогі і іх паршыўцаў туды-ж кіне. Яшчэ хопіць паліцыі ня толькі на іх, яшчэ астрогі ў маіх руках, яшчэ хопіць сілы перадушыць іх усіх»...

— Пусьцеце! К... ваша маць на катарзе згнаю,—
крычаў Хап-Мацальскі і драгаў ў дзъверы.

Комсамольцам клопат, ну што з гадам зробіш.
Стрэльнунець, дык паднімеш трывогу ва ўсім доме,
а як гада інакш уняць, уціхамірыць. Пачалі лаяць
і пагражаць. Паказаўши нейкі матуз, прыграziлі,

што калі ня змоўкне, дык звяжуць і будуць му-
чыць да самай съмерці.

— Чорт цябе прыгнаў непатрэбчынай, а тут
яшчэ сваімі дуронствамі працеваць не даеш,—
крыўдзіліся комсамольцы.

Але Хап-Мацальскі паслья мінутнага спакою
зноў падняў гармідар.

— Маўчи, чучала гарохавае, бо газай абальлем,
падпалім і съпячэшся тут на вугаль, хварэць тваёй
галаве.

Падпрокуратар-жа ўсё па свойму налягае.

Тады Фідка, набраўшы ў пасудзіну вады, пялёх-
нула на неспакойнага вязня. Падпрокуратар
страшна перапудзіўся—ён думаў і сапраўды газай
аблілі. Абнюхаў мокрыя месцы, выкруціў іх з вады
і стаў нэрвова кідацца па каморцы: трошкі
наперад, трошкі назад. Чуў сябе страшэнна пакрыў-
джаным, няшчасным і немачным. З асаблівым жа-
лем успамінаў тыя часы, калі ён думаў, што папаў
у лапы бандытаў—вось была шчаслівая часіна ў
параўнанні з гэтымі перажываньнямі. Тады яму
гразіла съмерць, а тая съмерць у тысячу разоў
была-б мілей як гэты моральны зъдзек. Ён без
пяці мінут прокурор, ён знамяніты Хап-Мацальскі
апынуўся пры такіх дурных абставінах, зъяви-
ленаы, абліты вадой, абленаы гэтай бандыцкай дзі-
чай і галоўнае невядома, што яшчэ будзе. І каб-жа
гэта быў хоць партыйцы—народ сталы, прынамсі
ведаў-бы, што маеш дачыненьне з ворагам, а то

паскудзтва, малакасосы, саплякі, а тут яшчэ пакаёўка—адзін сорам. Але вось тое: невядома, што яшчэ будзе, перамагло ўсё пачуцьці падпрокуратара і змушала яго абдумваць, як далей быць, якую больш прыстойную яго асобе прыняць тактыку адносна напасьнікаў.

Тымчасам у комсамольцу работа аж гудзела. Фідка шыла чырвоны съцяг, Гаўрык стукаў на машины, Пётра адбіваў лістоўку на шапіографе, а Лёкса выразаў літары для трафарэту.

Хап-Мацальскі разважаў над сваім лёсам. Усяго найгоршага ён мог спадзявацца ў жыцьці: страціць службу, заразіцца сифілісам, зрады жонкі, маглі нават бальшавікі забіць (аб гэтым хадзілі ўжо чуткі), але каб сядзець у сваёй ванне палонным і зносіць комсамольскі рэжым і... Далей тыя думкі былі настолькі прыкрыя і нябывалыя, што падпрокуратара кідала то ў жар, то ў холад. І найгорш тое, што нельга яму было прадбачыць, які ўсяму гэтаму будзе канец. Можа ўвесь водпуск прыдзеца сядзець. А тут жонка будзе непакоіцца—ён-жа ёй зманіў—сказаў, што едзе не дамоў, а ў Варшаву. А як даведаецца жонка, што рабіў насільства над пакаёўкай, справіць яму баль. Але ўсяго найгорш Хап-Мацальскі баяўся, каб хто ня прыйшоў яго ратаваць, ён гатоў быў сядзець год, лепш нават памерці, толькі, каб хто не даведаўся аб яго сабачым лёсе і не разынёс гэтую няславу па съвеце.

Вырваца з няволі протэстамі і сілай—рэч не-
магчымая, а яшчэ можа нават пагоршае яго ста-
новішча. Самае прыкрае і няпрыемнае ўва ўсёй
гэтай гісторыі гэта—стыкацца з імі, падстаўляць
сябе пад «бандыцкі» зыдзек і лаянку. Дык які-ж
выход?

Доўга Хап-Мацальскі шукаў адказу і, урэшце,
рашыў: чакаць. Цярпліва чакаць, а пасля мсьціць,
мсьціць, мсьціць. Ён вышукваў самую забойчую
стациі закону, абдумваў прамову абвінавачвань-
ня, састаўляў проект новага закона на зынішчэнне
комуністых... І паплылі лятункі ў падпрокуратара
аб яго працы, сям'і, моладасці, аб яго дэфэнзыў-
ных часох, аб тым, як ён з усходкі на ўсходку па-
дымаяўся вышэй і вышэй; аб любоўных удачах і ня-
удачах. На фізычна і моральна змучанага Хап-Ма-
цальскага мары аб мінульм нагналі санлівасць,
а тут ані сесьці, ані легчы, ані прытуліцца куды,—
аставалася залезьці ў ванну і папробаваць
здрамнуць.

Хутка аднак пра будзіўся Хап-Мацальскі ад болі
ў касьцёх—мармуравая ванна была неміласэрна
цвёрдая. Гадзіннык паказваў пятую раніцы. Да-
кола цішыня, ажно чуваць як у сталовай чыкае вя-
лікі гадзіннык. А што, каб папрабаваць уцячы—
падумаў Хап-Мацальскі, галоўнае вылезьці з ван-
най, а там ускоча ў карыдор, запрэ за сабою
дзверы і пакуль яны іх выламаюць, вернецца з
паліцыянтамі, пераловіць паганцаў і ўжо жывых

ня выпусце. На шчасьце нашбў кавалак дроту і пачаў ім поркаць як мага цішэй у дзюорцы ад замка. Паслья нядоўгай важданіны ўдалося ключ выкінуць. На стукат ключа—ніякага адказу, ніякай трывогі. Няўжо вышлі? Прыслухаўся. Не, съпяць, чуваць, як нехта храпе. Стары, разбэйданы замок паддаўся адмычцы, зробленай з таго-ж дроту. Цяпер толькі як найцішэй адчыніць дзвіверы і шпарка рвануць да выходу. Хап-Мацальскі чуў сябе ўжо вольным—гэта так яго радасна ўсхвалявала, што рашыў пачакаць, каб уроўнаважыцца крыху. Павольна паціснуўшы клямку, адчыніў дзвіверы і адступіў з пракляцьцем—у дзвіярох стаяў Гаўрык з рэволъвэрам у руках і шыдэрча ўсьміхаўся.

— Ня турбуйся, пане Хап-Мацальскі, сочым за ворагам добра, а рэвалюцыю будзем рабіць яшчэ лепш.

А зачыніўшы дзвіверы, Гаўрык дзеля пэўнасці падсунуў кушэтку да дзвіярэй і лёг спаць.

Пракурор, ужо ня мог заснуць. У яго распаленай галаве снавалі самыя дзіўныя і для яго чужыя думкі. Ніколі ня было, каб перад ім у памяці ўсплывалі цэлые сотні засуджаных ім бальшавікоў. Абвінавачваў ён падсуднага на судзе, зусім не звязаны на яго ніяке ўвагі, абвінавачваў па шаблоне, мэханічна, знаючы наперад які будзе прыгавар. А цяпер перад ім усплывалі вобразы падсудных, выражана бачыў рысы іх твараў, адчу-

ваў адпорнасьць, стойкасць у часе допытаў, іх спакой і раптучасць, ідэёвую заўсятасць, калі суду складаў на іх шматгоднія катаржныя прысуды ці кару съмерці. А вочы? Яны поўны фанатызму рэволюцыянэра, яны крычаць большю параненай душы, у іх столькі запальчывай нянявісьці, веры ў перамогу. І бальшавікоў гэтых бесканечны лік. На месца кінутых у астрогі, на месца забітых вырастаюць новыя рады, яшчэ больш сцэмантаваныя, яшчэ больш баявыя. Шал барацьбы, імпэт да бою кідае іх як матылёў на вогнішча. Яны сапраўды якаясь страшэнная непераможная моц, якая расьце пры кожным дыху, яўна ці скрыта існуе ўсюды, на кожным кроку. Гэта моц жорсткая, бязылітасная, як помста якогасці страшылішча, падземнага, балотнага, пякельнага. І няма паратунку, няма такіх нішчучых сродкаў, каб збавіцца ад бальшавізму, ідэя бальшавізму захоплівае ўсе шырэйшыя кругі ня толькі працоўных, гэтая чырвоная зараза асьляпляе інтэлігенцыю (тут падпрокуратар успомніў доктара, засуджанага ім на шэсць гадоў катаргі). А сын фабрыканта—комсамолец Гінзбург, гэта хіба ня сіла іхнай ідэі. Яны нават так абнаглелі, што ўлазяць у памяшканье прокурора, маюць там свайго шпіка—пакаёку, заснавалі пад носам паліцыі і ўсёй стаўцы чрэзвычайку і мучаць у ёй пракурора. Ах, гэтая галаварэзы, насіцелі бальшавіцкай ідэі, ад якой не ўберажэшся ніякім законамі, ніякай сі-

лай, ад якой не застрахаваны нават у сваім даме,
горш яшчэ—у сваёй сям'і. Ах, да чаго даходзе...
На кожным кроку адчуваеш сваю немачнасьць,
недарацтва... Яны бандыты тым больш моцны і
небяспечны, бо маюць сваю дзяржаву, а ў ёй сваё
войска, свае друкарні і разыліўное мора сваёй літа-
ратуры, у якой найбольш сядзіць гэтай чырвонай
заразы. Дык якой-жа мізернай забаўкай зьяўляец-
ца яго роля ў барацьбе з бальшавізмам, роля так
на паказ грозная і магучая. Можа гэтая яго съме-
хатворная роля блазна ў іх жалезным крывавым
наступе яшчэ больш і раздражае і множыць. Про-
курора ахапіў забабонны жах, ён так-бы хацеў за-
тачыцца куды ў шчэлку, зьнікнуць, прапасці. Ён
бачыў ужо Польшчу аквеченую чырвонымі съяз-
гамі, бачыў сябе на лаўцы падсудных у народным
трывунале, вось ён на прымусовых работах, вось
яму здаецца, што яго валакуць на расстрэл...

Грубы голас Лёксы перабіў кашмарныя думкі
падпрокуратора. Прасунуўшы галаву праз дзіверы
ён спытаў.

— Ну, як, выразаў ужо лёзунг, вунь на тэй кар-
доніне?

— Ах, выбачайце, я мусіць забыўся... Дзень
добра вам. Я зараз выражу... Тут здаецца напі-
саны «Далоў фашыцкую дыктатуру»? Ага. Дзякую.
Вы ня думайце, што я ўжо такі вораг комуністых,
больш, бачыце, для хлеба, трэба-ж...

Лёкса далей ня слухаў і аставіў зъянтэжанага і зъбедакуранага Хап-Мацальскага. Трудна яму жылося. Перамучыў два дні, як два вякі. Напаў-галодны, нявыспаны, пры цяжкіх перажываньнях, пры мазольнай працы, бо выразаючы трафарэты нарабіў крывавых мазалёў. Грозны падпрокуратар цярпліва і пакорна адсоўваў дзень за днём, хоць яму ўжо здавалася, што ён пасівеў, па старэў і блізкі да вар'яцтва.

Комсамольцы сваю работу падганялі да канца, падпрокуратар таксама памагаў,—выразаў ажно два трафарэты: звольніць політычных вязняў і далоў фашыцкую дыктатуру.

Работа ішла па строгім пляне. Па чарзе дзяжурылі каля Хап-Мацальскага. Фідка клапацілася аб ежы, дастаўляла ўсе патрэбныя матэрыялы і служыла сувязяй з організацыяй. Усё памяшканье было закідана пачкамі друку, абрэзкамі ад чырвонага матэрыялу, паперы, кардону, акуркаў.

На трэці дзень позным вечарам комсамолія эвакуіравалася. Астаўся толькі Гаўрык пры падпрокуратару да тых часоў, пакуль ён не засыне і пасыля ціханька павінен быў выйсьці так, каб не дагадаўся Хап-Мацальскі і праспаў да раніні. Так яно і вышла. Хап-Мацальскі спаў да раніцы, ён ужо прывык да цвёрдага ложка і сам дзівіўся, што так смешна сыпіцца ў голай ваньне.

Доўгая цішыня выдалася падпрокуратару падзронай. Не пачуўшы адказу на стукат, ён рашыў

адчыніць дэ́веры. Тым-жа самым дротам пасъля доўгай важданіны адчыніў сваю цямніцу. Абышоў на цыпачках ціханька ўсе пакоі, лаочыся ў души на беспарадак. Нікога ня было. Сеў, уздыхнуў, закурыў. Падышоў да люстра. Жахнуўся. Увесь быў брудны, памянтушаны, аброс барадой, паходаў, вызначыліся маршчынкі і калецтвы носа. Аж заскрыгатаў зубамі са злосыці. А самае горшае, што нельга падняць алярм, паставіць на ногі паліцыю і сыск, што нельга праявіць сваю волю і ўладу, а прыдзецца ўсё затойваць, зацерці ўсе съяды, каб ніхто не дагадаўся, бо інакш будзе падрыў яго аўторытэту, поўдуць каля яго імені анекдоты, кпіны. Ды яно рэч зразумелая, трудна тут паўстрымацца, калі прокурор—пагромца бальшавікоў,—памагаў комсамольцам выражаныя рэволюцыйныя трафарэты.

Ня мог цяпер сабе дараваць, што так паддаўся іх тэрору, што свой гонар кінуў пад іх ногі. Трэба было больш проціставіцца. Ах, да чаго ён унізіўся. Да якога зьдзеку дажыўся.

Але разважаць аб мінулым было лішнім. Рашыў упарадковаць памяшканыне ад комсамольскіх астаткаў, а жонцы скажа, што пакаёўку прагнаў, бо яна ў памяшканыні ладзіла вечарыны з бандытамі. Аднак ня мог адкараскацца ад думак, ня мог забыцца сваёй нядаўнай адсідкі. Успаміны апальвалі сорамам, а тут мала яшчэ—прыходзіцца за імі прыбіраць, прыходзіцца, съяўшы зубы, маў-

чаць, ня можаш задаволіць сябе помстай. Ну /
мучыў-бы ён іх уласnymі рукамі—найстрашней-
шымі мукамі, па капельцы аднімаў-бы ім жыцьцё.
Выпадкова астаўленую лістоўку, як ашалелы рваў,
таптаў, пляваў і ўсё-ткі змушаны пасъля быў пад-
няць і кінуць яе ў печку.

У памяшканыні яго чакала яшчэ адна няпрыем-
насць—уся белая столь была адрукавана чырво-
нымі лёзунгамі: далоў белы тэрор, звольніць по-
літвазіняў і гэтак далей—відаць комсамольцы
пробвалі, ці добра зроблены трафарэты.

Тут ужо нэрвы падпрокуратара ня вытрымалі,
ён ня мог устаяць проціў навалы зложаных па-
чуцьцяў,—бахнуўшы ў фотэль, схаваў твар у да-
лоні і заплакаў съязьмі злосці, бясьсільля, со-
раму і крыўды.

— Ах, да чаго даходзе...

Чырвоны лёзунг

Комсамольцы Лукаш і Макс па даручэнні Ра-
снага камітэту павінны былі напярэдадні гада-
віны Каstryчнікавай рэвалюцыі, на съценах да-
моў гораду адмалываць лёзунгі. Ноччу адзін з
трафарэтам выразанага лёзунгу, другі з фарбай
у вядзёры і пэндзлем хадзілі па вуліцах і спрыт-
на завіхаючыся ахарашивали съценкі чырвонай
фарбай: няхай жыве БССР!

Як з-пад зямлі вырас паліцыант і накрыў на га-
рачым учынку.

— Стой! стой!

Некалькі стрэлаў. Аднаго нагнаў.

І Лукаш апынуўся ў каталажцы.

У гэтыю-ж ноч быў зьбіты і перанёс нялюдзкія
зьдзекі вырадкаў-дэфэнзыўшчыкаў.

Варочаючыся на абмусоленым, збалочаным ся-
ніку мэнчыўся Лукаш. Ня так яму данімала боль
пабітага цела, як тая крыўда: ня выканаў ён да-
ручэння Райкому, перанёс зьнявагу ад самых не-
навісных і абрыйдлых людзей на съвеце. А ўдаба-
вак ён зусім слабы, каб паквітацца з клясавым во-

рагам, каб даказаць сваю нязломчую рэволюцыйную волю. Праўда, пад катаваньнем ня выдаў, яя здрадзіў, трymаўся горда, а́дносіўся з пагардай, кожнае слова, пагляд былі насычаны няnavісьцю і прагай помсты, што выклікала яшчэ больш дзікае над ім глумленье. Але-ж гэта ўсё ня тое. Гэта звычайныя праявы. Дэфэнзыўшчыкі прывыклі, да цвёрдасці рэволюцыянераў, іх гэта ўжо мала хвалюе, мала дапякае. А Лукаш так усім засымягшым нутром жадае выказаць свой рэволюцыйны і клясавы протэст, клясаву няnavісьць!

Прыткнуў развогнены лоб да съцюдзённай каменнай съценкі. А съценка пабеленая... там-сям рыжэюць гнёзды клапоў, выдрапаныя няскладныя наогул надпісі, Лукаш чытае іх: пракляцьці, лянкі, прозывішчы, даты, лёзунгі...

— Лёзунгі, лёзунгі! — шэпча Лукаш натхнёны нейкай новай думкай і не зважаючи на боль і слабасць, падпаўзае да дзвярэй, прыкладае вуха і з напруженнем выслухоўвае. Ціха.

— Добра! Каб толькі пасьпець!

Лукаш завіхаецца. Нагледзеўшы найбольш беае месца на съценцы, падпаўзае туды. Яшчэ раз прыслушаўся.

Шпарка падносіць палец да губ і пракусвае скуру, пасъля рупна акрываўленым пальцам вондзіць па съценцы. Перш выводзе «БССР», бо байца, што могуць перашкодзіць, пасъля дапісвае зьверху «няхай жыве». Зацінуў Лукаш паранены

палец у жмені, а сам з захапленнем углядаеца ў чырвоны лёзунг. Кроў прасякнула ў пабелу і на-
бірае больш цёмны густы адценак. Вось выпаўз
клоп і затрымаўся на чырвонай лініі літары...

Забразгалі засовы дзьвярэй, увайшоў дэфэн-
зыўшчык, але Лукаш не здрыгануўся і не адараў
вачэй ад чырвонага лёзунгу: «Няхай жыве БССР».

Гершонке

Ой, зноў прышоў рэбэ вучыць сідэр малога Гершонке, і ня вучыць, а мучыць, дакучаць незразумелымі малітвамі, ад якіх і ў галаве робіцца дрэпна, і ў вачох выступаюць сълёзы злосці і крыўды.

Узьдзеў рэбэ акуляры на гарбаты нос, разгладзіў сваю пушыстую іржавага колеру бараду і, пасылюніўшы языком палец, пачаў ліставаць святыню кнігу—сідэр.

— Ай гвалт, а халерынка на тваю галава,—запамантаваў раптам рэбэ і, зрапіўшы за карак Гершонке, пачаў клікаць яго маці.

— Во расьце бальшавік, агой,—казаў рэбэ да маці і паказваў з абурэннем на сярпы, молаты, зівёзды, нарыйсаныя дзіцячай рукой на старасьецкай, парудзеўшай ад часу, паперы сідэра.

Але пі маці, ні рэбэ ня білі Гершонке, бо Гершонке быў цвёрды, як сталь, і нічым яго ня ўгнеш. Рэбэ і маці гэта ўжо добра ведалі і дзеля того зразу пачалі з ласкі, пачалі ўтварваць Гершонке вучыцца прамудрасцю божых.

— Не чапіся, бо бараду вышчыплю і сала буду есьці,— раптам, успламянеўшы ўвесь, звяртаеца Гершонке да рэбо, у якім бача віноўніка ўсіх сваіх бед.

Але вялікі Майсеев закон і вялікая адказнасць ляжыць на сутулых глячох рэбо перад яўрэйскім народам. І страшэнна вялікая пагроза гэтаму закону ідзе з боку бальшавізму, вось чаму рэбо не перастае гладзіць кучараўную галоўку маладога самадума і хухаць на яго цыбуляй і духоўнай гутаркай.

Але Гершонке цвёрды, як сталь. І давёў ён гэта не талмудзіцкімі разважаньнямі, а чынам: крута вырваўся ён з гладзючых і абнімаючых рук, вышаў басяком на марозны сьнег і сказаў, што ня вернецца ў хату, пакуль рэбо ня выйдзе вон.

Тае сьнег пад гарачымі асіверыўшымі ножкамі малога Гершонке, тае відавочна, дык як-жа мела не растаяць матчынае сэрца, такое қахаочае, добрае сэрца. Узяла маці на рукі свайго гадунца, прыгарнула яго звязанутага да грудзей, у якіх клекатала боль і гордасць, надзея і трывога. Туліла маці і цалавала свайго пястунка і плакала, а ён хоць-бы што—цвёрды, як сталь, толькі съциснуў моўкі за шыю маці сваімі пругкімі мурзаты-мі ручкамі.

Узяўшы панявраны сідэр, пайшоў засмучаны рэбо, пайшоў хутчэй, пакуль не вярнуўся з фа-

брыкі рабочы Борух Пышка, які напэўна моцна заступіцца за свайго сына Гершонке.

Ой гэты Гершонке, хоць-бы раз ён калі запла-
каў, распусьціў нюні; ужо восьмы год канчае, а
такі съмелы, а такі цвёрды.

Наляцела раз ноччу паліцыя, бо ведала, што дзьве сястры Гершонке комсамолкі. Павальны вобыск, пагрозы, зьдзек. Усе ўстрывожаны, усхвалёваны, паўскаквалі з пасыцелі—той плача, той дрыжыць, а Гершонке прабудзіўся і нярухомы сочыць за паліцыяй сваімі пашыранымі ад перапуду чорнымі вачмі, якія гараць вугальчыкамі з цемнаты. Раптам, як што ўспомніўши, рунна ўстаў і накіраваўся да выходу. Паліцыянт затрымаў яго за руку і спытаў, куды ідзе. Але Гершонке, груба вырваўшыся, вышаў на двор.

— Ну, ідзі, смаркач, але назад ня пушчу.

Паліцыя, зрабіўши вобыск дома, пайшла аглядаць двор і кладоўку. У комсамолак дух занімала, калі паліцыя стала дабірацца да месца, дзе ляжалі захаваныя лістоўкі партыі. На вялікае іх зьдзіўленыне, лістовак не аказалася. Комсамолкі здагадаліся, што тут прыслужыўся Гершонке, і пасыля вобыску прысталі да яго, каб вярнуць лістоўкі. Але Гершонке і слухаць не хацеў.

— Не аддам, бо мама праз гэта часта плача і трывожыцца, а вас у паліцыі б'юць. Не аддам.

Аднак хутка даўся ўламацца і ня толькі аддаў лістоўкі, але праз якісь час у сваёй сумцы да кніг

і сам стаў разносіць падпольную літаратуру ці, як ён называў, консьпіратыўна «лісточки з дрэва».

А як селі яго сёстры ў астрог, дык, ня глядзячы на непагоду і зьдзек панскіх служак, акуратна на-
сіў пад астрожную браму ежу для сясьцёр. Хай сънег, съюжа, сълякота ці дождж—Гершонке будзе адстойваць пад астрогам цэлымі гадзінамі,
рашуча драгаючы съціснутым кулачком у жалезныя вароты астрогу, дамагаючыся, каб забралі ежу.

Адзэс разу пасля Першага мая былі арыштаваны ўсе хатнія, астаўся толькі Гершонке і яго восьмідзясяцігодня хворая бабуля.

Забіўся ён у кут, як затраўлены звярок, і аб нечым напружана думаў.

Бабуля доўгі час угаварвала памаліцца богу, каб хутчэй выпусцілі тату і маму, але гэтыя ўгарворы адляталі, як гарох ад съценкі. Як бабуля задрамала, узяў Гершонке ліхтары, пайшоў на рынак, замяніў іх на хлеб і селядцы, злажыў у кошык і павалок у паліцу, дзе сядзелі арыштаваныя бацькі.

— Ты чаго? Ты хто?—спыталі там у Гершонке.

— Перадайце вось гэтае тату і маме.

— А хто яны такія?

— Тата мой Борух і ў падраных ботах, а мама, ну мама, такая добрая і часта плача. А кошык мнё вярніце.

Атрымаўшы ўжо пусты кошык, Гершонке выбірае сабе са дна крошкі, есьць і чакае.

— Што табе яшчэ трэба? — грыкнуў дэфэнзыўшчык.

— Хачу разам з татам і мамай дахаты пайсьці.

— Вон, жыдзяку!

Натаўклі і выкінулі на вуліцу.

Але Гершонке не заплакаў, ён цвёрды, як сталь. Апынуўшыся на вуліцы, аглядаў закратаўшыя вони ненавіснай будынкы, каб згледзець сваіх бацькоў. Ня было.

У адным з ніжэйших вокнаў выткнулася шапка паліцыянта, які грозна патрасаў на яго кулаком. Гершонке разважна падняў камень і наважыўся кінуць у акно. Дзяжурны паліцыянт, які стаяў пры ўваходзе, цыкнуў на Гершонке і нацэліўся з рэволвэрам.

Ня спускаючы воч з паліцыянта, Гершонке праставаў момант з паднятай рукой, урэшце адкінуў камень убок, пасыля, дражніучы, выставіў язык на паліцыянта, ямчэй узяў кошык і пайшоў па вуліцы.

Ой гэты Гершонке, будзе з яго бальшавік!

Мікітка

Пад раніцу да бацькі прыходзілі паўстанцы і прасілі патронаў, тыя самыя паўстанцы, што наноў забіваюць і за пакрыўджаных уступаюцца. Мікітку было цікава і страшна, і ён ціханька з-пад гунькі наглядаў за гэтымі надзвычайнімі людзьмі.

Бацька доўга з паўстанцамі спрачаўся і лаяў іх, што рана паўсталі, што трэба, каб усе разам, бо панства яшчэ вунь як дужае, з імі трудна цяпер даць рады, і яны ўсіх нас падушаць.

Паўстанцы больш маўчалі, патопалі вінавата і ні з чым вышлі.

Цэлы дзень мучыўся Мікітка незразумелым яму, а ўрэшце ў часе вячэры ня вытрываў і спытаў:

— Тата, чаму казаў паўстанцам, што яны зарана ўсталі. Тож як пан съпіць, дык лепш яго ўзду́жаць?

Бацька грозна цыкнуў на сына, ажно бульбай гарачай падавіўся,— што з блазньюком гутарыць аб такіх справах, тым больш, што цяпер і съцены маюць вушки.

Мікітка не забыўся паўстанцаў. Ганяючы сывіней у поле, ён гуляў з іншымі пастушкамі ў паўстанцаў, ну і пад сакрэтам расказаў, як яны зарана ўсталі, як адзін паўстанец быў такі вялікі, што ня мог пад стольлю стоўпіцца і меў залатую зброю, шапку-ніявідзімку, лульку-нявыкурку і іншыя цудоўныя рэчы, якія толькі прыходзілі на памяць ускрыленай фантазіі хлапчука.

А тут праз якісь час новая нябываальная здарэньні, новая ўсхваляваньні. Прабудзіўся раз Мікітка ноччу ад лязганьня залества.

Яркі месяц прабіваўся праз чатыры шыбы невялічкага акна і асьвячаў бліскуючыя жалезныя рэчы ў руках бацькі. А бацька, прыгнуўшыся над імі, чысьціў іх, прыкладаючы адну да другой, і яны ёмка, з лоскатам складаліся.

Сярод зрэбных лахманоў, сярод замусоленых драўляных прадметаў хаты, у якіх дзе-ні-дзе тырчицы ржавы цвік, гэтыя гладка-точаныя, звонка-яскравыя цацкі пры такой таямніча-чароўнай абстаноўцы асабліва вабілі Мікітку і наганялі яшчэ не перажываныя лятункі. З напружанай зацікаўленасцю, прытоішы дых, сачыў ён за кожным рухам бацькі, з вялікай асалодай ловячы сталёвую гутарку ніколі нябачаных рэчаў.

Вось бацька ўстаў, выпрастаўся, прыкладаў да плеч нешта доўгае і нацэліўся кудысь на ablity месяцам двор. Ах, гэта пэўна стрэльба, такая са-

мая, як у паўстанцаў. Але скуль яна? Перш у бацькі ня было. А можа гэта ня бацька, бо чаму ён так любоўна гладзіць яе, углядзеца, прыхінаеца тварам—цалуе ці што.

— Нічога. Ня дзе дзенеца,—прамумрыў чалавек са стрэльбай.

Так, гэта бацька—яго голас, яго пагаворка.

Ужо адлежыў сабе Мікітка бок, у горле перасохла ад паскоранага дыханья, аднак ляжаў нярухомы. Ён бачыў, як бацька вынуў некалькі цэглін з боку печкі і засунуў туды старанна закручаны пачок і доўга там у цемнаце валаводзіўся. А пасля лёг спаць.

Гэтая ноч залягla вялікай тайной у думках Мікіткі. Ня раз ён аглядаў тое месца ў печы, але нічога падазронага ня мог дагледзець—усё было пастарому. Ніколі ён не пахваліўся аб tym, што, бачыў, але тое, што ён ведаў, што бы ѿ съведкам тых кіх здарэнняў, напаўнялі яго гордасцю і геройнасцю.

Ужо нашто з Кастусем Сідаронкам ён други—разам адозвы бальшавіцкія «нашыя» расклейваў на зрубах студні і солтысавай хаце, побач хадзілі ў дэманстрацыі на Першага мая ў суседнім мястэчку і, трymаючыся, за рукі, разам уцякалі, як наскочыла паліцыя,—ды ці мала яны што рабілі за адно. Аднак пасля гэтага выпадку Мікітка стаў перад ім «нос задзіраца» і абзываў бяз дайпрычыны свайго сябра трусом, які нават страляць ня ўмее.

Гэтая тайна прыводзіла Мікітку часамі ў раптоўную радасць, свавольны настрой, і тады маці яго папракала:

— Чаго дурыш, як парасё на дождж!

А то пачне перад кім-небудзь рассказваць, што ён знае такое, чаго ніхто ў съвеце ня знае, і так разбайць, зацікавіць, што да яго ўсяляк падступаюць, каб расказаў усё, і яблыкам і цукрам падкупшаюць—Мікітка не здаецца, ён нікому не адкрыве сваёй тайны.

Мікітка няясна ўвяязваў тую памятную ноч з паўстанцамі, з пагрозамі бацькі ў бок панскага двара, з бясхлебіцай, з павальнымі вобыскамі ў вёсцы і ўрэшце арыштам бацькі.

Арышт бацькі наогул не зрабіў вялікага ўражання на Мікітку—гэта так часта бывае на вёсцы. Памятае, як надзелі кайданы і пагналі чорнай васенінай ноччу. І толькі далей-болей, як дачуўся, што бацьку на пастарунку паліцыя зьбіла і пакалечыла, узынімалася ў яго злосць на паноў і агортваў незразумелы непакой. Асабліва яму труду было, як маці пачынала плакаць, ды плакаць чи так, як перш, а неяк асабліва жаласна, так, што Мікітку рабіліся дрэна ў сярэдзіне, і ён з дакорам казаў:

— Ціха ўжо, бо не магу...—а што «не магу» яму і самаму няведама было.

Тым часам пагудка аб паўстанцу-волату ад пастушкоў палунала далей і дакацілася да шпега, які

насяліўся ў вёсцы, нібы за агранома. Паднадзіўши,
калі Мікітка быў адзін у хаце, шпег ласкова ды ча-
стуючы прысмакамі стаў прыбіраць яго ў руکі.

— На табе, Мікітка, паласуй, я чуў, што ты доб-
ры хлапчук.

Мікітка за абедзьве щакі закладае прысмакі, але
з падылба паглядае на няпрошанага гасьця.

— Ці ты вучышся?

— Няма беларускай школы.

— А ў польскую чаму ня ходзіш?

— Ат! Ня трэба мне польскай школы.

— А кім ты будзеш, як вырасьцеш—палякам?

— Нек.

— Беларусам?

— Нек.

— Ну то кім-жа—рускім?

— Нек. Бальшавіком.

— Вось маладзец, люблю такіх.

— А калі да твойго бацькі бандыты прыходзілі?

— Ніякія бандыты ня прыходзілі.

— А я чуў, быццам нават ня раз наведваліся, і
вы ім есьці давалі. Ноччу, памятаеш?

— Кажу, што ня былі. Паўстанцы дык прыход-
зілі, але бацька іх прагнаў.

— Бедны твой бацька, вось тримаюць, мучаць...
І ты ведаеш за што?

Мікітка маўчыць, бо гутаркай аб бацьку шпег
закрануў набалелае месца,

— Яны, паліцыянуты, ніяк ня могуць знайсьці стрэльбу, што бацька твой захаваў, і вось дзеля гэтае драбніцы бацьку трymаюць, а табе з маций прыходзіцца галадаць.

Мікітку кінула ў жар, бо справа ішла ўжо аб яго тайнe. Ён пачырванеў па вуши і перастаў сматкаць цукерак. Гэтую перамену сваёй ахвяры заўжалы ў шпег і з большай сілай пачаў налягаць.

— Трэба стрэльбу канешна найсьці, бо інакш твайго бацьку будуць усё жыцьцё трymаць і музыць.

Маўчанка. Мікітка нярухомы, толькі на пальчиk накручвае падол кашулькі і час-ад-часу глытае сълінкі, якія набягаюць ад цукерак у роце.

— Ну скажы, ты-ж добры хлопчиk, скажы, дзе схавана стрэльба, і бацька сягоння дахаты вернепца. А маці як будзе рада, што ты бацьку выратаваў!

Мікітка патоўпіў галаву, адварнуўся бокам да шпега і, абводзячы пальцам каля сучка ў лаве, нешта абдумваў. Урэшце шпарка павярнуўся да шпега і радасна прамяніста сказаў:

— Няхай яны перш бацьку выпусьцяць, тады я скажу, дзе стрэльба ляжыць.

Як ні мучыў шпег, якіх толькі абязанак ні суліў— Мікітка быў пры сваім: пакуль ня выпусьцяць, не скажу.

Калі прышла маці ў хату і агледзела «агранома», дык пабялела з перапуду, бо ўся вёска добра ве-

дала, што гэта ў іх за «аграном» сядзіць. Шпег не хацеў сябе выдаць, ён ветліва разъвітаўся, аддаў апошнія прысмакі Мікітку і сам вышаў. Маці з трывогай да Мікіткі: як і што?

— А нічога,—кажа Мікітка, заядаючы цукеркі, частуючы маці. Вось мы гутарылі, бацьку шкадуючы...

На ўсе, злосна-трывожныя доказы маці, што гэта быў шпег і яго цукеркі шпікаўскія, можа нават атручаныя, што гэта скрыты вораг, які ня толькі бацьку, але іх усіх хоча згнаіць у астрозе—Мікітка спакойна адказваў, хоць у самога мароз па скуры пайшоў.

— Брахня ўсё гэта. А вось бацьку пабачыш, што звольню.

Такая гутарка для маці—нож у сэрцы. Непакой і згрызоты яшчэ пабольшалі, калі назаўтра яе сынка павялі ў пастарунак. Цярпела яна ўдвая: і за сябе і за Мікітку, якога муکі ёй прадстаўляліся куды страшнейшымі, чым у сапраўднасці, боль нарастала, цярпела да сълёз, бегала колькі разоў на пастарунак, лемантавала і маліла выпускіць. А з яе там зьдзекваліся, кажучы, што сын захварэў, што вуши яму паадкручвалі, што голадам мораць...

Мікітка перанёс усе катаўаныні, устаяў проці ўсіх ласых абяцанак панскіх паслугачоў—маўчаў, як рыба. Ня выдаў. І бадай таксама ён маўчаў, як вярнуўся дахаты. На ўсе дакучлівяя до-

піты і маці і вяскоўцаў неахвоча, каротка раскáзываў, як над ім зъдзекваліся, але ўпартая замаўчываў аб тым, што ў яго дапытваліся і чаго хадзела «ашалелае панства». Калі-ж старшыя згледзелі, што гэтыя жудасныя ўспаміны наганяюць нэрвовую дрыжаку і цяжка адбіваюцца на дзіцяці, дык перасталі больш дапытваць, дакучаць.

Пасля таго, як «паняньчылі» Мікітку на пастарунку, ён доўгі час меў выгляд хворага, нібы ў сухотах ці ў трасцы, хоць еў, як здаровы, і нічога не балела. Ня раз ноччу ў часе сна ён ускакваў з крыкам роспачы і перапуду і, прытуліўшыся да маці, уздрагіваў ад рыдання.

Згледзеўшы ў вёсцы паліцыянта або іншага прадстаўніка панская акупацыі, Мікітка хадзіў за ім усьлед і панура паўтараў:

— Усё роўна я вам не дарую. Вы мяне памомніце.

Неўзабаве натрапіўся выпадак, калі Мікітка мог сваю пагрозу споўніць. Аднаго разу ноччу паўстанцы зноў наведаліся ў хату і прасілі матку, каб дала вінтоўку і куль, бо ім канешна патрэбна—адзін з іх, уцякаючы ад паліцыі, згубіў сваё аружжа.

— Ратуй, бо пагінем!—казаў.

На бяду, маці ня ведала, дзе захована стрэльба, і разам з паўстанцамі доўга кідаліся, шукалі, і ўсё надарэмна. Ужо ажно золак пурпурам адбіўся на цёмнай сіні вокаў. Мікітка пра будзіўся ў той час,

калі начныя госьці, вельмі засмучаныя, маніліся выходзіць ні з чым. Скеміўшы, у чым справа, Мікітка кульком скаціўся з пасыцелі і, зрэпіўшы за падол барадатага паўстанца, валок яго да месца захову стрэльбы.

Паўстанцы так былі заняты і ўсьцешаны, што, дастаючы аружжа, ня чулі наказу малога Мікіткі, які, вяртлява топаючы каля іх, прыгаварываў:

— Вы толькі каб добра цэліліся, няхай паны даведаюцца, дзе знаходзіцца стрэльба.

„Цэнзар“

Маці падмітае вахлатым памялом печ, каб падсушыць аўсу на кісель,—яна няпісьменная і ў часе работы дыктуе сыну пісьмо да сваякоў у Савецкую Беларусь. Сын—вучань малодшых клясаў суседнай польскай школы. Ня гледзячы на заходы і клопаты ксяндза, вучыцеля і ўсіх чорных фашыцкіх сіл ён расьце на бальшавіка.

— Ты-ж напіши, сынку, што мы, дзякаваць богу, жывы і здаровы, чаго і ём...

— А ня буду я так пісаць!—пярэчыць сын.

— Ну!? Чаму гэта ты ня будзеш?

— Да савецкіх людзей пісаць «дзякую богу», каб на съмех нас паднялі. Сама-ж здаецца ведаеш, што бога там ані съледу, ані званыя.

— Ну, няхай сабе, а ты пішы. Гэтак у вас у моладзі, а мы ўжо будзем па-старыкоўску.

— Пакінь мама плявузаць! Напісаць ім «дзякаваць богу», гэта тое самае, што напісаць якую брыдкую лаянку.

— Ды ўжо пішы сабе як хочаш, ці я ведаю, як лепш?

— Калі я кажу, значыць ведаю!
І зноў заскрыпела пяро па шаршавай пакамечанай паперы, выводзячы старанна радкі лісту, бяз бога. А маці далей дыктуе.

— Таксама паведамляю вас, што падзяліся з Тодарам і цяпер душымся на адным загончыку. І няма ніякай надзеі атрымаць зямлі, хоць ты кладзіся ды памірай... Ну, напісаў?

— Напісаў, толькі пасвойму: «...і адна надзея на той час, калі пачнем біць паноў і дзяліць іх зямлю, калі нашыя гоні сальлюща з вашымі».

— Эх, мой сынок, ці дачакаць нам гэтага часу. Вось аб вайне таксама не забудзь, напіши, як тут паны з дня на дзень хочуць распачаць новую крывавую бойню і як мы чакаем збаўлення ад Чырвонай арміі, якая скіне праклятае ярмо панскае няволі.

Праз якісь час сын чытаў напісаную думку маці ў сваёй рэдакцыі.

— Паны рыхтуюць супроць вас вайну, але мы ім паваюем, мы тут ім так падпячом пяткі, што яны самому чорту закажуць з намі звязвацца.

— Складна ты сынку пішаш. Ну, а тым часам канчай ліст. Піши, што мы жывы і здаровы, чаго і ім жадаем і што яшчэ раз кланяецца ім Афрасінья Мерыносік.

— Ведаеш, мама, неяк «Афрасіння» не выпадае—усумніўся сын.

— А як-жа сынку?... Я-ж так ахрышчана і век пражыла Афрасінай.

— Ды яно-то так, але туды усё-ж ткі не выпадае, у іх там, бачыш, царкоўных наіменьняў няма. А тут раптам маеш табе «Афрасінья».


— Ну, дык як-жа?

— Найперш ліст трэба кончыць па іхнаму: няхай жыве рэвалюцыя, далоў паноў! А заместа Афрасінія можна: Зарніца, Воля, Акцябрына... Выбірай якую хочаш.

— Або сынку, каб-жа не съмяяліся яны толькі. Як-жа гэта на старасыці гадоў ды мяняць...


— Ат! Я ведаю, што кажу!

— Ну, дык падпіши: Зарніца Мерыносік.



1964 -

Бен. ежедн.
1894 г.





80000002592641